

МАЛДНЯК

ШТОМЕСЯЧНАЯ
ЛІТАРАТУРНА - МАСТАЦКАЯ, ГРАМАДЗКА-
ПОЛІТЫЧНАЯ ЧАСОПІСЬ



1928

ПРЫМАЕЦЦА ПАДПІСКА НА 1928 ГОД

НА ПОПУЛЯРНА-НАВУКОВЫ
КРАЯЗНАЎЧЫ ЧАСОПІС

„НАШ КРАЙ“

- „НАШ КРАЙ“ зъмішае артыкулы популярна-навуковага харктуру па ўсіх галінах краязнаўства ў БССР.
- „НАШ КРАЙ“ зъмішае кіраўнічыя ўказанні: анкеты, программы, інструкцыі і мэтадычныя артыкулы па краязнаўстве.
- „НАШ КРАЙ“ дае на сваіх староніках адбітак працы ўсіх краязнаўчых організацый БССР.
- „НАШ КРАЙ“ павінен быць у кожнай школе, нардоме, хаце-чытальні, клюбе і бібліотэцы.
- „НАШ КРАЙ“ павінен быць настольнай кнігай кожнага краязнаўцы.

У ЧАСОПІСЕ ПРЫМАЮЦЬ УДЗЕЛ:

М. Азбукін, Г. С. Аляксандраў, К. Ароль, А. Аніхоўскі, К. Атраховіч, Н. Бываеўскі, З. Бядуля, М. Бялуга, Проф. П. Бузук, Д. Васілеўскі, І. Віткоўскі, Гр. Варапаеў, Проф. Васількоў, М. Грамыка, Г. Гарэцкі, М. Гарэцкі, А. Ганжын, Зым. Даўгяла, В. Дружчыц, М. Зьбіткоўскі, Проф. У. М. Ігнатоўскі, А. Казак, Я. Каранеўскі, Кіпель, М. Кіркевіч, Каракін, А. Квяткоўскі, А. Крукоўскі, Я. Кісьлякоў, М. Касцяпіровіч, М. Ламака, В. Ластоўскі, Макарэўскі, Д-р Магілеўчык, М. Мялешка, Натальлін, А. Нямцоў, К. Папоў, Г. Парэчын, Проф. В. Переход, Проф. У. Пічэт, Я. Ракаў, Самцэвіч, Проф. П. Салаўёў, Н. Савіч, А. Сянкевіч, А. Сяргеенка, Я. Траяноўскі, Я. Троська, У. Уладзімераў, Проф. А. Фядзюшын, Е. Цехановіч, А. Шашалевіч, Ал. Шлюбскі, М. Щакаціхін, Проф. Яцанткоўскі і шмат іншых.

УМОВЫ ПАДПІСКІ На год . . 5 р.—к. На 3 м-цы. 1 р. 40 к.

На поўгода 2 р. 75 к. На 1 месяц — р. 50 к.

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА: у рэдакцыі часопісу „Наш Край“ (Менск, Рэвалюцыйная № 21, Інбелкульт), ува ўсіх паштовых аддзяленнях, у раённых і акруговых краязнаўчых організацыях і ува ўсіх кнігарнях Бел. Дзярж. Выдав. і інш.

„НАШ КРАЙ“ прадаецца: у Цэнтральным Бюро Краязнаўства пры Інбелкульце, ува ўсіх аддзяленнях БДВ і ува ўсіх аддзяленнях і кнігарнях іншых выдавецтваў.

Выпісваць можна з Ц.Б. Краязнаўства по ўсім комплектам часопісу „Наш Край“ ад 1-га нумару да канца 1928 г. са скідкай для краязнаўчых організацый і паасобных краязнаўцу у 50%—за 5 руб.

АПРАДЧА ГЭТАГА ў ЦБК ПРАДАЮЦЦА:

„Працы I Усебеларускага Краязнаўчага Зьезду”—50 кап.

„Працы II Усебеларускага Краязнаўчага Зьезду”—50 кап.

У хуткім часе выходзіць з друку I частка „Апісаныне

Асіпавіцкага раёну“. Аддзел „Прырода“.

Пролетары ўсіх краёў, злучайтесь!

ДСВІТР. ГОССВІДЛЯОТСКА Т.С.С.Р.

МКС. № 64

МАЛАДНЯК

Літаратурна - мастацкая і грамадзка-
політычна часопісі—орган Ц. Б. Усе-
беларускага аб'яднання пісьменнікаў
і поэтаў „Маладняк“

ПАД РЭДАКЦЫЯЙ

П. Галавача, Я. Ліманоўскага, В. Каваля, А. Моркаўкі і А. Звонака

Год выданьня шосты

Сшытак пяты

МАЙ

ВЫДАВЕЦТВА ЦК ДКСМБ „ЧЫРВОНАЯ ЗЫМENA“
МЕНСК — 1928

Беларусь, якое яму націі

ПРЫМЕІНА ВІДСІКА ДЛЯ ЧАІВ СОЛ.

на післянічні відходы з пшеницы і ячменя

Беларусь, якое яму націі

на післянічні відходы з пшеницы і ячменя

Беларусь, якое яму націі

на післянічні відходы з пшеницы і ячменя

Беларусь, якое яму націі

на післянічні відходы з пшеницы і ячменя

Беларусь, якое яму націі

на післянічні відходы з пшеницы і ячменя

Беларусь, якое яму націі

на післянічні відходы з пшеницы і ячменя

Беларусь, якое яму націі

на післянічні відходы з пшеницы і ячменя

Беларусь, якое яму націі

на післянічні відходы з пшеницы і ячменя

Беларусь, якое яму націі

на післянічні відходы з пшеницы і ячменя

Беларусь, якое яму націі

на післянічні відходы з пшеницы і ячменя

Беларусь, якое яму націі

на післянічні відходы з пшеницы і ячменя

Беларусь, якое яму націі

на післянічні відходы з пшеницы і ячменя

Беларусь, якое яму націі

на післянічні відходы з пшеницы і ячменя

Заказ № 2205.

У ліку 1.000 экз.

Галоўлітбэл № 1129.

1-ая друкарня Беларускага Дзяржаўнага Выдавецтва.

Максім Горкі

Песьня пра Сокала

Мора вялізнае павольна ўзыхае ля берагу, — заснула і нярухома ў далі, залітай блакітным звязынем месяца. Мяккае і срэбранае, яно зылілося там з сінім паўднёвым небам і моцна сьпіць, адбываючы ў сабе празрыстую тканіну пярэстых воблакаў, засланяючых сабою залатыя паясы зорак. Здаецца, што неба ўсё ніжэй нахіляеца над морам, жадаючы зразумець тое, аб чым шапочуць неўгамонныя хвалі, сонна ўспаўзаючы на бераг.

Горы, якія парасьлі дрэвамі, пакалечана-сагнутыя нордостам, рэзкімі ўзмахамі паднялі свае верхавіны ў сінюю пустельню над імі, суроўыя абрывы іх закругліся, адзетыя дёплай і ласкавай імглою паўднёвае начы.

Горы важна-задумённы. З іх на пышныя зеленаватыя грэбні хваль апалі чорныя цені ды адзяноць іх, як-бы жадаючы застанавіць адзін рух, прыглушыць нямоўчны плёскат вады і ўздыхі пені,—усе гукі, якія парушаюць таемную цішыню, разълітую вакол разам з блакітным звязынем месяца, яшчэ не схаванага за горнымі верхавінамі.

— А-ала-ах-а-ак-бар! — ціха ўзыхае Надыр Рагім Оглы, стары крымскі чабан, высокі, сівы, апалены паўднёвым сонцам, сухі і мудры дзед.

Мы з ім ляжым на пяску каля аграмаднага камню, адарванага ад роднае гары, адзетага ценямі, парослага мохам, — ля камню хмурага, сумнага. На той бок яго, які абернуты к мору, хвалі панакідалі ціны, бағавіньня і, авшаны імі, камень здаецца прывязаным к вузкай пясчанай паласе, што падзяляе горы і мора. Польмі нашага вогнішча асьвятляе яго збоку, які абернуты к гары, яно ўздрыгвае, і па старому камню, часта парэзанаму сеткаю глыбокіх щылін, бегаюць цені.

Мы з Рагімам варым юшку з толькі-што налоўленае рибы і абодвы знаходзімся ў tym настроі, калі ўсё здаецца празрыстым, адухоўленым, дазваляючым прасякаць у сябе,—калі на сэрцы так чиста, лёгка і няма іншых жаданняў, апроч жадання думача.

А мора лашчыца к берагу, і хвалі гучачь так ласкова, быццам просяць пусціць іх пагрэцца к вогнішчу. Калі-небудзь у агульным сугалосі пачуеца больш павышаная і гарэзьліваяnota—гэта адна з хваляў, што пасъмляей, падпаўзла бліжэй к нам.

Рагім ляжыць грудзьмі на пяску, галавою к мору і ўдумна глядзіць у мутную даль, абапёршыся локцямі ды паклаўшы галаву на далоні. Лахматая барашкавая шапка зъехала яму на патыліцу, з мора вее съвежасцю. У яго высокі лоб, увесі у дробных зморшчыках. Ён філёзофствуе, не спраўляючыся аб tym, ці слухаю я; ад-жа гаворыць з морам:

— „Верны богу чалавек ідзе у рай. А каторы ня служыць богу і прароку? Можа ён вось у гэтай пене... і тыя срэбраныя плямы на вадзе, можа ён... хто ведае?“

Цёмнае, у магутным размаху, мора съятлее, мясцамі на ім зъяўляюцца нядбайнія кінутыя блікі месяца. Ён ужо выплыў з лахматых верхавін гор і цяпер удумна лъле сваё съяцло на мора, якое ціха ўздыхае яму насустрач, на бераг і камень, ля якога мы ляжым.

— Рагім!.. Раскажы казку...—прашу я старога.

— Навошта?—пытае Рагім, не абарачваючыся да мяне.

— Так! Я люблю твае казкі.

— Я табе ўжо ўсе расказаў... Больш ня вedaю...

Гэта ён хоча, каб я папрасіў яго. І я прашу.

— Хочаш, я раскажу табе песнью?—згаджаецца Рагім.

Я хачу слухаць старую песньню, і сумнымі сказамі-т淮南, стараючыся зъберагчы сваеасаблівую мэлёдью песньні, ён апавядaea.

„Высока ў горы ўпаўзла Вужака, лягла там ціха ў сырой цясьніне, вузлом зъянрнуўшыся і ў неба гледзячы.“

„Высока ў небе зіяла сонца, а горы съпекай дыхалі ў неба, і хвалі біліся ўнізу аб камень.“

„А па цясыніне, у цьме і пырсках, струмень імкнуўся
насустрач мору—грымеў аб камні.

„Увесь у белай пене, сівы і моцны, гару ён рэзаў ды
падаў у мора са злосцю й воем.

„І раптам з неба, туды ў цясыніну, з грудзымі разьбі-
тымі зваліўся Сокал, з крывёй на пер'ях.

„З кароткім крыкам паў на зямлю ён, грудзымі ён біўся
ў бясыльным гневу аб цывёрды камень.

„Адпаўзла праворна Вужака ў сполаху ды зразумела
скора, што жыцьца птушкі дзьве-тры хвіліны.

„Падпаўзла бліжэй тады к разьбітай птушцы і прасіпела
ёй праста ў очы:

— „Што, паміраеш?

— „Так, паміраю!—уздыхнуўши цяжка, адказ даў Сокал.—
Пажыў я слайна! Я знаю шчасьце! Я съмела біўся! Я бачыў
неба. Ты ня ўбачыш яго так блізка. Эх, ты, бядак!

— „Ну, што там—неба?—пустое месца... Як мне там поў-
заць? Мне тут цудоўна... цяплынь і сырасць!

„Так адказала Вужака вольнай птушцы, і засымялася ў
душки над ёю за тыя брэдні.

„І так падумала: „лятай ці поўзай, канец вядомы, усе ў
землю лягуць, ўсе прахам будуць“.

„А Сокал съмелы ўстрахнуўся раптам, падняўся трошкі
і па цясыніне абвёў вачыма.

„Скрозь шэры камень вада цурчэла, было гарача ў цясы-
ніне цёмнай і пахла цывільлю.

„І крыкнуў Сокал з тугой і больлю, сабраўши сілы:

— „О, каб да неба хоць раз падняцца!.. Я ворага-б пры-
цінуў к ранам грудзей і... захлынуў-бы сваёй крывёю! О, шчась-
це бойкі!

„Вужака думала: павінна ў небе і сапраўды пажыць пры-
емна, калі ён стогне так.

„Прапанавала тут вольнай птушцы: „А ты пасунься на
край цясыніны ды ўніз кідайся“.

„Быць можа крыльлі цябе падымуць, і пажывеш яшчэ
хоць трохі ў тваёй навале.

„І ўздрыгнуў Сокал, і, горда крыкнуўши, пашоў к абрыву,
скальзіўши кіпцямі па сълізі камня.

„І падышоў ён, расправіў крыльле, уздыхнуў глыбока, бліснуў вачыма—і ўніз скаціўся.

„І сам, як камень, ён шыбка падаў, ламаў ён крыльле, тубляў ён пер'е, коўзаў па скалах.

„Хвала струменю яго схапіла, і змыўши кроў, адзеўши ў пену, панесла ў мора.

„А хвалі мора з тужлівым рэвам аб камень біліся...
І трупа птушкі было ня бачна ў марскім прасторы.

II

„У цясьніне лежачы, Вужака доўга думала аб съмерці птушкі, аб палу к небу.

„І вось зірнула ў ту ю даль, што вечна лашчыць вочы лятункамі аб шчасьці:

„А што ён бачыў, нябожчык Сокал, у пустэльні гэтай бяз дна і краю? Нашто такія, як ён, загінуўшы, непакояць душы сваёй любою палётамі да неба? Што іх там вабіць? Ад-жа магла-б я спазнаць усё гэта ўзъляцеўшы ў неба ходзь не надоўга.

„Сказана—зроблена. Зъвярнуўшыся пярсыцёнкам, яна рынула ў паветры і вузкай стужкай мігнула на сонцы.

„Народжан поўзаць—лятаць ня зможаш!..“ Запамятаўшы гэта, гад паў на камні ды не разъбіўся, а засьмяяўся.

„Дык вось прыгожасць палётаў к небу! Яна—у паданьні!.. Съмешныя птушкі! Зямлі ня ведаўшы, на ёй сумуючы, яны імкнудца высока ў неба: жыцьця шукаюць у пустэльні смаглай. Там толькі пусташ. Святла там шмат, няма там харчаў, няма апоры жывому целу... Навошта-ж гордасць? На што дакоры? За тым, каб ёю пакрыць вар'яцтва сваіх жаданьняў і захаваць за імі непатрэбнасць сваю для справы ў жыцьці? Съмешныя птушкі! Ды ня прыцягнуць мяне цяпер іх слова! Я сам усё ведаю. Я—бачыў неба... Узълятаў у яго я, яго памерыў, пазнаў спаданьне, ды не разъбіўся, а толькі больш у сябе я веру. Хай тыя, што зямлі любіць ня могуць, жывуць маною. Я знаю праўду. І іх заклікам я не паверу. Зямлі стварэнне—зямлёй жыву я.

„І ён зъвярнуўся ў клубок на камні, горды сабою...

„Блішчэла мора ў яскравым бліску і гнеўна хвалі аб бераг біліся.

„У іх львіным рэву грымела песня аб гордай птушцы, дрыжэлі скалы ад іх удараў, дрыжэла неба ад гнеўнай песні.

„Вар'яцтву съмелых съпяваем песню!

„Вар'яцтва съмелых—вось мудрасьць жыцьця! О, съмелы сокал! У бойцы з ворагамі крывёю выцек... Ды будзе час—і каплі крыві тваёй гарачай, як іскры, загарацца ў змроку жыцьця і многа съмелых сардэц запалюць шалёнай смагай съятла, свабоды!

„Няхай загінуў ты!.. Ад-жаж у песні съмелых і гордых духам заўжды ты будзеш жывым паказам, заклікам гордым к съятлу, к свабодзе!

„Вар'яцтву съмелых съпяваем песню!

... Маўчыць апалавая далячынь мора, півуча плёскаюць хвалі на пясок, і я маўчу, гледзячы ў далячынь мора. На вадзе ўсё больш срэбраных плямаў ад месячных праменяняў... Наш казанок ціха заварваецца.

Адна з хваляў гарэзьліва коціца на бераг і, з шумам і выклікам, паўзе к галаве Рагіма.

— Куды йдзеш?... Пішла!—махает на яе Рагім рукою, і яна пакорна коціца зноў у мора.

Мне ні колькі ня съмешна выхадка Рагіма, які адухоўлівае хвалі. Усё навокал глядзіць дзіўна—жывуча, мякка, ласкова. Мора так паважна, супакойна, і адчуваецца, што ў съвежым дыханьні яго на горы, яшчэ не астыўшыя ад дзённае съпякоты, скована многа моцнай, стрыманай сілы. Па цёмна-сіняму небу золатым поясам зорак напісаны нешта ўрачыстае, якое чаре душу ды непакое розум салодкім адчуваньнем нейкага выяўленія.

Усё дрэмле, але дрэмле напружана-чутка, і здаецца, што вось у наступную сэкунду ўсё ўстряпянецца і загучыць у стройнай сугучнасці непаказана-салодкіх гукаў. Гэтая гукі раскажуць пра тайны съвета, развязяжуць іх розуму, а потым патушаць яго, як празрысты аганёк, і прывабяць душу высока ў цёмна-сіняе бяздоныне, адкуль настурач ёй трапятлівая паясы зорак таксама загучаць дзіўнай музыкаі выяўленія.

Ізраіль Плаунік

З пыклю „Зарніцы“...

I. Жыцьцё...

Жыцьцё цывіце... Зарніцай узыходзіць...
 І кліча ўсіх праменны, творчы дзень...
 Адны шумяць, віном кіпучым бродзяць,
 Другія ймкнуцца спотайку глядзець...

* * *

Мільгаюць дні... Барвовае суквецьце...
 І вяне ўсё—зъяде жорстка цывіль.
 Каго часы вартуюць, як сталецыці.—
 Каму гады здаюцца бегам хвіль...

* * *

Вянком віюцца ненавісьце, каханьне,
 Нягоды, шчасьце, цемень і съятло...
 А мы ідзем у палкім парывањні,
 А мы ідзем заломам напрадом!..

* * *

Цывіце жыцьцё... Зарніцай ружавее;
 І кліча-вабіць сонечная даль...
 Усё зъялі, усё зъялі завеі!..
 А прошласьце—пыл...
 А прошласьце—толькі здань.

II. Няхай...

Няхай палыхае імкненіне ў души,
 І сэрца за мэту згарае...
 Ня хочу трывогі спагадай тушыць,
 Ня хочу таксама і „рай“...
 Бо „рай“—гэта сымбаль суценьня жыцьця,
 Спагады—шукае бясьцільны...
 Хай кроплі крыві (а ня сълёзы) мігцяць,
 Хай сам лепш загіну бяз сілы...

* * *

Усё-ж разънясецца магутна, як гром,
Апошняя песнья—крык сэрца...
Агнём забруіца гарачая кроў,
А згасьне—пад подыхам съмерці...
А думы?.. Пажарышчам думы згараць,
Згараць, а зусім не загінуць:
Другіх будзе клікаць Прадвеснья зара,—
Комуны дасягнуць другія!..

III. А веру...

Захоплены бурлівай хваляй,
Бурлівай хваляю жыцьця,—
Імчацца думкі... Бы крышталі,
Зіяннем сонечным зіхцьця!..

* * *

Кіпяць у хвалях сум і шчасьце—
Фарбуюць колерамі даль...
Напорней крок да мэты з часам;
Цвярдзей пагляд—агонь і сталь!..

* * *

А веру—перамогуць хвалі,
Дасягнуць зорнае мяжы...
Хай съвецяць думкі, бы крышталі;
Хай радасьць росамі імжыць.

Р. Мурашка

У іхным доме^{**})

(Аповесьць)

21. Журфікс

Наступны дзень быў чацьвер і журфікс Натачкі Зазоравай. Супроть звычаю не давялося пасібарытніцаць на пасъцелі да дзесятага гадзіны. Што-ж тычылася Вольгі Аляксееўны, дык яна таксама, аддаўшыся прыемнаму адчуванню, ня ўстала-б так рана, па вясковаму, каб не гаспадыня.

Яна з здавальненнем валялася на пасъцелі, калі ўвайшла Натачка і, бачачы, што Вольга Аляксееўна ня сьпіць, кінулася к ёй і стала казытаць.

— Вулінъка!.. Які ты маладзец аднак, што прыехала. І ўжо прачнулася. Ты прывыкла рана ўставаць на вёсцы... Тут толькі сёньня трэба рана, а заўтра можаш спаць ходзіць да дванаццаці. У нас гэтак.

Яна весела щабятыала і лезла з рукамі пад лёгкую коўдру, шыкала Вольгу Аляксееўну за ногі, казытала пад пахамі. Вольга Аляксееўна здаволена і радасна рагатала, хавалася пад коўдру.

— Ты зусім дзіцём засталася, Натачка! Такая-ж маленькая і свавольная.

— А ты думала якая? Якая?.. Якая?.. — дурачліва пыталася Натачка, не пакідаючи казытаць таварышку і цалаваць гучна, узасос яе твар, шыю, грудзі.

— Натачка будзе!.. Будзе!.. — крычала Вольга Аляксееўна, задыхаючыся ў рогаце і сілкуючы выслабаніца з любых абдымкаў маленъкае жанчыны.

— Няхай будзе, няхай будзе, калі хочаш.

^{**) Гл. №№ 2, 3, 4.}

— Трэба-ж пакінуць трохі мо' і яшчэ для каго,—гарэзь-
ліва зарагатала Вольга Аляксеўна.

— Якая ты міленьская, Вулінька. Ад цябе шалець будуць
мужчыны. Я пакідаю.

— А я ўстаю, Натачка.

— Разумна зробіш. Ну, ия буду перашкаджаць табе.

Натачка выйшла. Вольга Аляксеўна прутка саскочыла
на мяккую мядзьведжую скруу і, не съпяшаючыся, стала надзя-
вашца.

За вакном гудзеў шум вялікага гораду. Раўлі вісклява
сірэны аўтомобіляў, грукацелі калёсы; шум крохаў і голасу
ўліваўся ў агульны хор гукаў. Трохі заглушаныя адлегласцю,
але гучна і працяжна, разрывалі напал аднастайнае мяккае
гудзеніне фабрычных гудкі.

Вольга Аляксеўна скончыла туалет і зайшла ў пакой Натачкі. Тая сустрэла яе напоўсур'ёзна, напоўфамільярна.

— Сягоныня, дарагая Вулінька, ад цябе будзе залежаць тваё
будучае. У мяне перабудуць за дзень выдатнейшыя прадстаў-
нікі нашага кола. Як ты пакажаш сябе і як падыйдзеш к кож-
наму ў асобку, гэта твая справа. Але, паўтараю, з сённяшняга
дня пачынаецца тваё жыццё. І праз які час... Хто ведае... Ад-
ным словам, дарагая, ты павінна мець сваю арыэнтацию.

— Ты гэтак сур'ёзна гаворыш, Натачка, што я пачынаю
палахашца.

— Вось бачыш... Нічога. На першы раз можна прабачыць;
а там—я буду цябе... вучыць, а потым... за непаслухмянасьць
б'юць, ха-ха-ха-ха-ха!—зарагатала жартліва Натачка.

— Тады я буду лепш паслухмянаю,—у тон ёй адказала
Вольга Аляксеўна і, у сваю чаргу, зарагатала таксама, як і
Натачка.

— Дык не забудзься, што я казала, гэта я сур'ёзна.

— Дарагія слова настаўніцы ніколі не забываюцца,—на-
палову жартам, напалову сур'ёзна азвалася Вольга Аляксеўна.
У гэты момант на калідоры пачуліся крокі. Нехта спы-
ніўся перад пакоем.

— Увага,—прашаптала Натачка і адчыніла дэ́веры.

Прыйшоў начальнік Натачкі па службе, інжынер аднаго
буйнога трэсту. Натачка пазнаёміла яго з Вольгай Аляксеў-
най пад прозвішчам Балігава. Пачціва расшаркнуўся ён перад

новаю знаёмаю і далікатна, але ў той-же час дзелавіта, папрасіў чаю. Вольга Аляксееўна заўважыла, што ён з Натачкаю надта фамільярна на „ты“ і што Натачка напоўфіцыйна праста з ім і ніколікі не мяшаецца ў яго прысутнасці.

— Вы ня дзівіцеся, паважаная Вольга Аляксееўна, што мы з гаспадыніяй кватэры гэтак па-хатняму? І ня дзівіцеся,— пачуўшы яе адказ, сказаў Балясаў:—мы з ёю даўныя добрыя сябры.

— І доўга-доўга будзем імі,—пацьвердзіла жывая Натачка. Інжынер пасьнедаў у хэўры двох жанчын і потым засыпашаўся на службу ў свой трэст.

— Я не кажу бывайце, бо сёньня яшчэ намерваюся быць у вас, гасцепрыёмныя.

— Час! Час, у які чакаць загадаеш?—запыталася Натачка.

— Пасылья службы, як заўсёды. А можа пад вечар,—падумаўшы сказаў інжынер.

— Ты не дагадваешься, не?—свавольна залапатала Натачка Вользе Аляксееўне, калі ён выйшаў:—гэта ўладар маіх думак і сэрца... Пакуль што, вядома.

Пасылья інжынера даведаліся гаспадыні два крутлявых шалаплуды „з маладых ды раннія“. Натачка пасыпела шапнуць Вользе Аляксееўне, што гэта яшчэ бяз пэўнае мэты ў жыцьці маладыя нэпманаўскія сынкі.

Абодвы блішчэлі сваёй разъвязнасцю, упэўненасцю багатых (гроши ўсё!) і сваёй няўседлівасцю. Абодвы былі падобны адзін на аднаго і надворным выглядам, і складам думак, і нават прозвішчамі. Аднаго клікалі Русабай, а другога—Бацубаеў.

Наказаўшы кучу недарэчнасцяў і памахваючы кізілавы-мі кіёчкамі з сярэбраннымі булдавешкамі, яны так-же шумна выйшлі, як і прыйшлі.

— Ты заўважыла?—спыталася Натачка ў Вольгі Аляксееўны,—яны гэтак падобны адзін на аднаго. Часта аднаго лічадзь за другога, і наадварот. На гэтай глебе бывае шмат здарэнняў. У горадзе аб іх гуляе ня мала нядвохзначных анекдотаў. Але сябрам гэта як з гуся вада, не прыкмячаюць: заўсёды вясёлыя і пачцівныя, як ангельскія джэнтльмены. Каля іх можна пажывіцца пры нястачы грошай... Чаго ты зморшылася?

— Вельмі ты адкрыта ўжо харктырызуеш і шчыра прызнаешся ў некаторых маленьких драбніцах.

— А ты думала што? Калі будзеш ціхоняю, дык далёка не заедзеш. Чым пабольш бласку і мілай нахабнасці. Тады будзеш жыць.

К полуцю зявілася больш знаёмых. Тут ужо і ў Вольгі Аляксееўны, па настойных парадах Натачкі, разъбегліся вочы. Бачачы перад сабою асоб дзелавых і занадта нахільных да жанчын, яна пусціла ў ход сваё абаражэнье; тонкія жаноцкія прыёмы яе знайшлі сваё прызначэнне.

З прыйшоўшых вызначаліся асабіва, так здалося Вользе Аляксееўне, уласнік тутунёвай фабрыкі Адогаў і паэта Непакоеў. Першы быў паўнаваты, з невялічкім чарапуцом, сярэдняга ўзросту, з съвецкім манэрамі, але апрануты съціпла, бяз усякіх закідаў на мільённае багацьце. Паэта Непакоеў (гэта было яго літаратурнае прозывішча, але ўсе настолькі прызывычаліся да яго, што сапраўднага ніхто не ўспамінаў) быў рэзкай працілегласцю першаму. Апрануты з шыкам, але бруднавата, ён ўніверсальны самабытнічаў. Яго даўгія чорныя валасы былі калі ні ўбачыши—у самым лірычным непарадку, пазьвешваўшы на вушы, на лоб і на крухмальны каўнерык. Гаварыў ён выразна, з багатай мімікай, крыху няпрыемным замагільнім голасам. Вользе Аляксееўне чамусьці прыйшло да галавы параўнаць яго з прарокам.

„Бунтарская душа“,—падумала яна. „Яму вельмі падышлі-б учарашнія слова Леаніда Рыгоравіча пра горад.“

Але недахопу ў словах ня было і ў самога паэты. Нярэдка і досыць метка інагды ўстаўляў ён свае паэтычныя рэплікі. І ўніверсальны яго рэплікі прыймалі, і ці рагаталі, гледзячы па зместу іх, ці пахмуря згаджаліся. Ён шмат каму падабаўся. Сам сябе называў свабодным мастаком, аргументуючы гэта тым, што нідзе не працуе апроч свайго рабочага габінету, ні ў воднай установе, і жывіцца літаральна сваімі паэзамі.

Употайку з яго падсьмейваліся, але адкрыта ўжо не асьмельваўся сказаць што думае. Ня гледзячы на тое, што вядомасць яго азначалася толькі параю невялічкіх зборнічкаў, выдадзеных—адзін прыватным выдавецтвам, а другі гуртком аматараў прыгожага пісьменства,—яго нярэдка прасілі ўпісаць на ўспамін у альбом які вершык, эпіграму на каго ці якое

выслоёе. У сваім ужытку ён меў на падмацаванье цэлую кучу клясыкаў паэзіі, вядомых і невядомых слухачом.

На полудні Вольга Аляксееўна сядзела паміж фабрыкантам і паэтай. Свае зіркі яна роўнаважна, бяз крыўды для таго і другога, разьмяркоўвала паміж абодвых. Калі бурчэў упэўнены ў сабе ласкавы барытон фабрыканта, яна скіляла галаву ў правы бок і бышчам неўзаметку гасцічвала яго шматабяцальным жаноцкім поглядам. Калі-ж гаварыў паэта, яна дахітала слухаць і яго і гутарыць адначасна і з tym і з другім.

З ёю, як з прыехаўшою толькі што, усе былі надзвычайна папярэдлівымі. Яе стараліся займаць гутаркай, сваімі асобамі, апавяданьнямі і пераказваньнем нявіных навінак з акаляючага жыцьця. А яна ўважна прыглядалася да ўсіх і паспявала tym часам падтрымліваць агульную гутарку ў застолілі і адказваць гульліва ці сур'ёзна Адогаву і Непакоеву.

Аднёю з тэм у застолілі служылі ранішня госьці Русабай і Бацубаеў. Артысты на мэлё-драматычны ролі, нехта Гласіцкі, цяжкавата, але не бяз густу, расказаў пра здарэнье з Бацубаевым у тэатры. Ён закахаўся аднай артысткай і пасъля спектаклю накіраваўся за куліс з мэтаю ўбачыцца і прызнацца ў каханьні.

— Суфлёр, якога ён сустрэў,—казаў артысты:—накіраваў закаханага ў прыбіральню артысткі, а сам пабег паведаміць рэжысёра трупы і артыстых. Трэба вам сказаць, што рэжысэр у нас наконт гэтага, у-у-у...—артысты выказаў мімікаю твару злосць рэжысёра.—Ён страшна ня любіць калі гледачы забаўляюцца з артыстымі хоць-бы і пасъля спектаклю. Дык вось ён заходзіць у прыбіральню артысткі і бачыць карціну: артыстка спакойна канчае свой туалет і нікага ценю на прысутнасць Бацубаева няма. Злосны, на гэты раз ад таго, што яго ашукаў нейкі там суфлёр, ён выскаквае і накідаецца на таго. Суфлёр клянецца, што да артысткі заходзілі і нават ён упэўнены, што і ня выходзілі. Рэжысэр заходзіць другім наваратам, і карціна, але ўжо зусім іншая зьяўляецца перад ім... Артыстка пудруеца перад люстэркам, але з-пад канапы, на якой яна сядзіць, паблісквае будавешка кіёчка. І вось тут пачатак канца. Рэжысэр, насеў на артыстку... Тая не зъмяшала ся і, скіліўшыся к канапе, ласкава гаворыць: „Я вам сказала, паважаны малады чалавек (артыстка стараватая і вопытная),

што магу пагаманіць з вамі аб чым хочаце, толькі калі я напудруюся і ававязкова ў прысутнасці нашага рэжысёра. Зараз я слухаю вас, толькі трэба раней вылезыці з-пад канапы, а то вам нязручна гэтак". Вынік: артыстыя ў вахоту нарагаталіся дармова.

— А Бацубаеў? — спыталася Вольга Аляксееўна.

— Як і раней... Жыў-быў, нешта здарылася і прайшло.

— Вас цікавяць такія рэчы? — запыталаўся ў яе паэта Непакоеў.

— Як вам сказаць... паміж іншым.

— Тлен. Усё гэта тлен. А Бацубаеў маленькі, неразумны чарвячок, — далажыў ён пахмурা.

— А вы хіба ня любіце гэтага? Ня можаце закахацца і падлеzyці пад канапу? — пабліскваючы вачыма, запыталаўся інтymна Вольга Аляксееўна.

— Людзі бачаць у жанчыне толькі бруд, толькі тое, што прыводзіць да руху іх захаваныя няглыбока фізычныя пачуцьці. А ці пакахаў хоць адзін ідэал яе, — высокі і недасяжны, якому культурныя людзі пакланяюцца ў вобразе багіні Вэнэры. Тлен, усё тлен.

У гэты момант загаманіў Адогаў. Вольга Аляксееўна пакінула паэту і павярнула галаву ў другі бок. Адогаў пытается ў яе:

— Вы доўга жылі на вёсцы?

— О, не... Зусім мала.

— Я, ведаецце, аматар вёскі. У мяне некалі да рэвалюцыі быў свой маёнтак у адным з паветаў Маскоўскае губэрні... Зараз я ня маю магчымасці бываць на вёсцы. А цікава ведаць, што там робіцца.

— Паверце, нічога цікавага. Я памірала са смутку і нуды ў глушы.

— Вы мала сказаці. Я прашу вас расказаць што з харктэрнага. Я паслухаю з задаваленнем, як, думаю, паслушаюць і ўсе прысутныя.

— Паважаны! — зьвярнуўся ён да ўсяго застольля: — Вольга Аляксееўна хоча расказаць аб сваім жыцці ў вёсцы да прыезды к нам.

— Просім!.. Просім!..

Вольга Аляксееўна замяшалася і крыху як-бы пачырвала, але падняўшы галаву, убачыла, як рашуча кіўнула галавою Натачка і гэта паслужыла за сыгнал на віхлящца.

— Вы ўсе, наколькі я бачу, аматары мастацтва. Я вам раскажу, як я была артысткай на вёсцы...

Шмат прыхлусіўшы для смаку, яна анекдотычна рассказала пра сваю ролю работніцы-камсамолкі ў спектаклі, пра хор і канцэрты. Не абмінула, а знарок падчыркнула закаханасць Сяргея на глебе спектаклю. І толькі. Больш аб ім ні слова.

— Вы сапрауды артыстка, — сказаў пасъля мэлёдраматычны артысты: — і я жадаў-бы ўбачыць вас на сцэне.

— Вось бачыце, у вас шмат цікавага ёсьць, але вы чамусьці ня хочаце нас забавіць ім, — ціха і з наяўнай прыхільнасцю да яе сказаў Адогаў.

— Мне так надакучыла гэтая глуш, што цяпер усё ў ёй гэтак няцікава для мяне.

— Вы праўду кажаце... Але калі міне ўспамін аб вашым пераезду, калі па першых уражаньнях ад гораду пройдуть нязылічона другія і працягненца значны час, тады будзе цікава ўспамінудзь усё, што абакаляла вас у вёсцы.

— Я з вамі згодна. Што да сучаснага, дык я ўсёй істотаю аддаюся новым перажываньням. Як лёгка адчуваць сябе ў горадзе, у бліzkім коле добрых знаёмых, напрыклад, сέньня...

— Вёска прыгожа і цікава толькі сваімі паэтычнымі пэйзажамі ды лірыкаю вясновых красак, — кідаў мудрыя слова Непакоеў.

На другім канды стала Натачка зымала другіх гасцей. Часамі абрывікі гутаркі даляталі да Вольгі Аляксееўны. У іх успаміналася яе імя. Яна ня сумнявалася, што Натачка расказвае пра яе ў яе-ж інтарэсах, як добрая таварышка.

Полудзень хутка падыйходзіў к канцу. Пакаёuka падала яшчэ пару бутэлек партвэйну, ягадны крэм і сънежкі.

Вольга Аляксееўна адчула лёгкае зап'янен'не, але ад яго было яшчэ лягчэй. Столовая засыцілася ружовым і ледзь-ледзь калыхалася ў ваччу, як калыхаліся і сядзеўшыя насупроць палуднаваўшыя.

Сталі вылазіць з-за стала. Адогаў з відам сталага чалавека, у той-жа час зацікаўленага ў ёй, прапанаваў Вользе

Аляксееўне руку. Невядома з чаго на шчокі яе выступіў руменец і яна адайшлася з фабрыкантам к вакну.

Нарэшце, госьці сталі зьбірацца йсьці. Падыйшоў развітацца поэта Непакоеў. Высокі, сухарлявы і дужы, ён падабаўся Вользе Аляксееўне. За ім развітаўся і Адогаў. Выбраўшы ўдалую хвіліну, калі ня было нікога паблізу, ён мякка прапанаваў ёй свае паслугі для азнямлення з горадам.

— Вы можаце спадзявацца на мяне... А заўтра, калі вы свабодны і будзеце мець жаданье, я з прыемнасцю пропаную вам лёжу ў вонёры.

Усе разыішліся. Адогаў выйшаў апошнім. Натачка падбегла к Вользе Аляксееўне і іскрыста засыпала яе словамі.

— Вось бачыш! Я гаварыла... Усе, поўнасцю ўсе, у захапленні ад цябе.

— Ты перабаршчыла, Натачка, у сваіх вывадах.

— Не, Вулінька, ты ня гуляй у съціпласць, хоць гэта інагды і да твару табе. Думаеш, я ня бачыла, якім вокам пазіраў на цябе Адогаў... А Непакоеў!.. А артысты... І ўсе іншыя, „імена-жа іх ты, госпадзі, весі“.

Агулам клікала Зазорава ўсіх астатніх, якія ня мелі прыдущы нічога асабліва выдатнага, што можна было-б падвесці пад рубрыку „гроши“. Вольга Аляксееўна палічыла патрэбным для тону ня здацца.

— Мною цікавіліся, як новаю знаёмаю, у дадатак прыежджаю з вёскі, ды яшчэ нямаведама адкуль. А твае знаёмыя—мілыя людзі; вядома, ня ўсе.

— Я разумею цябе. А я гэтак замарылася... Вечна пасьля сваіх журфіксau я як не на гэтым съвеце.

Пад вечар даведаліся інжынер Балясаў і Леанід Рыгоравіч. Калі Натачка заявіла ім, што страшна натомлена з Вольгай Аляксееўнай сёнянняшнім журфіксам і абедзве хацелі-б адпачыць, дык і Балясаў і Леанід Рыгоравіч зусім не пярэчылі і толькі папрасілі выпіць і закусіць.

Зазорава дала распараджэннне пакаёўцы паслугаваць мужчынам, а сама ўхапіла за руку Вольгу Аляксееўну і, кіунуўшы галавой сябрам, зьнікла ў спальні.

2. „Маладняк“ № 5.



22. У „паэтычнай мансардзе“

Вольга Аляксеёна хутка ўвайшла ў моду. Толькі пабачыўшы, з ёю шукалі знаёмства, дамагаліся сустреч. Як у во-пэры з Адогавым... Лорнэты і біноклі больш за ўсё накіроўваліся на іх лёжу. А ў фойэ яе аглядалі з захапленнем мужчыны і з зайздрасьцю жанчыны. Яна мела добрую наглядальнасць і зауважвала ўсё, што тычылася яе асобы.

Эгадзіўшыся на мілай прапанове Адогава, яна часта разъяджала з ім па тэатрах, музеях і іншых прыгожых мясьцінах. Неяк аднаго разу яны зрабілі пагулянку за горад. На ўлоныні прыроды гэтак спакойна было і люба. Потым Адогаў... Адным словам, гэта пагулянка за горад напамянула ёй даўна мінулае, калі яна бывала са сваім хрышчоным бацькам... Горад са сваімі прыгарадамі з багатай паўднёвой зелянінай і вянушымі кветкамі раскінуўся на ўзгорках аграмністым сонечным садам. Цяністыя magnolii, стромкаверхія раіны, прыгожыя італійскія кіпарысы, шыкарныя амэрыканскія бамбуки! На схонах загародных узгоркаў яшчэ зелянелі дзе-ні-дзе вінаграднікі. Высокія таполі, як серабрыстыя маякі, узвышаліся над морам расьліннасці. У хвалях багатай пахучай зеляніны прытульна хаваўся белы паўднёвы горад.

Вольга Аляксеёна і дасюль жыла ў Натачкі Зазоравай і тая не цяжарылася яе прысутнасцю ў сваёй кватэры. Яна, як і ў пачатку, патаварыску распалавіньяла і „хлеб“, і „ваду“. Наогул, такую таварышку, як яна, цяжка было-б адшукаць. І Вольга Аляксеёна занадта ўдзячна была ёй за гасціннасць і ў думках парашыла не астасца за гэта ў даўгох.

Адзін за адным адбываўся журфіксы, хатнія вечары і ўсялякія tete-a-tete у рэстаранчыках, дзе для такіх патрэб маюцца асобныя інтymныя габінэцкі. Бары, кафэ, музыка, віно, мужчыны, масъляністыя і прагненія зіркі. З цягам часу кола яе знаёмства ўсё больш і больш пашыралася. Яе пазнавалі раней, чымсь усіх іншых, і на палуднях, і на вечарох, і ў тэатры, і ў кафэ, у аўтамабілі, і на вуліцы. Перад ёю ласкова схіляў галаву і фабрыкант Адогаў—першы знаёмы,—і паэта Непакоеў, і розныя спэцы накшталт Балясава, і вайскоўцы, як Леанід Рыгоравіч.

Між іншага, Вольга Аляксеёна дзівілася, якім парадкам апынуўся тут Леанід Рыгоравіч. Колькі разоў спрабавала рас-

пытаць у яго (щікава было), якім парадкам з яе майсцоўшыці ён пераліцеў раптам сюды. Але заўжды той выкручваўся жартамі і запытаныні пакідаліся без адказу. Яна зауважыла добрае сяброўства паміж Леанідам Рыгоравічам і Балісавым. А асабліва зъдзівілі яе сяброўскія ўзаемаадносіны двух апошніх з Адогавым. Як-ні-як, а два першыя стаялі блізка к новай сучаснасьці: адзін—памочнік камандзіра палка па гаспадарчай частцы, а другі—інжынер вядомага буйнога хімічнага трэсту—у тым часе як Адогаў—прыватны ўласнік. Першыя два стаялі блізка к савецкай грамадзкасці, а трэці, як няпрыемную неабходнасць, меў з ёю толькі афіцыйныя зносіны і ў астатнім жыў па сваім асабістым пляне, варожым гэтай грамадзкасці.

Спрабавала яна неяк запытацца і ў Адогава, але і той адказаў нічога не сказаўшымі жартамі. У горадзе ўсё было быццам ня гэта, як у вёсцы.

Аднойчы яна сустрэлася на вуліцы з Непакоевым.

Быў сухі восенскі дзень. Цеплаваты вецер уздымаў дробны вулічны пыл і гнаў у очы.

Вольга Аляксееўна прытырмлівала аднай рукој шырокаполы брыль, а другою ўзяла пад руку паэтуту. Ішлі і гутарылі аб няважных навінах апошніх дзён. Непакоеву апавядаў, а яна весела съмяялася і ўстаўляла свае жаноцкія зауважваныні.

Дэмуў моцны вецер. Ён, здаецца, сілкаваў сарваць брыль з галавы Вольгі Аляксееўны і занесыці далёка-далёка. Але гэта не ўдавалася. Тады пяшчотна абягаў ён вакол шыі, залазіў у рукаў і за дэкалтэ, прыемна казычучы мяккія кволыя рукі пад пахамі, ды ня прыціснутыя лёгкім убраньнем падатныя цемнаватыя пупанкі хвалістых грудзей. Ад гэтага казытаныня весялей хацелася съмяяцца, хацелася гарэзьліва скапіць за бараду Непакоева і празрыста і разам затуманена паглядзець яму ў очы напорным поглядам. І ўпятайку ўзіралася яна ў твар паэты і гаварыла заўзята і зразумела.

Раптам ні з таго ні з сяго Непакоеву папрасіў зайсьці да яго і паглядзець як ён працуе, пасядзець у рабочым габінэце. Ён жыве тут недалёка, перайсьці толькі адзін квартал. Вольга Аляксееўна, быццам гэтага і чакала, згадзілася.

Праз два дамы яны завярнулі на няшырокую вуліцу з зеленаватымі яшчэ прысадамі. Вуліца крута ўздымалася ўгару

Вольга Аляксееўна напружвалася, каб не асташца ад свайго падарожніка.

— Мой Парнас,—пажартаваў Непакоеў.

— Як гэта вы ўмееце паэтычна выказвацца так, вы—мастакі?

Непакоеў нахаду прачытаў цэлую лекцыю.

— Трэба адчуць усёю сілаю пачуцьцяў тое, што бачыш, перахварэць душою і целам адчувае, праверыць і тады зноў адчуць. У гэтым выказаны ўменьне мастака паэтычна выкладаць свае думкі і адчуваць. Пакута і цярплівасць, цярплівасць і пакута—дзъве сілы, якія водзяць пяром паэты.

— Вы гэтак дзіўна гаворыце, Валянтын Апалонавіч, і гэтак прыгожа. Можа таму я і адчуваю нешта новае ў сабе.

— Усё мажліва... А вось і мая мансарда паэты, праўда, не на парыскім Монмартры, але і без таго вызначная.

Вольга Аляксееўна стала і падыхала глыбока і палегчана ад усходжвання на круту гару. Перш чымсь увайсьці, яна аглядзела знадворку „mansardu“, у якой меў прытулак паэта Непакоеў, а потым сказала:

— І памяшканье быццам не асаблівае... Скажыце, Непакоеў,—з'яўрнулася яна чамусыці на прозывішча:—няўжо вы спэцыяльна з-за такога Парнасу наймаецце сваю мансарду на гэтай гарышчы?

— Бачыце... як сказаць... З аднаго боку глядзець, дык будзе гэтак: я захоплены парыскім Монмартрам... А з другога боку—як быццам няправільна. Я разумею, вы скажаце—больш траціца энэргіі, сілы і пры tym нічым не апраўдаеца. Але я вам павінен сказаць, што матар'яльнасць мяне ні нагэтулькі вось ня кратает. Я жыву ня так як людзі і хачу жыць у далейшым гэтак сама.

— Як вы, аднак, цікава і самабытна мысьліце.

— Самабытна, Вольга Аляксееўна, вось іменна самабытна. Калі ласка, зайдзіце ў маю мізэрную халупіну, ашчасьліўце яе сваім прыгожым наведаньнем.

На сходцах ня надта прыемна адносіла пахамі небагатага жыльля. Каб хутчэй пазбыцца іх, Вольга Аляксееўна ўзьбегла на самы верх і спынілася. Пакуль яна аглядала досыць мізэрны калідор другога паверху, Непакоеў tym часам адамкнуў свае апартамэнты і моўчкі запрасіў яе ўвайсьці.

Уся кватэра складалася з двух невялічкіх пакояў. Адзін быў нечым накшталт гасціннаса, а другі і спальняю і рабочым габінэтам адначасова. Ложак быў закрыты рассоўна шырмаю і гэта больш паказвала ў пакоі на спальню, чымсь стары пісъмовы стол на рабочы габінэт. Але злучэныне і таго і другога ў адным было так самабытна і так падобна на паэту Непакоева.

Густ яго быў відзён і ў убранстве кватэры. Пры бедным абсталяваньні мэбллю усе съцены мастацка стыканы былі рознымі партрэтамі розных паэтаў і пісьменьнікаў. І гэта давала такое-ж уражаныне, як хлеў набожнага селяніна з паразьвешванимі на съценах абразамі съвятых—абаронцаў жывёлы.

Паўз съцяны пярэдняга пакою стаяла з пара лавак і крэслаў і ад малаліку іх ён выглядаў нейкім галамозым і падобным на чакальны пакой у невялічкай больніцы. Вокны былі невялічкія, як і пакой. „Сам едзеш,—кажуць у такіх выпадках: па себе вязеш“. Съвягла, а галоўнае, паветра ў пакоях на дзіва ставала. Зусім, здаецца, нічога агульнага ня мела гэтая кватэра з усім астатнім домам; толькі бруднавата трохі было.

— Тут у мяне мэблі бракуе, а таму зайдзем у маё съвятое съвятых,—і сур'ёзна, і жартліва разам, і зусім не гаруючы, што мэблі хібіць, сказаў і запрасіў госьцу Непакоей.

У „съвятым съвятых“ мэблі было ня больш, чым і ў пярэднім пакоі; але там гэта згладжвала з аднаго боку старая шырма з рукамесніцкім швом на кітайскі матыў, а з другога—пісъмовы стол з бронзавым прыстасаваньнем для пісаньня і чрапахаваю попельніцаю. Паміж іх валялася грудка съписаных у вершаванай форме блёкнотных лісткоў.

— Як вам падабаецца ў маёй паэтычнай мансардзе?

— Сказаць вам шчыра...

— Шчыра скажэде, ад душы,—перапыніў яе Непакоей.

— Сказаць вам шчыра,—бы раздумваючы, казала Вольга Аляксееўна:—мізэрна... Пачакайце... Але таму што мізэрна, мне падабаецца.

— Ці ня маецце вы на думцы абразіць мяне, паважаная—пакрыўдзіўся паэта.

— Дык вы-ж ня далі даказаць мне думкі, Валянтын Апанавіч,—паправілася яна.—Дайце мне скончыць і тады будзеце судзіць.

— Я слухаю,—супакоіуся ён.

— Скажу чаму мне падабаецца. (Непакоеў недаверліва паглядзеў на яе спадылба). У вас няма нічога, што крычала-б аб раскошы, аб пышнасьці ўбранства. Няма, праўда?

— Праўда.

— У вас усё гэтак праста. І ў гэтай прастаце ствараюцца вялікія рэчы. Вялікія думкі зьяўляюцца за гэтым сталом між чатырох няпрыгожых съцен. Прыйгожыя вобразы, адзін лепшы за другі па сваёй ідэальнасьці... Вершаваныя радкі, запісаныя гэтым пяром, даюць нешта пекнае-пекнае, зусім не падобнае на наша бруднае надаедліве жыцьцё.

— Так,—задуменна праказаў Непакоеў.

— Вось таму мне і падабаецца. І я кажу: мне падабаецца таму, што мізэрна.

Непакоеў праста зірнуў на яе. Ня ўбачыўшы ні ценю съмеху, ці гіроніі на яе твары, ён ухапіў абедзівье яе рукі і патрос моцна і расчулена.

— Дзякую!.. Дзякую!.. У вашай асобе я спаткаў чалавека, які зразумеў мяне. Вы думаеце я не прыкмячаю, як з мяне шкілююць часам... Употайкі за маімі плячымі з мяне съмлююцца... Самабытнічае, кажуць.

— Што вы гаворыце, Валянтын Апалонавіч! У вас да-рэмна такія пахмурый думкі.

Ёй стала шкода яго, гэтага паэты-дзіцяці. Бо што-ж ён такое, калі ня дзішё са сваёй крыўдай за недаказанае нейкім паўслова, за нейчыя жарцікі або яго самабытнасьці. Або яго радасць ад того, што яна са сваім перакональнем наконт кватэры блізка падыйшла к яго поглядам на жыцьцё і закра-нула іх.

Яна зірнула на Непакоева. Твар яго памякчэў, мусіць таму, што Вольга Аліксееўна закранула балочыя струны яго сэрца, яго пачуцьцяў, а можа і яшчэ ад чаго. Пахмурная ўра-чыстасць зьбегла з твару і ён стаў, адкінуўшы сваю съвец-касць, такі маленькі і блізкі. У сэрцы Вольгі Аліксееўны расло спачуваньне к яму. Потым, калі яна паспрабавала стала праверыць заўважанае, дык на месцы простага спачуваньня апынулася ўжо большае, глыбшае пачуцьцё.

Непакоеў сядзеў моўкі і быццам сузіраў што. Твар яго з расчуленага зрабіўся праясьненым, спакойным. Уяўлялася,

што нейкі новы, вядомы толькі яму, съвет расчыніўся перад яго духоўным вокам і ён сузірае і любуецца ім.

А Вользе Аляксееўне чамусыці прыпамянулася адчуваньне салодкага казытання ветрыка на вуліцы, яго маленкія сваволі. І з адчуваньнем разам зьявілася гарачыня ў сэрцы, і глыбокое пачуцьцё стала вачавісным.

Яна зірнула на поэту. Непакою сядзеў на адным мейсцы моўчкі і нярухома. Погляд некуды далёка, недасяжна далёка ўпяты, быццам у тых далях зъмяшчаецца яго жыцьцё.

Вольга Аляксееўна не магла вытрываць.

— Валянтын... Валянтын Апалонавіч... Валя...—загаварыла яна ціха і парыўчата і, каб звярнуць на сябе яго ўвагу, асьцярожна і квола паклала руку яму на плячо.

Непакою павярнуўся да яе. Твар яго, атулены чорнымі даўгімі валасамі, зъязу надзвычайным захапленьнем, ужо захапленьнем жанчынай...

Салодкае таменьне разълілося па целе Вольгі Аляксееўны, як тады ў лесе пры Сяргею, і яна стромка кінулася ў раскрытыя абдымкі Непакоева.

Адбылося тое, што павінна было адбыцца.

23. Русабай і Бапубаеў.—Наберажная, пяць!

Апроч сустрэч з Адогавым, Вольга Аляксееўна часта сустракалася і з Непакоевым у яго „паэтычнай мансардзе“, як з вясёлым съмехам называлі яе або. Упярэдженку з абодвымі наведвала яна афішыраваныя спектаклі—драмы, опэры, пераўбыла ў розных закутках гораду. Глыбокое ўражанье стварала яна на бачыўшую яе публіку, і гэтае ўражанье цесна мяжалася з пачуцьцём захапленьня. Але аднойчы, гуляючы з Непакоевым па фойэ тэатру, яна заўважыла за сабою групоўку мужчын, што неадчэпна праходжваліся за імі па пятках. Гэтая групоўка яе ня цікавіла, але цікавілі, як і заўжды, абрывкі іх гутаркі.

— Пекная кабета, чорт вазьмі...

Вольга Аляксееўна зморшчылася ад моцнага выразу, але не пакідала слухаць, ідуучы, як звычайна, з Непакоевым пад ручку. Гаварыў другі голас. Яна настарожылася...

— Ты думаеш? Авантуристка!..

Таго вечару яна не дасядзела канца спэктаклю і, спаслаўшыся на галаўны бол, папрасіла Непакоева завезьці яе на кватэрү.

Пачутае ў фойэ тэатру хутка забылася, як забыліся і ранейшыя маленькія няпрыемнасці накшталт баброўскіх з Сяргеем і выезду з свайго ўласнага дому. Вольга Аляксееўна не пакідала цвісці пышным бліскам яшчэ не старое пекната. Ня гледзячы не сваё разгульнае жыццё, гроши добра захоўваліся ў дарожным чамайданчыку. Шматлікія паклоньнікі ды абажэнцы і слухаць не хацелі, каб яна траціла свае гроши на іх, уласна кажучы, задаваленіне. Навакол яе шпарка складаўся бліскучы і прынадны, але гнілы дэміонд, съвет какотак вышайшага палёту. У жаноцкіх колах сваёй грамадзкасці яна заступіла першае месца, месца каралевы жанчын-чараўніц. Гэтае становішча вымагала шмат чаго. І Вольга Аляксееўна пачала падумваць пра ўласны дом ці хоць-бы на першы пачатак пра кватэрү.

Настала восень,—цёплая і зусім ня нудная на гэтым цёплым поўдні. Зрэдка праходзілі дажджы, а ў большасці было яснае восенскае надвор'е. Дзьмуў густы паўднёвы вецер.

Сустрэчы з Адогавым прыймалі ўсе больш і больш інтymны і блізкі выгляд. Вользе Аляксееўне падабалася ў ім ласкавае бурчэніне яго барытону, дужыя камёлкавыя абдымкі і вялікая магутнасць грошай. Пагулянкі за горад у аўтомобілі спыніліся. У кватэры Зазоравай станавілася няёмка сустракаща. Вольга Аляксееўна думала над гэтым.

Быў асабліва пахмурны дзень. Э вялікай хуткасцю ля целі за вакном хмары. Імгліва пакрэпваў часціценкі дажджык. І пад уплывам надвор'я было нудна на сэрцы Вольгі Аляксееўны.

Чамусці ня прыходзіў ні Адогаў, ні Непакоеў. Хоць-бы адзін паказаў нос. Але звычайнія гасціўвія гадзіны мінулі. Вольга Аляксееўна не спадзявалася бачыць іх. Ад гэтага і нуда павялічвалася і павялічвалася, цяжкім прэсам съціскаючы сэрца.

Не, прасядзець гэтак вечар у адзіноце ці з Натачкай было вышэй за яе сілы; гэта напамінала-б даўгія восенскія вечары дома ў фальварку, дзе яна ледзь не вар'яцела з сваёй адзіноты. Тут, у вялікім горадзе, паўтараць вясковую журбу ня варта.

„Жыць дык жыць“, успамянула яна нейчыя слова,—ці то Леаніда Рыгоравіча, ці Непакоева, ні то сама ня ведае чые.

Натачка таксама, мусіць, нудзілася ў сваім пакоі, але Вользе Аляксееўне не хацелася турбаваць яе. Парашыўшы абы-дзе прагуляць сёньня вечар, стала апранацца. Вяла зашпільвала яна шматлікія гузікі і гузічкі закрытага восенскага адзеніння. Раптам пачуўся нібыта грук у дэ́веры. Паслухаўшы, каб праверыць, яна пачула грук ізноў.

„Хто-б там ні быў, а я залыгаю яго на сёньня“, падумала Вольга Аляксееўна і гукнула:

— Можна!

Увайшлі неразлучныя сябры Русабай і Бацубаеў. Абодвы надта пачціва прывіталіся і папрасілі дазволу прысесыці на хвіліну.

„На безълюдзьдзі і яны мужчыны“, падумала Вольга Аляксееўна і папрасіла пачакаць пакуль ня скончыць свой туалет.

— З вялікай нецярплювасцю,—у адзін голас праказалі абодвы сябры.

— Як быццам мы ў самы раз папалі,—сказаў Русабай, калі Вольга Аляксееўна зачынілася ў спальні.

— Па ўсёй бачнасці... І зьбіраецца некуды.

— Значыцца вечар з каралевай чаравініц забясьпечан.

— Толькі дай мне мажлівасць перакінуцца з ёю па пары слоў.

— Заўтра!.. Бо сёньня гэта зраблю я. Досьць з цябе перамаўленіння з артысткаю ў прыбіральні...

Апошні аргумэнт у частых выпадках ствараў на Бацубаева неадхільнае ўражанье і ён змаўкаў. Змоўк ён і гэтага разу, і права перамаўленіння такім чынам сам-на-сам з Вольгай Аляксееўнай належала Русабаю.

Адчуваючы ўзяты на сябе абавязак вялікай значнасці і разумеючы ўсё значэнне сваёй місіі, Русабай устаў і адпаведна з гэтым величным рухам рукі паправіў на сабе гумалістычны плащ ангельскага фасону. За хэ́уро ўстаў і Бацубаеў і таксама паправіў плащ гэтак, як і Русабай, нават адначасова з тым.

— І зьнікай!.. Хутка!..—прашаптаў галосна і настойна Русабай.

Падначальваючыся пачуццю таварышаванья і агульных інтэрэсах, Бацубаеў зьнік за дэ́верыма на калідор. У тую-

самую часіну Вольга Аляксеевна выйшла з спальні, апранутая на выезд. На дэмісэзонны гарнітур яна накінула сваё чорнае смушкавае манто. Пад колер манто чорны брыль з шырачэзнымі паліямі, з густым стравусавым пяром выгодна адцяняў ёй твар.

Русабай аж выпрастаўся з задаваленяня. І сплохаўся... Куды-ж гэта яна апранулася так шыкарна? Можа думае ўцячы ад іх куды? Не, на сёньня яна павінна быць з імі, іначай абодвы будуть безнадзейнымі дурнямі і да шматлікіх анекдотаў далучыцца яшчэ адзін.

Русабай ступіў два крокі ўперад і лёганька скашлянуў у хустачку. Кашлянъне і натугі яго былі дарэмнымі, бо адказная місія палегчылася аднай непрадбачанай абставінай: не пасьпей ён яшчэ выціснуць з сябе ані слова, як Вольга Аляксеевна сама начала гутарку.

— А дзе ваш Бацубаеў, дарагі Русабай?

У Русабая малаточкам зататахкала сэрца. Яна сама працярэбвае яму шлях.

— Ён толькі выйшаў, абажаемая.

— Шкада... Скажэце, Русабай (голос у яе быў чисты, бяз ценю вяласці, і гэтак і лез у сэрца Русабаю), вы сёньня думаецце ўвечары кіснуць, як і ўсе, ці ў вас хопіць рашучасці на больш адважнае?

— Дазвольце... Я ўзяў на сябе съмеласць, абажаемая... прасіць вас... безадмоўна толькі... правесці з намі... вечар. Паручаюся... сваёю галавою, нудзіцца ня будзеце,—праказаў ён хутка апошнія слова, каб ня даць ёй магчымасці апамятацца і адмовіцца.

Вольга Аляксеевна, як ужо вядома, зусім ня думала адмаўляцца. Яна толькі хацела трохі пашкільваць з яго, пасъмяцціца.

— З кім гэта з „намі“?—іскрыстым поглядам упілася яна ў Русабая.

— З намі... абодвымі... Я і Бацубаеў.

— А вы-ж казалі, што Бацубаеў пайшоў.

— Гэта... Дазвольце раскрыць невялічкі ваенны хітрык. Каб пасьпяхова перамовіць з вамі і атрымаць згоду, мы ўсчалі спрэчку—каму гаварыць. Пачэсная роля ў выніку ўсяго выпала мне. І, каб пакінуць нас сам-на-сам з вамі, Бацубаеў пачціва выйшаў на калідор. Чакае... Дык вы згодны?

— Ня ведаю, што з вамі рабіць... Бачыце...

— Дарагая, Вольга Аляксееўна,—з маленьнем у голасе перапыніў яе Русабай.

— Ладна, згодна. Памятайце: згодна толькі таму, што вы ўсё так хітра падстроілі.

— Згодна!.. Згодна!.. Бацубаеў, згодна!—крыкнуў на ўесь голас Русабай, падбягаючы к дэвярам.

І спадзяючыся, і не, Бацубаеў нясьмела ціха адчыніў дзіверы і асыцярожна пераступіў у пакой. Ён не асабліва, вялікіх думак і поглядаў быў аб здольнасцях Русабая. Але яго сустрэлі што абухам у лоб.

— Згодна! Яна згодна, Бацубаеў! — радасна паўтарыў Русабай.

— Ну, праходзьце съмлей. Съмлей...

Вольга Аляксееўна звонка разрагаталася. Русабай ухапіў сябра за рукі і закруціўся з ім па пакоі ў шалённым скоку.

У пакоі зъмяркала. Дзень адыходзіў на адпачынак. Наўбываў свае правы вечар.

— Сягоныя я з вамі, паважаныя джэльтмэны,—быццам шкадуючы нечага, азвалася пекная гаспадыня.

Як-бы па таемнай камандзе, Русабай з аднаго боку, а Бацубаеў з другога падалі пасъпешна рукі, і смушкавае манто Вольгі Аляксееўны пад аховаю гумаліставых плашчоў лёгка зъбегла ўніз к чакаўшай машыне.

— Самае далёкае і глухое кафэ ці піўная,—шапнула ўлад на сваім падарожнікам Вольга Аляксееўна.

І адначасова абодвы скіліліся к шофэру і праказалі:

— Набережная, пяць!

Машына ірвавалася і птушкай паляцела ў вечаровы змрок глухое акраіны гораду.

Паслья даўгое язды ў цёмнай і ціхай вуліцы машына стала. Перш выскочылі абодвы падарожнікі Вольгі Аляксееўны, а потым і яна сама, абапёршыся на працягнутыя рукі паслужлівых сяброў. Шофэру было загадана чакаць.

У бакавым пакоі няпэўнага рэстаранчуку, куды зайшлі ўсе троє, чалавек шэсцьць абадраных і запэцканых, пацягваючы нешта з чайных шклянак, дымілі паміж выпіўкаю люлькамі і цыгаркамі. На мокрых ад разълітага пітва сталох стаялі бата-

рэі пляшак розных фасонаў і гатункаў. Пад столом батарэі злучаліся ў дывізіёны.

Было брудна і душна.

Пры ўваходзе нязвычайных гасцей усе прысутныя заварушиліся цяжка за сталамі і ўпялі ў іх свае мутнавата-брудныя погляды. Вольга Аляксееўна зморшылася, але—гэта быў яе капрыс, гэта яе жаданье прывяло іх сюды. Пагойдаючыся ў хадзе, як робяць жанчыны ў цемнатых вуліцах і завулках, яна задрала высока галаву і рашуча прайшла перад столікамі.

У кутку пакою быў адзіны больш-менш чисты столік. Вольга Аляксееўна скінула на рукі Бацубаеву манті і прысела. Русабай пайшоў распарадзіцца наконт вячэры. Каб трохі прасвяжыць паветра, яна папрасіла неадлучанага Бацубаева адчыніць адну палавінку вакна, якое выходзіла на нейкі двор. Пакуль той нязграбна выконваў загад, яна сама стала прыглядвацца к прысутным у пакоі.

Выпівакі былі падобны на сэзонных чорнарабочых, так уяўлялася Вользе Аляксееўне. Вонратка на іх самая рознастайная па фасону і ношлі, але ўва ўсіх аднаго колеру, колеру бруднае восенскае дарогі. Абутак: хто ў цяжэрных з падкоўкамі чобатах, хто ў старых апорках ці ў выскаліўшых зубы камашах, а хто і проста ў сваіх самародных. Каўняры ўва ўсіх парасцяцігваны і добра відаць расхрыстаныя валасатыя грудзі. З-пад ссунутых на патыліцы шапак камлацяцца незачосаныя валасы. Гутарка за столом моцная, абрыўчатая, з асобнымі выразамі, мацнейшымі за ўзрывы фугасаў.

Зъвярнуўся Русабай. За ім адзіны ў рэсторанчыку афіцыянт—дужы дзяцюк, прынёс кучу пляшак, кансерваў і напоўненых талерак. Дзіўна было, як гэта засаб загроб ён у дзве звычайных чалавечых рукі і прывалок столькі рознай рознасьці. Прыйнесенае ён спрытна расстанавіў і раскладаў на століку і, запытаўшыся ветла ці ная трэба яшчэ чаго, зьнік.

Перад тым як узяцца за пляшкі і шклянкі (тут келіхаўня было) Русабай скіліўся да Вольгі Аляксееўны і прашаптаў:

— На выпадак чаго... Папярэджваю: уночы на гэтай акраіне міліцыянэры адсутнічаюць.

— Якое вы глупства кажаце, дарагі Русабай,—сказала голасна Вольга Аляксееўна і зірнула на хэйру абадранцаў.

Другога разу яны ўявіліся ёй ужо не чорнарабочымі, а спэцыяльнымі начнымі людзьмі. Ад гэтага ўяўленыя трохі падрапала па скуры. А потым зноў зьявіўся вечаровы настрой „гульнуць, каб аж чарцям моташна стала“. Паслужлівы Бацубаеў ужо разылі адну пляшку і паставіў поўную шклянку перад Вольгай Аляксееўнай.

„На дварэ гэткае дрэннае надвор‘е... Гульнуць, дык тульнуць“.

І яна стукнулася сваёю шклянкаю ў шклянкі сяброў і, высушаўши іх маленькія прамовы, паспрабавала выпіць. Пітво было прыемнае на смак і пілося лёгка. Ня ўбачыла яна, як калі руکі зноў апынулася напоўненая шклянка. Не перапыняючыся, яна выпіла ужо съмялей. У галаве затлуміла ружова, і ўсё ў пакой стала рабіца больш далёкім і ў той-же час блізкім. Закусаць не хацелася. Яна прасіла толькі падліваць.

На сэунду перад вочы выплыў вобраз Адогава з ласкавым барытонам. Потым зынік, і на яго месцы вырас высокі Непакоеў. З нейкім дакорам глядзелі яго пахмурныя вочы... Потым і ён зынік усьлед за вобразам Адогава.

Шклянку за шклянкай спаражніла-б яна, здаеща, без канца і бяз меры. А ў галаве нешта цюкала—цвердзіла:

„Гэта за тое, што вы не даведаліся... За тое!.. За тое!“

Бацубаеў з Русабаем гарадзілі платы ўсялякага глупства. Вольга Аляксееўна быццам слухала і надта гучна і не-натуральна рагатала. На яе гучны рогат азіраліся сядзеўшыя за суседнімі сталамі і самі рагаталі,—раскаціста і празрыста, і рогат іх ляцеў к Вользе Аляксееўне. Яна дагадвалася, што гэта асаблівае вітанье ёй выпівак і ў свою чаргу п'яна пабліскавала затуманенымі вачымі рагатала, і рагатала.

— Маладзец—баба!..

Чуе яна пахвалу сабе. Ужо брудныя абадранцы ў яе вачох парабіліся самымі звычайнімі мужчынамі, ня лепшымі, але і ня горшымі за яе размоўцаў. Нічога страшнага ў іх няма, зусім нічога.

— Гэтая баба ў дваццаць чатыры сэунды можа абцяліжыць сваіх двух фініхлюсьцікаў і выехаць на іх куды захоча.

Як-бы праз туман, бачыла яна іх звычайнія чалавецкія твары, чула рогат і прыймала крыважэрныя погляды. Але ў

адным напрамку глядзець было няпрыемна, і яна туманна паварочвала цяжкую галаву к Русабаю. Той сядзеў побач і гэтак блізка, што яна, схіляючыся, адчувала яго. Твары абодвых мужчын былі зусім блізка каля яе твару і з абодвых бакоў усё надбліжаліся ды надбліжаліся; ужо, здаецца, чутна было іх гарачае дыханье; яно ўдарала ў галаву, і вельмі няпрыемна кружыла. Каб пазбыцца няпрыемнасці і кружэння, Вольга Аляксееўна азірнулася на суседнія столікі. Яны былі парожні.

Неяк далёка чуліся слова Русабая і Бацубаева, і съмех іх далятаў як-бы праз туман. Туманом засыцілала і іх саміх—твары і ўсе фігуры...

На іх слова яна адказвала з галосным рогатам... Схілілася праз столік, каб дастаць ушчыкнуць Бацубаева, навошта ці за што—сама ня цяміла, але здавалася, што гэта неабходна. Хэйра начных людзей зусім забылася, таксама як і выабражаемая харектарыстыка іх. Усялякі спалох выскачыў з галавы. Было весела частавацца з Русабаем і Бацубаевым. Яна іх блытала: Бацубаева клікала Русабаем і наадвараты. А ў самое зыск блытаўся і спатыкаўся.

Было і няпрыемна... Здаецца, яна залезла на калені к аднаму з іх, а потым перасядала к другому і штурхнула столік. Быццам загрукала і зазывінела ў пакоі і быццам самы пакой перакульнуўся дагары нагамі...

Ехалі дадому... Нічога не памятаецца.

У кватэры аднекуль узяліся, здаецца, Адогаў і Непакоеў... Прасілі яе чамусыці аб нечым, цалавалі рукі і... Вольга Аляксееўна крыклява адпіхала іх і клікала ня ведае на што Бацубаева і Русабаева... Потым над усім навіслага глухая і тупая цемра.

На другі дзень яна прачнулася зусім хворая. Было няпрыемна і нявесела. Не магла ўзыняцца з пасыцелі: балела галава і ўсё цела.

На яе запытанье, што казалі ўчора Адогаў і Непакоеў, калі яна прыехала, Натачка зьдззвілася і адказала, што ўчора ня было ніякіх Адогавых і Непакоевых, а прыехала яна з Русабаем і Бацубаевым.

— Тыя прасілі прабачыць за нешта, а ты адпіхала іх, гнала вон і клікала адначасна Бацубаева і Русабая.

— Ах, Натачка, як баліць усё.

24. Падарунак

Праз два дні Вольга Аляксееўна ачуняла і сказала сабе, што больш гэтак ня будзе рабіць. Але кажуць звычайна ў тых выпадках: „Колькі сьвіння не заракалася есьці абы-што, а ўсё такі і дасюль есь“. Так і Вольга Аляксееўна: пад упывам першых няпрыемных уражаньняў яна зараклася, як быццам, а потым, калі падпаў выпадак, гэта забылася, як і щмат што іншае.

У хваробе яе даведваліся Адогаў і Непакоёў. Кожны па-свойму шкадаваў і дакараў сам сабе ў тым, што здарылася. Вольга Аляксееўна моўчкі праслухвала іх самадакоры і ў сваю чаргу шкадавала іх; яна парашыла адпаведна аддзякаваць ім за пяшчотную ўвагу і клопаты.

Тое, што адбылося на „Наберажнай, пяць“, хутка адбылося зноў, гэтага разу трохі ў іншым парадку.

Першага дню, калі яна ўстала з ложку, заехаў Адогаў. Прывітаўшыся надзвычайна міла, ён паклікаў яе ў куточак і зашаптаў на вушка. Густы радасны руменец заліў ёй шчокі; вочы люба паглядзелі ў вочы Адогаву.

Як малая дзяўчынка, падскакваючы, пабегла тады яна ў спальню і праз часіну выскачыла здаволеная і гатовая ехаць. На вуліцы Адогаў папярэдліва падсадзіў яе ў машыну і праз усю дарогу быў ласкаў і ўважліў надзвычайна.

На няшырокай ціхай вуліцы машина съпнілася перад чысьценькім аднапаверховым домікам.

— Праз дзіве гадзіны,—сказаў Адогаў шофэру.

Ён дастаў з кішэні ключ і адчыніў уваходныя дзвіверы. Уесь час задекава-вясёлая ўсымешка ня зыходзіла з яго твару. Усімі сваімі рухамі, усім выглядам ён выказваў шчырую гатоўнасць паслужыць сваёй спадарожніцы.

Домік падзелены быў на тры пакойчыкі: гасцініцу, столовую і спальню. Абсталяванье іх цалкам нагадвала густ Вольгі Аляксееўны і ў душы яна дзівілася, як уважна схоплены яе маленькая жаданіні і думкі і ажыццёўлены тут у выглядзе шпалераў, сталоў, канап, крэсл, фіранак, прыгожых карцін на сьценах і цэлага мноства ўсялякіх пекных і каштоўных аздобінак.

Сыцены паўвешваны былі павялічанымі рознымі здымкамі гораду, морскіх берагоў, ажыўленага ўлетку пляжу. Вабнымі

оазамі выглядалі на карцінах на фоне жоўтых пяскоў купы раскошных дрэваў. Былі і портрэты ў хварбах—вядомых ма-стакоў і композытараў. На століках стаялі маастацкія сярэбраныя попельніцы. У пазалочаных збаночках цвілі поўным цьве-там жывыя кветкі. Невялічкія канапы, кожная на пару месц, абітыя шоўкам кволых колераў, прытульна стаялі па куткох. Ля кожнае канапы ляжала па пушыстаму мехавому дывану. Якім задаваленінем, мусіць, было-б сесыці на такую канапу і ўтапіць ногі ў мяккай цёплай шэрсыці дывану.

Абсталяваньне спальні гаварыла пра густ адносін паміж двух закаханых сэрцаў. Усё скірована было да таго, каб зра-біць больш інтymнымі гэтых адносін, каб прынесыці ў іх ад-чуваньне поўнай блізкасці. Ясна-ружовыя шпалеры захоў-валі прыродную няпрыгожасць съцен. А наўкол бронзавага ложка ляжалі такія-ж мяккія дываны, як і ў гасцінай. Белыя, нібы папяровыя фіранкі на вокнах стваралі ў пакоі прыемную паўцемру. На туалетным століку пазалочаны, а мо' і залаты „Амур“ расцягваў свой тугі луг, каб пусыць адну толькі стралу і парапіць ею нейчае сэрца. Голым целам бліскалі над ложкам багіні—абаронцы каханья з стара-грэцкай міфолёгіі, спакойнага бязьбеднага жыцця, вінаў і, нарэшце, самога па-кою, у якім зараз мелі сабе надзеіны прытулак. Так, у гэтых пакоі было ўсё патрэбнае для дваіх закаханых, як, напрыклад, Адогаў і Вольга Аляксееўна.

У захапленыні аглядвала яна розную дробязь, незаўважа-ную з першага разу. У ня меншым захапленыні Адогаў нагля-даў яе. Пад канец, абняўшы, ён спытаўся з бураю прыдушенага палу ў голасе:

— Ну, як табе падабаецца ўсё гэта, дарагая?

— Яшчэ пытаецца,—пакрыўджана-жартліва азвалася яна.

— Гэта наш домік. Ты нічога супроць ня маеш? Не? Вось і добра. Ты можа галодная? Загадаеш падаць у стало-вую ці можа накрыць тут у спальні?

Замест адказу, яна кінулася на грудзі Адогаву і моцна пацалавала. „Што і патрабавалася даказаць“, падумала яна. Цяпер кватэра ёсьць. Аднак, які любы Адогаў са сваім нечаканым падарункам. За гэта яму шмат што павінна належаць ад яе, поўнасцю і безадмоўна.

Не чакаючи адказу наконт полуудню, Адогаў націснуў на съянне кнопкы, і за пакоем недзе серабрыста празвінен званочак. Не прайшло і хвіліны, як пачуліся хуткія крокі, і ў спальні зявілася з чысьценькім белым хвартушком пакаёука.

— Накрыць на полуудзень у спальні. На дэзве пэрсоны, ды хутка! Шампанскага бутэльку!

Пакаёука зьнікла.

— Трэба адсвяткаваць уходзіны.

— Неабходна,—перапыніла на паўдарозе свае лятушэні Вольга Аляксееўна.

— А пакуль пакаёука прыгатуе, лепш пасядзець на канапе.

— Мілы,—толькі і магла адказаць Вольга Аляксееўна.

На канапе было мякка і прытульна, прыціснуўшыся да съінкі плячыма, а рукою да рукі Адогава. У гасціннай усё песьціла вока. Было прыемна бачыць маленькі пакой і ўсе ў ім рэчы, разумеючы, што гэта ня чыё-небудзь, а іх, яе.

Праз нейкую часіну пакаёука даклада, што полуудзень ча-кае іх. Адогаў падаў Вользе Аляксееўне руку і падвёў да стала.

У спальні было яшчэ больш прыемна, чымсь у гасцінай.

— Для полуудню аднаго надворнага съятла мала,—ска-зал Адогаў і засвяціў электрычнасць.

Вялікая лямпа з-пад абажура колеру съпелых вішнёў разь-ліла мяккае для зроку прытульнае вішнёвае съятло. Зашы-пела ў келіхі шампанскага.

— Перад тым, як замацаваць пачатак новага жыцця, у новым доме, на новых падставах, я павінен зрабіць адну ма-ленькую формальнасць. Вось ключ, і яго я перадаю табе, мая чарауніца. Эгэтам ключом разам да твайго ўладання пераход-дзіць увесь дом з яго прыслугаю... За ўсё прыгожае, што я меў з табою, і за тое, каб яно не парывалася і ў далейшым!..

— Мілы,—перапыніла яна:—ты частуеш мяне сёньня зу-сім непрадбачанымі падарункамі, за якія...

Яна скілілася галавою яму на грудзі і аблапіла за плечы...

...За сёмынешнія прыемныя нечаканасці Адогаў быў зада-волен. Вольга Аляксееўна прыклала ўсю стараннасць і сілу пачуцьцяў, каб аддзякаваць. І яна аддзякавала, як можа аддзя-каваць толькі жанчына, такая як Вольга Аляксееўна.

Тае ночы асабліва добра спалася ёй у сваім уласным доме.

(*Працяг у наступным нумары*).

К. Губаревіч

За вакном завеі, белі,
Стынь...
Нікне noch ў асьнежаныя далі...
Ціхі шелест. Белая лістъ.
І к пяру чаргою думкі сталі...
Завіліся строфамі радкі,
Ціха сэрца рыфмамі
Зайграла,
Як зьвініць заводзкія гудкі
Мэталёвай песняю Урала...
І за роўным пошэлестам
Слоў
Бачу века зьдзейсненых мэты—
...Вось другое сонца узрасло
За зямлёю зорамі сагрэтай...
Вось Дняпро—грывасты, белы
Зъвер,
Скуты ў сталь, к няволія прывычны,
Рвецца з рэмняў, стогне і заве,
Ісьцякаючи крывёю электрычнай...
Чую ляск і доўгі чорны
Вой
Цягнікоў віхрастым перагарам,
На абшарах шыры стэпавой,
Ад тайгі да сонечнай Бухары...
Вось лятуць ўстрывожаныя
Дні
Ад тугі загонаў палыновых...
...Чую—пульс напорыста зьвініць
І на сэрцы павадкамі словы...
...Расквітнелі белая лістъ
Агніцьветам вылітай поэмы...
...За вакном завеі, белі,
Стынь...
Нікне noch ў асьнежаную цемень...

...бываць чынэ ў рэкі шылдкі X
анекд юшадзець у мініяле А
матомаць мін-імкен афарыцах волг
ткаеў чынін мэждын! I

Алесь Жаўрук

Ліст у сталіцу

Добра помню: ветраная восень
Зазваніла золатам прысад...
А цябе цягнік зялёнахвосты
У шумлівы горад паймаў.

Ну, спачатку... Ведама—спачатку
Сумавала сэрца аб палёх,
Дзе калісці хлопцам коні пасьвіў
І касіў расісты шоўк-мурог.

А пасьля ўжо загарэлы малец,
Сын прывольных, радасных імшар,
Пакахаў вірлівия асфальты,
Гоман бруку шчыра пакахаў...

Там у вас цяпер вясна прыветна
Атуліла стрэхі камяніц
І туманны, малачавы вечар
Разганяюць электра-агні.

А ў прасторных, шумных інтэрнатах
Столькі буйства, шчырасці, жыцця...
Той—капціць над прынцыпам Дэкарта;
Той—чытае тоўсты „Капітал“.

А ў вочах у ўсіх гараць надзеі,
А на тварах—шчырасці пячаць...
І са съценкі ветласцю струменіц
Дарагая ўсьмешка Ільліча...

А у нас,—у нас—свая прыгожасць,
Каб ты ведаў любы, дарагі:
Зарунелі сонняя аблогі,
Затапіла рэчка берагі.

У ячэйцы ўдзе на славу праца...
 А сялянам у свабодны дзень
 Пра карысъць пазыкі мы тлумачым
 І вярбуем выпіску газэт.

А яшчэ табе хацеў сказаць я:
 Я—селькор... А новасцяй ў сяле:
 Знаеш Ганну?—з мужам разъвялася,
 Ён цяпер ёй плоціць алімэнт.

Праца ўдзе... Наогул ў нас тут добра,
 Што, здаецца, лепшага й жадаць,—
 Толькі горад, шумнавіры горад,
 Так прывабіў, так зачараваў!

І калі блакітным адвячоркам
 Прыйясе мне вецер съпей гудкоў—
 Па сталёвым грукаце матораў
 Засумуе маладая кроў.

Ну, бывай!.. Пахілья павеци
 Шлюць вітаныне шчырае табе.
 Ды пішы, як там у вас жывеца,
 Як вучоба, праца як ідзе.

Як прыедзеш—знова будзем разам
 Паплавы мурожныя касіць,
 І тады яскравей, падрабязней
 Раствумачыш ты мне аб усім.

А як толькі ветраная восень
 Залацістым лісьцем празвініць—
 Паімчыць цягнік зялёнахвосты
 Ў шумнавіры горад нас дваіх.

Рагачэў.

Барыс Мікуліч

Міроніхін курган

Легенда

1

У далячыні мільгацелі агні вёскі, якая прытулілася за ўзгоркамі і гурбамі.

Хвоі схіляліся ніжэй, шапталі нешта...

Выбег на курган воўк, паглядзеў навокал, убачыў блін месячыка ў небе, ablizaўся і завыў.

— Гуаагуааа,—панеслася па лесе далёка.

— Гуаагуааа,—адгукнулася рэха ў марозавай цішы...
Уздрыгнуў на хвіліну гай...

Зашапталі хвоі мацней...

За пунямі, далёка ад іншых хатак, дзе ўлетку срабрыца рака істужкай, дзе пачынаецца „панскі“

лес—

хатка маленькая вокнамі ў пушчу.

Кожны з вёскі ведае геную хатку, ведае жыхароў яе: бабульку старэньюю, што разам з хатай на съвет зьявілася, што жыве дзесяты дзесятак год, што ўмее добра шаптаць ад хвароб і дрэннага вока, і маленькага хлапчука Міхалку з сінімі вачанятамі, байструка і сірату. Клікаюць заўсёды бабульку Міроніхай. Кажуць: мужыка ейнага Міронам звалі.

Жыве Міроніха ціха, рыхтуеца да съмерці, а тая ня ідзе, мабыць, зблудзіла, ці што? Рыпіць бабулька—гадуе Міхалку. А часам, калі сэрца заказлыча аб нечым, калі апануе шалёнае нейкае гора, пойдзе Міроніха за вёску ў лес, да кургана. Курган векавы, мабыць, стаіць доўгі час. А навокал яго: балота на шмат сажняў разъляглося, лес кучараўіца верхавінамі зялёнymі.

Некалькі разоў цягнула Міроніху пайсьці на курган, але хлюпaes грозна балота, уздыхае і калышыць глебу...

Стайць Міроніха доўга, стайць і глядзіць на курган, на балота. Нешта шапоча зъбляеўшымі вуснамі съмерці, абцірае съяззу за съяззой, хрысціцца на балота.

Іншы раз—

сонца ўжо залаціць макаўкі сасонак, салаўі напраўляюць струны сваёй музыкі, вячэрнюю зару вітае пастух сваёй

дудою...

Іншы раз—

цямнее ў бары,
ад балота падымаетца сіва-зялёны туман, робіцца неяк халодна...

А Міроніха стайць у лесе, не варухнецца...

Прыбяжыць Міхалка.

— Баба, пойдзем,—цягне за рукаў кашулі.

Яна стайць нярухомая і маўчыць. Хлопчык пачынае турбавацца заўсёды:

— Ужо час ісьці дахаты. Пойдзем!..

Міроніха адрывае очы ад кургана і ціхім голасам пытае хлопчыка:

— Бачыш, вунь крыж? попытвае ведаў, дыялект

Міхалка пужліва ўзіраеца, але нічога ня відаць, як ні глядзі.

— Не, бабуля, ня бачу...

Міроніха ўсміхаецца неяк дзіўна і кажа:

— Ты маленькі 'шчэ. Падрасьцеш—убачыш.

Вунь, там крыж... Белы і бліскучы...

Потым яны ўдвох ідуць у вёску.

Ноч апускаецца на зямлю. Пралятае сава, паволі і ціха. Празьвініць камар.

І ізноў цішыня, ізноў спакой...

Святощны дзень адышоў ужо.

Вечар скронямі сінімі ціха зывініць у палёх.

Вечар—русы юнак сінявокі—раскідаў падзёўку сваю...

Вясковая моладзь (дзяўчаты з чырвонымі, жоўтымі і зялёнімі істужкамі ў валасох, з чырвонымі тварамі ад скокаў і песень, хлопцы ў новых кашулях і ботах)—сабралася ў канцы вёскі гуляць.

З маладзеckім імпетам зывіняць галасы,—падпывае імігучымі нотамі звонкі гармонік.

Песьня нясецца.

„Думы, мае думы, што рабіць мне з вами“, цягнуць стройным хорам дзяўчыны. Потым урэзываюцца хлапецкія галасы:

„Кіну я ў рэку, хвалямі пайдзеце...“

Цішыня такая стаіць, быццам, заслухоўваецца зямля съпевамі прыгожымі. Хлопцы пачынаюць гульні.

Сядкоў на бярвеньні, што навалены пры дарозе, і пад песьні ізноў-жа гуляюць у „Ящчуре“.

Съмех звонкі. Гармонік звонкі. Цішыня звонкая і агнявая.

Мільёнамі зорачак неба глядзіць на зямлю—быццам дыван дарагі.

— Хлопцы, карагод!

— Уггугууу!

Дзяўчаты візжаць, рагочуюць хлопцы...

А пад раньне—вогнішча раскладаюць. Садзяцца паабаціл і гутарку вядуть.

Вось хлопец нейкі апавядае пра здарэньне ў горадзе.

Папаў ён туды ўпяршыню. І што там убачыў! Аяяя!

Дзяўчыны рагочуюць мацней.

Раптам съціхлі.

— Хто гэта ідзе?

Дзяўчына ўглядаетца ў цемру і адказвае:

— Міроніха, дзеткі! Вось нячыстая...

Міроніха падыходзіць да вогнішча, аглядае ўсіх, качае талавой.

— Добрай гульні, дзеткі, добрай гульні...

Съпявайце, съпявайце сабе, трохі паслухаю...

Нешта спаць не магу,—кажа яна.

— А ты, бабулька, лепей расскажы пра курган,—
нясьмела просіць нехта.

Усьміхаецца ціха Міроніха.

— Ээ, дзеткі, што надумаліся старую дуру слухаць.

Кіньце...

Тады пачынаюць прасіць усе:

— Ну, а ты расскажи...

— Пра балота...

— Цікава...

Міроніха доўга не згаджаеца, але ў канцы канцоў расказвае...

* * *

У час вялікай бойкі з нехрысьцем білі людзей вясковых.

Дзе пройдуць палкі ворагаў: усюды кроў і съмерць,

съмерць і кроў...

Цэлыя вёскі палілі, білі дзяцей і жанчын без разбору.

Трэба было хавацца некуды. І вось стары чалавек адзін прыдумаў: пайсьці ў гушчары лясныя, акапацца канавамі ад ворагаў. Вось вёска адна і пайшла, і зрабіла гэтак. Накідалі вялізны курган, навокал — канаву поўнаю вады. Адбуваліся і пачалі жыць памаленку.

Але даведаліся такі варожыя жаўнеры, што ад іх хаваюцца. Падкраліся да кургана ноччу, пераплылі канаву і захапілі жыхароў у палон.

— Даруем вам жыцьцё, калі толькі адмовіцесь ад свайго дурацкага бога,—сказаў да сялян самы старэйшы з ворагаў.

Доўга гаравалі сяляне, доўга радзіліся: што і як?

Плакалі дзяўчыны і жонкі, галадалі дзеці...

Сабраліся мужыкі і „мірам“ усім парашылі згадзіцца.

Пайшлі да старэйшага.

— Мы згодны адмовіцца ад нашага бога,—сказалі яны.—Але даруйце нам толькі жыцьцё.

Не пасьпелі сказаць апошніх словаў, як раптам грымнулі гарматы, сатраслася зямля. У страху выбеглі сяляне з хаты старэйшага, але нічога ня ўбачылі.

Хаты, пуні, дрэвы, гароды — усё некуды дзялалася.

— Дзе нашыя людзі? — нехта запытаўся.

— Дзе мае жаўнеры? — крыкнуў спужаны старэйшы.

Усе маўчалі і ня ведалі, што рабіць. Нехта прапанаваў:

— Пойдзем.. Пашукаем...

Пайшлі і ўбачылі:

пуста... пуста...

толькі на краі кургана —

крыжы... крыжы...

Загаласілі сяляне, першы раз у жыщыці. Паліліся сълёзы ракой на дол, ручаёчкамі ў канаву.

А потым схапілі старэйшага і ўкінулі ў канаву.

Разышліся кругі па вадзе...

Пахадзілі сяляне, падумалі. І надумаліся плысьці на другі бераг. Але, калі толькі даплылі да сярэдзіны, паднялася бура, ускалыхнуліся хвалі, і людзі загінулі...

Калі-ж узышло раньнем сонца, было ціха і спакойна. Вось і ўсё, мае дзеткі.

Нехта з дзяўчат ахнуў. А нехта запытаўся:

— Бабулька, а відаць што на кургане?

Твой Міхал кажа, што ты бачыш...

Цяжка ўздыхнула Міроніха.

— Але, мой даражэнкі, бачу крыжы...

У той час, калі бацькі вашыя хадзілі 'шчэ без парток, бачыла іх добра. А цяпер зьнікаюць крыжы...

Заягвае балотная нечысьць...

— Бабуля, а скажы, чаму гэны курган чисты, як быццам лоб дзядзькі Апанаса?—запытала высокая дзяўчына.

— Хе, хе, хе,—закудахтала ціха Міроніха.—

Праўду, дачушка, кажаш... Сълёзы сялянскія, гаручыя сълёзы змылі ўсё.

... Шалясьцела цішыня.

Ноч вочы сълязой амывала: цьмянеў небасхіл, падымаяўся туман—

вільготны, халодны, сівы...

Золак быў.

3

Прайшло жніво, адышло каляровае лета. Застаўся адзін каласок на палетку: нікто не сажне яго, акрамя ветру. Прышла восень, ціха заўладала зямлёю: лес апрануўся ў жоўтую-вопратку, агаліліся палі, заімжэў дождж...

Аднойчы—

узыняўся вецер, сагнаў хмары, лівень шарнуў.

Міроніха ў гэты час, кажуць, стаяла і глядзела на курган. І здалося ёй: нехта кліча „Міроніха, Міроніха!“

Рынулася наперад, забылася пра ўсё на съвеце, але моцьня стала, спатыкнулася і ўпала.

Застагнала ад нечага: ці-то боль апанаваў, ці-то жалоба старой бабулі?

А дождж ліў і ліў, рагатаў шалённым рогатам вецер, шапталі дрэвы...

Знайшлі Міроніху мёртвай. Пагаравалі, пагаравалі, ды і кінулі.

— Добрая баба была...

Пайшлі к папу, каб пахаваў той. Але поп наадрэз адмовіўся: ведаў доўгаполы—дрэнная пажыва будзе.

— У чорта старая верыла. Грэх ня хочу браць на сябе.

Дзеці малыя...

... А ў ноч падыйшлі замаразкі: лёд хрусталём зацягнуў раку і крыніцы...

Узялі сяляне труну міроніхіну, зацягнулі на курган і пахавалі на ім.

Вось з тых пор і завуць сяляне мясцовасць гэтую:

Міроніхін курган.

Некалі прыедзе сюды архэолёг, убачыць курган на куртане і ня будзе ведаць, што пахована тутака вядомая казачніца...

Улетку тутака—ні прайсьці, ні праехаць. Улетку тутака—навокал лес зялёны, шмат звярьины рознай у ім.

А ўзімку, у піліпаўку—ваўкі спраўляюць, можа, шлюб...

Вось і цяпер —

вые воўк,
шумяць дрэвы,
бярэ страх...

Студзень.

* * *

Зашумела шоўкам лісьця шолах-гліца,
 Шэрым шоўкам маладога поля.
 Развыліся съветлыя крыніцы
 І вясна зъявілася сваволіць.
 Раскажы, сястрыца, аб суглінках,—
 Іх пановаму арцу́ сягоńня?
 ...Захісталася бляянкаю каліна.
 Зацьвілі румянкавыя гоні.
 Любая! цнатлівай раніцою
 Прыхадзі ты заўтра да мяне.
 Мы спаткаем новае з табою
 У лілёва-сонечнай вясьні.
 Паглядзіш, як трактарам-маторам
 Будзе рэзацца пановаму зямля,
 ...і мае румянкавыя касагоры
 Перастануць ў далях красаваць.
 І заб'еща, так тагды заб'еща
 Сэрца апавіўшыя журбой,
 Што замест румянкавай пальлецца—
 Новы съпей—матора перабой.
 Скажаш—ня люблю я новай завірухі?—
 Я за гэта ўсё—аддам сябе.
 І матора съпей мне люба слухаць.
 Толькі...
 Шкода мне румянкавую бель...

в. Ратушы, 1926, 3-IV.

Съветласьць

Зноў ты, цнатлівая,
Зноў ты, лілейная,
сънежна-холодная
съвежая съветласьць..

Думы жалобныя
у ветры разъвеяла
і асьвяціліся
у цемені
ветлы.

Белыя чайкі
у съветласьці возера
мармурам зъязиоць
і плешица у россыпі
съветла-сярэбранай,
съветла-усъпененай
плешица
у сплёскамі
у сонечных
косах.

Алесь Звонак

За бартом

(Апавяданьне)

Я ішоў па вуліцы... Махаў кійком і скр诏ь акуляры па-
глядваў па бакох. Мне нават здавалася, што я гляджу скр诏ь
самая ружовыя акуляры...

Гэта таму, што я адчуваў сябе шчасльівым...

Кажуць, што шчасльвия людзі робяць найбольш глупства...

Мне таксама хацелася выкінуць што небудзь такое ня-
звычайнае.

Весела было...

Бо, я скажу вам, калі вы молады, вось як я цяпер, кож-
ная жылка на вашым твары трапеча, кожны мускул дрыжыць
ад напружанасьці. Вы адчуваецце, як маладое віно юнацтва
ап'яніяе вас. Вы адчуваеце сябе здольным на многае. І добра
яшчэ, калі вы ад прыроды надзелены вялікай удзячнай здоль-
насьцю—ня пісаць вершаў. Но гэтай хваробай амаль не пага-
лоўна хварэюць усе ў маладыя годы. Вось як дзеці шкарля-
тынау ў дзяцінстве...

Я знаю, пройдуць годы і кіпень юнацкае крыі прастыне.
І маладосьць адшуміць крыламі арлінімі і зьнікне ў даль не-
абсяжную... І можа шкода будзе яе непаўторную, як сноў пры-
гожых, непаўторных.

Вось я ўжо адчуваю, як з гадамі астывае гэты пал, як
безразважнасьць пропадае, пакідаючы месца халоднаму раз-
важанью...

І мне шкода сваёй маладосьці...

Але ў гэты дзень я адчуваў сябе самай шчасльвай істо-
тай на зямлі.

Моладосьць!

Моладосьць—як жанчына...—тымой, энам, якія від

Яе можна любіць да страты розуму,—да вар'яцтва... І яе так-жа лёгка страціць, як любімую жанчыну. Яна пакіне вас тады якраз, калі вы больш ад усяго закаханы ў яе...

Я хачу сказаць—у маладосьць, а не жанчыну. І калі-б на сынтакс—гэты вораг усіх пішучых, вы-б зразумелі гэта і без адступлення.

Усё гэта я сказаў між іншым.

Ітак, да справы.

Для вас, бязумоўна, зусім ня важна, колькі месяцаў ці дзён таму назад гэта было. І нават што было, я сам не даю сабе пэўнай справаздачы.

У адзін з самых звычайных чэрвеньскіх вечароў я ішоў па вуліцы.

Куды?

На гэта я і цяпер не адказаў-бы. Проста я быў у захапленні ад усяго. Я быў шчаслівым у гэты вечар. Перадзячы праз вуліцу каля рамізінцага каня, мне праста хацелася пацалаваць яго вільготную доўгую морду. Такія добрыя былі вочы ў каня. Я тады спрачаўся-б з вамі за тое, што коні могуць усъміхацца ня горш людзей. Я адчуваў, што я закахаўся сёньня ува ўсё жывое і ў гэты сіні чэрвеньскі вечар, і ў гэту шумлівую неспакойную пярэстую вуліцу.

І яшчэ: перада мной у ваччу стаяла стройная смуглатая, з вочамі, як тысяча прадоньняў—яна. І я быў бязъмерна рад усяму.

Так бывае толькі ў незабыўныя гады маладосьці.

Паўтараю: я быў шчаслівым. Я—кахаў і мне здавалася, што і мяне кахаюць.

Мабыць, у мяне крыху съмешны выгляд быў, бо праходзячыя, як мне здавалася, дзіўна ўзглядвалі на мяне. Я ішоў куды папала і ўсъміхаўся сам сабе.

І раптам гэтыя халодныя, чужкія, пранізываючыя вочы. Я як цяпер памятаю гэты востры зірк шэравата мутных халодных і такіх расчараваных вачэй. Іх зірк запамінаўся надоўга.

Гэта насупраць мяне ішоў чалавек у крыху пацёртым старым, але элегантным касьцюме і чорным каплюшы. Я зauważыў тонкі бляды твар і вочы, што сваім халодным бліскам уставіліся на мяне. Момант—і чалавек парайняўся са мной

і яго тонкі прыгожы бляды твар скрыўся ў ледзь прыкметную ўсьмешку. Я ўбачыў, як чалавек ледзь прыкметна пакланіўся мне. І ў гэтым паклоне, як мне здалося, было шмат пагарднасці.

Я стараўся прыпомніць усіх сваіх знаёмых. Сярод іх я ня мог прыпомніць гэтага чалавека. Я толькі памятаваў, што гэтыя калючы зірк халодных вачэй я недзе адчуваў.

Я зазлаваў. Я ня мог прыпомніць яго. І якога чорта я капаюся у сваіх успамінах, шукаючы у іх таго, чаго там не магло быць—гаварыў у думках я сам сабе. Мяне ахапіла злосць. Я адчуваў, што мой шчасльвы настрой пропадае.

Бяз мэты прайшоўшыся некалькі разоў па вуліцы, я зайншоў адпачыць на сквэрчык.

Было цёмна. На лаўцы на адным канцы сядзеў чалавек. На другі сеў я. Ад няма чаго рабіць я запаліў папяросу. Праз хвіліну чалавек рэзкім няпрыемным голасам, нібы неахвотна, прамовіў:

— Выбачайце, дайце мне запалку...—і пасунуўся ў мой бок.—Ня прыкурыць, а запалку. У зубах яго тырчэла папяроса. Я вынё⁸ запалкі, чыркнуў і даў прыкурыць, асьвяціўши твар чалавека. На мяне глянулі халодныя шэравата-мутныя вочы і калючы зірк на момант упіўся ў мяне. Гэта быў спатканы паўгадзіны таму назад чалавек у чорным капялюши.

Чалавек холадна падзякаў і адсунуўся ў свой канец лаўкі.

Мяне мучыла пытаньне: адкуль я ведаў гэтую асобу. Я ўжо ня сумняваўся ні хвіліны ў tym, што я ведаў яго. І яшчэ гэты паклон на вуліцы...

— Што за чорт!—у думках вылайаўся я. Аднак парашыў даведацца хто ён—гэты незнамец.

Некалькі хвілін пасядзеўши, я адважыўся:

— Выбачайце, мне здаецца, што мы недзе з вамі спатыкаліся...

— Так!—холадна, не паварачваючы галавы ў мой бок, адказаў чалавек.

Я настойваў:

— Я хацеў-бы спытацца у вас—калі і дзе...

— Дарэмна,—адрэзаў ён.—Я ведаю вас, вы ведалі мяне і досыць. Працягваць знаёмыства са мной наўрад ці захочацца вам... Бывайце здаровы!

Той-жа пагардлівы паклон, той-жа зірк, і чалавек зьнік у цемры алеі сквэра. Я заўважыў няцьвёрдую расхістаную пахолку.

Мой шчасльівы настрой зусім прапаў. Сколькі я не старайся, у гэты вечар я нічога прыпамятаў ня мог. Раззлаваны, я вярнуўся дадому.

Ага! Я такі прыпомні...

Гэта было больш дзесяці год таму назад, і падрабяз-насьці съцерліся ў маёй памяці. Больш дзесяці год. Значыць, я тады быў ні больш ні менш як хлапчуком і, натуральна, у віры падзеяй, якія тады адбываліся, я мала разъбіраўся. Хіба толькі клясавым чуцьцём я адчуваў, дзе праўда, хто і ў чым вінаваты ў гэтых падзеях. Сутнасьць-жа іх для мяне была ня-зусім яснай. Але і тады ўжо я ўсёй сваёй душой ненавідзеў адных і плакаў бяз сълёз за другіх, съціскаючы кулакі і зубы.

Я тады моцна ненавідзеў прыгожую съветлавалосую з затуманенымі вачмі, з яркімі пунсовымі губамі паненку ў ружовым плацьці. Менавіта яна мне запомнілася ў ружовым.

З вакна сутарэння, стаўши на лаўку, я мог бачыць, што рабілася ў нас на дварэ. І тое, што я бачыў, рабіла для мяне многае зразумелым. Я бачыў ніzkія паклоны перад панамі маёй мацеры, я бачыў яе постадь, што гнулася пры размове з імі, як гнецца былінка пад ветрам, і мне было так балюча крыўдна за яе—маю маці. І яшчэ больш тады я ненавідзеў паненку ў ружовым. О, у гэтым маленъкім камочку, што завецца сэрцам, я мог шмат крыўды гаручай і нянавісці насіць.

Маці мая часта пыталася, чаму я такі заўсёды пануры. Што магла яна разумець, што робіцца ў маёй душы?!

Я ненавідзеў яшчэ і стройнага прыгожага маладога палкоўніка, што заўсёды быў каля паненкі ў ружовым. О, яго я больш ад усяго ненавідзеў. Пасъля я скажу чаму.

На шырокі двор наш часта заяжджалі аўтомобілі з ваеннымі і вольнымі. Часта прыскаквалі верхавыя. Я ня ведаў, што тут робіцца. Я толькі чуў па вечарох, як з вакон другога паверху несліся галасы, песні, звон шклла альбо гукі музыкі. А то пад акампанімэнт рояля я чуў голас съпываючай жанчыны. Ненавісны знаёмы голас паненкі ў ружовым. Тады ўсе

съціхалі. З вакон несьліся толькі пяшчотныя гукі съпеву і ро-
ля. Высунуўши кучаравую сваю галаву з вакна сутарэння,
я стараўся разгадаць, што робіцца там за вокнамі. Цяпер я
добра ведаю, што там рабілася. А тады скуль я мог ведаць?

Я памятаю, як аднойчы пад вечар на лаўцы пад ліпай
каля дому сядзелі „яны“—прыгожы малады палкоўнік і па-
ненка ў ружовым. Праходзячы я бачыў, што яны цалаваліся.
Я з вялікай прыемнасцю запусціў-бы каменем у гэтую па-
рачку, але нешта перашкаджала мне зрабіць гэта. Я пачуў як
мяне гукнулі і падышоў. І гэты ненавісны для мяне голас рас-
чырванеўшайся паненкі:

— Хочиш цукерак?

І яна працягнула ў мой бок руку, голую да пляча.
Я ўспомніў усю сваю нянавісць і адказаў:

— Не...

— Гляньце вы толькі, Валодзя! які цікавы хлопчык і якія
ў яго задуменныея очы... Бедны...

А мяне яшчэ больш брала злосць. Мне хацелася запла-
цаць. Я укусіў-бы гэтую белую, працягнутую яшчэ ўсё ў мой
бок, руку. І яшчэ мне стала балюча і крыўдна за гэтае слова:
„бедны“.

— Пакінде вы яго!..—з нецярплівасцю прамовіў пал-
коўнік.—Мужыч'ё такім грубым і застанецца. Сколькі воўка не
кармі, ён у лес глядзіць.—І на мяне з пагардай глянула па-
халодных жорсткіх вачэй з калючым нейкім зіркам.

Я моўчкі павярнуўся і пашоў. Крыўда і злосць палілі мяне.

Я запомніў яшчэ:

Аднойчы дзяншчык палкоўніка прыскакаў на наш двор.
Палкоўніку трэба быў конь. Маладцаваты палкоўнік ускочыў
на каня і пачаў гарцеваць, перш чым зъехаць з двара, таму
што на ганку стаяла „яна“ разам з іншымі. І раптам палкоўнік
зваліўся з каня—лопнула падпруга і зъехала сядло. Палкоўнік
ускочыў. Чырвань заліла яго твар. На ганку съмляліся. Тады
палкоўнік падышоў да падскочыўшага дзяншчыка. Той выця-
нуўся ў струнку. Я ўбачыў, як рука палкоўніка ў белай ру-
каўцы з хлыстом узмахнула раз, другі... На твары салдата
селі два крывавыя пісягі. Я ня мог больше глядзець. Мая ма-
ладая душа глыбока абуралася супроць гэтага нечалавечага

ўчынку. Уся мая істота паўставала супроць гэтага факту. А на ганку рагаталі яшчэ больш. І сярод другіх галасоў я выразна чуў звонкі съмех паненкі ў ружовым.

Аднойчы ўранку палкоўнік прыскакаў ува двор і, заўважыўши мяне, гукнуў. Я спачатку хацеў завярнуцца і ўцячы, але паслья падыйшоў.

— Вось табе ліст. Зьбегай наверх і аддай. Ты ведаеш каму?...

— Ведаю...

— Жыв! Вось табе!

І на плітах зазывінеў кінуты срэбрны рубель.

Я ня кратаяўся з месца.

— Ты што-ж?

— Я не панясу...

— Ах, ты!..—І рука з нязъменным хлыстом замахнулася на мяне.

Паслья апусьцілася. Ён раздумваў. А я заместа таго, каб уцякаць, стаяў.

— А ты мне за гэта падабаешся, хлопец... Хто ты і як зваць цябе?

Я неахвотна адказаў.

— Пачакай, я з табой пагавару...

І, пазваньваючы шпорамі, малады палкоўнік падышоў да дэзвярэй, пазваніў і адчыніўшаму швэйцару аддаў ліст. Паслья вярнуўся да мяне. На распытваньні яго, я адказваў хоць неахвотна, але бяз злосыці. Маладыя сэрцы хутка адходзяць.

— Ты не паблісквай вачамі, ваўчанё. Я табе нічога не зраблю. Ты мяне зацікавіў, панімаеш, сапляк?.. Ваша чорная парода падчас мае шмат чаго, чаму нам пазайздросціць можна было-б...

А на растаньні ён пахлопаў мяне па плячу, сказаўши:

— Вось, хлопец, я сёньня ўночы еду на пазіцыі і можа ты мяне ня ўбачыш больш. Мяне могуць забіць, панімаеш? Скажы, шкода табе мяне ці не?

— Не...

— Ты праў, хлопец, табе няма за што шкадаваць мяне. А калі жыў буду, калі немцы не падстрэляць як курапатку, мы з табой спаткаемся можа і пры другіх абставінах...

І халодныя шэраватыя вочы пранізвалі мяне сваім вострым зіркам.

— А цяпер ідзі сабе!..

А ўвечары, высунуўшы сваю лахматую чарнявую галаву з вакна сутарэння, я чую:

— О, радасьць мая! Мне так цяжка з табой раставацца... Але доўг, Расія кліча мяне туды, дзе гарматы, агонь, кроў і съмерць... Мы зальём крывёю палі і землі, але чэсьць наша, чэсьць гасударства, чэсьць Расіі ня будзе папрана ворагамі!..

* * *

Ён быў праў, калі гаварыў, што можа мы спаткаемся пры другіх абставінах. Праз некалькі год мы спаткаліся.

Гэта было тады, калі вуліцы пачыналі пунсаваць ад чырвоных бязылікіх сцягаяў, калі вуліцы пачыналі зывінець новымі, нячуванымі дагэтуль, галасамі і песнямі. Мы спаткаліся. Я—падростак, абшарпаны, з агнём у ваччу, што загарацца пачынаў яшчэ і ён—палкоўнік з пагонамі і георгіеўскім крыжам на грудзёх. Я бачыў, як салдаты зрывалі ў палкоўніка бліскучыя пагоны, георгіеўскі крыжык. Я бачыў, як салдаты білі яго па мордзе. І пасьля, калі яго нікчэмнага, зьбітага, са съмехам вялі па вуліцы, я спаткаўся з ім.

Ён заўважыў мяне.

Крыва ўсьміхнуўся вуснамі, на якіх, як і на твары, запякліся чорныя згусткі крыві. Усьмешка яго ня была самаздаволенай, як некалькі год таму назад, гэта была гримаса ад болі... Я адчуў усё той-жа калючы зірк, цяпер ужо асушаных цьмянасцю шэраватых вачэй.

Мы спаткаліся...

Больш пасьля таго я ня бачыў яго.

* * *

Цямнела...

Я стаяў на мосьце і глядзеў уніз на воду. Я глядзеў, як павольна коцяцца дробныя хвалькі і думаў. Я зноў быў бязьмерна шчаслівым і п'яным ад сувежага чэрвеньскага паветра, ад паху чарэмхі і ад сваіх шчасных дум. Я марыў аб самых нязвычайных рэчах. Я забыўся пра сваё спатканье з чалавекам у чорным каплюшы і мяне пакінулі ўспаміны аб калючым зірку халодных, шэравата-цьмянных вачэй. У думах маіх было другое. Я глядзеў у воду і мне здавалася, што я бачу

„яе“ з вочамі як тисячы прадоныяў, з прыгожым смуглавым абліччам і такімі вачыма, як ні ў кога, яе,—маю каханую...

Раптам я адчуў, што на маё плячо лягла чыясьці рука. Я інстынктыўна ўздрыгнуўся.

— Хм... Вы задумаліся і спужаліся мяне...—І проста ў вочы мне глядзела пара халодных вачэй з вострым пранізывающим зіркам.

— Не, нічога...—пасьпяшаўся я сказаць што-небудзь, адказваючы на яго паклон.—Я проста любаваўся прыгожасцю сёняшняга вечару...

Чалавек апатычна ўсміхнуўся і прапанаваў мне прайсціся. Я ня ведаю чаму, згадзіўся. Мы пайшлі па набярэжнай вуліцы. Мне абсолютна не хацелася прагульвацца з гэтym чалавекам, а тым больш гаварыць з ім. Але мяне мэрам гіннатызавалі яго вочы. Прынамсі, я сам ня ведаў, што мяне падштурхнула згадзіцца на яго прапанову прайсціся. Хутчэй адусяго мяне зацікавіў гэты чалавек мінулага. Было нешта адзыўшае ў яго манерах. Быццам чалавек гэты ўсёй сваёй асобай напамінаў гэта недалёка-далёкае мінуўшае.

Мы ішлі. Ён нічога не гаварыў. Я тады парашыў раптам абараўцаў гэтае спатканье, зусім непатрэбнае ні мне, ні яму. Я сказаў:

— А я такі добра прыпомніў Вас і ведаю цяпер з кім маю гонар гаварыць.

Апошні сказ я нарачыта падкрэсліў. Чалавек ні капелькі ня зьдзівіўся і холадна адказаў:

— А я думаў, што вы забыліся. Гэта так даўно было...—і асекся.—Кіньма пра гэта!..

— Адно пытанье,—перабіў я,—адкуль вы мяне маглі прыпомніць і як вы пазналі ў мужчыне пад акулярамі, кепі і гальштукам басаногага хлапчука?

— Вы калісьці зацікавілі мяне. Я запомніў вас... Вось чаму я і пазнаю цяпер.

— Што вам ад гэтага?—з гіроній спытаў я—і чаму вы тут, а ня там хоць-бы, дзе падобныя вам?.. І як вы ўцалелі ў часы завірухі?

Мой размоўца суха і неяк рэзка і няпрыемна зас্মяяўся.

— Як я ўцалеў і чаму я тут? Я вам цяпер нічога не скажу, я съпяшаюся. Вось вам мой адрес, калі вы захочаце, вы адшукаеце па ім мяне. Бывайце!

І ён завярнуў у нейкі ѽёмны завулак, а я пашоў у раздумі куды вочы глядзяць.

* * *

Я ня памятаю сколькі часу прайшло паслья маіх двух ня зусім звычайных спатканняў з гэтым чалавекам мінулага. Я зноў задуменна ішоў па вуліцы. Цяпер мне ўжо не здавалася ўсё такім прыгожым як некалькі месяцаў таму назад, у тых прыгожыя чэрвеньскія дні.

Настроі! Яны мяніацца, як мяніацца ўсё на съвеце.

Я быў у глыбокім задумені і між бровамі заляглі маршчынкі. Я цяпер ня ўсьміхаўся ветла коням. Я разваражаў з са-мім сабой. І іншымі вачымі я глядзеў на съвет. Я ўсё так-жа кахаў маю смуглую, стройную, з вочамі, як тысячи прадоньняў. Толькі да гэтага пачуцьця прымешвалася шмат горачы... Я ішоў бяз мэты, бо ісьці ня было куды.

І зусім выпадкова я знайшоў у кішэні скамечаны кавала-чак паперы. Без усялякае мэты я выніў яго і пры съвеце ад вітрыны прачытаў. Гэта быў адрас майго нязвычайнага знаёмага.

Я парашыў наведаць яго, успомніўши яго ня зусім вет-ляя запросіны. Было недалёка, ды і наогул у гэты вечар, як я сказаў, мне ісьці ня было куды.

Я пайшоў.

Бяз ніякае цяжкасці я знайшоў яго кватэру. Пазваніць ня было чым. Дэльверы былі адчынены і я ѿх ўвайшоў. З адных прыадчыненых дэльварэй падала на падлогу вузенькая істужка съвету. Я, мякка ступаючы па ўсланай кілімам падлозе, падышоў да дэльварэй. За сталом сядзеў чалавек і нешта пісаў. Адразу мне кінулася ў вочы: на стале перад пішучым ляжаў бліскучы маленькі браўнінг. І па тым, як чалавек нэрвова пісаў, і па тым, як уздрыгвалі яго плечы, я зразумеў ўсё. Я падышоў і крануў яго за плячо. Ён разгублены, як уколаты, ускочыў, хапіўшыся чамусыці за браўнінг. Я суха засьмяяўся:

— Кіньце!..

І ўпяршыню я ўбачыў, што гэты чалавек страціў сваё са-маўладанье. У яго заўсёды спакойных вочах, была такая разгубленасць, такая роспач... Ён толькі ўскрыкнуў:

— Вы?.. Вы?..

І апусьціўшы голову на рукі, як сядзеў за столом, запла-
каў наўзрыд. Бліскучы браўнінг валяўся на падлозе. Я падняў.
Ён быў заражаны.

Раней я глыбока ненавідзеў гэтага чалавека. Цяпер мне
проста было толькі шкода яго. Я не хацеў ведаць трагэдыі
яго. Мне абсолютна ўсё роўна было ці пакутуе гэты чалавек ці не.

Раблю агаворку: я чулы да чужога гора і сълёз, як
толькі чулы можа быць паэт.

Але гэтага чалавека я даўно ведаў. І ведаў яго мінулае,
хочь можа і ў дзесятай частцы. Толькі хапала і гэтага. А гэта
мінулае для мяне — толькі пракляты ўспамін. Я знаю, што ня
сёньня дык заўтра і гэты чалавек павінен быў зьнікнуць, як
зьнікла бясьсьледна тое мінулае, водгаласкам якога быў ён сам.
Натуральна, што я ня мог нават спачуваць яго няшчасцю ці
трагэдыі. Апошняя была часткова зразумелай для мяне. Але-ж
калі так, то наш народ вякамі перажываў не такую трагэдыю.
Трагэдыю, ад якой мёркнуць тысячы падобных гэтай. Таму я
замест судзяння кінуй яму два слова:

— Саромейцеся, вы мужчына...

Ён змоўк. Праз хвіліну ня мяне спакойна глядзелі яго вочы.

— Вы прышлі ня ў час,—гаварыў ён уздрыгваючым го-
ласам,—але раз прышлі, то слухайце. У першы раз мяне ўба-
чылі такім слабым і нікчэмным староньня вочы. Мне сорамна
за гэтую нікчэмнасць, але цяпер мне ўсё роўна...

— Кіньце ваша лішняе благародства...

— Я не могу адвыкнуць ад таго, да чаго прывыкаў ўсё
сваё жыццё. Але слухайце далей: што я цяпер? Я—гэта лі-
сток, сарваны вялікай, ўсё зъмітаючай на сваім шляху бурай
і закінуты ў куток, замецены пылам, забыты ўсімі і пакінуты
сохнуць. Ваша ўлада нават ня ўздумала прасльедваць мяне.
Нашто я ёй такі? Я так-жа небяспечны ёй, як, як забыты
звар'яцеўшы былы гэнэрал, што ходзіць па горадзе з каця-
лочкам і жабруе. Вы-ж бачылі яго? Я толькі быў. Цяпер мяне
няма. Я выкінуты за борт вашай вялікай рэвалюцыяй і ня ве-
даю куды плысці...

Ён гаварыў прыгожа і рэзка...

— Што-ж—перабіў я,—вы змаглі-б аддацца нашай плыні.
Дзьверы не зачынены ні для кога жадае з намі ісьці.

Пакажэце сябе сучасным у нашым сучасьсі і ваша мінулае забудзеца. За што вы яшчэ чапляецеся? Няўжо дзесяць год з часу нашай рэвалюцыі дагэтуль не пераканалі вас?

— Вы мне гаворыце съмешныя рэчы—і ён пасправаў усьміхнуща, скрывіўши вусны ў кіслую грымасу. Вашымі вуснамі гаворыць яшчэ толькі камсамолец. Вы забываеце, што я ўвесь у мінулым. Я ім жыву. Я ўсё признаю, але я не магу зжыцца з вами. Вельмі моцна ўрасло ўва мне старое, аджыўшае. Я спаткаў вас і вы растрявілі мне старыя раны. Успомніўши вас, я ўспомніў сваё бліскучае, незваротнае мінулае. Ды і пры тым—абарваў ён—я вельмі вінават, каб мне загладзіць сваю віну і чым?..

— Працай.

— Працай? Вы съмешны мне, юнак! Працай? Гляньце вы на гэтая руکі з тонкімі і белымі пальцамі. Я так-жя бяспомачан, як дэйцё. Я выхаваны другім напрамку, і каму я патрэбен у вашым вялікім будаваньні? Я чужы для вас. Я магу толькі выклікаць жаль і пагарду, падобна сваім сябрам, раскіданым па ўсім сьвеце, нікчэмнасцям, лёкам у ёўрапейскіх кафэ-шантанах, газэтчыкам і шулерам, бытым княжнам, графіням,—а цяпер прастыуткам...

— І што-ж вы дзесяць год нечага чакалі, на невашта спадзяваліся, думалі?.. І дадумаліся толькі да гэтага?—Я паказаў яму на браўнінг.

— Гэта? Гэта толькі выйсьце...

Яго тонкі бляды твар зноў скрывіўся ў усьмешку. Крыху памаўчаўши, ён дадаў.

— Вось яшчэ прычына: мая апошняя, мая надзея, мой съветлы ўспамін, які стравіў я ў часы рэвалюцыі і шукаў столькі год,—яна, вы-ж памятаеце яе? Я знашоў яе! Яна—самая зязыганае маскоўская прастыутка. (Я ўспомніў паненку ў ружовым). І гэта ўсё... Далей я ня маю куды ісьці...

Голос яго сарваўся...

— Ваш непатрэбны прыход толькі адклаў развязку маёй трагедыі. Ідзеце, і ня прыходзьце больш. Гэта будзе дарэмным. Выбачайце і бывайце здаровы!

Я вышаў на вуліцу. Свежы вецер веяў з усходу. Я вольна поўнай грудзьдзю ўздыхнуў і засігаў прэч ад гэтага дому.

Больш я ня бачыў чалавека ў чорным капялюшы.

М. Хведаровіч

У госьці

Дарагія, залатыя, як вас эваць!

Сустракайце, прывітайце—я ваш госьць..

І здалёку бацькі сіва галава

Усьміхаеща бяздомцу мне чагось.

— Ну, заходзь, Мікола,—кліча ён,—

Раскажы, што новага на съвеце.

У нас цяпер вялікі выпаў сънег

І з мяцеліцай заводзіць съпевы ведер..

Вырас ты, цябе аж не пазнаць,

Ці мо' здрадзілі старыя вочы?!

Ты, сынок, зайдзі на дзень да нас.,

Потым йдзі сабе куды захочаш.

Знаеш што, пакуль усё-ж жыву

Некі жаль нязнаны сэрца цвіліць..

Паглядзі і пуня нова вунь,

Дзе ячмень з табою малацилі.

Што сказаць мне, што яму сказаць,

Перадаць свае як адчуваньні.

Я стаю прад ім у нямым прызнаньні.,

Капае з вачэй гарачая съяза.

За парогам

І свае жаданьні перамог

Я нясьмела дома, нібы злодзей.

Перайходжу бацькаўскі парог,

Роўна на дзевятym годзе.

У сенцах пах мякіны і лупы,

А на бэльках схнудь авечыя аўчыны.

Ведер-буй нам стрэху ўсю злупіў,

І глядзіць съятло праз дзіркі шчылін..

— Ну, а маці дзе, чаму-ж няма?—
 Кажа бацька—не пабачыш маткі,
 Ўжо памерла сёмая зіма,
 Вось таму і ў хаце непарафдкі;
 А пакуль на покудъ вось сядай,
 Закусі і выпі, брат, як дома.
 І здаецца ў бацькі барада—
 Стала як пшанічная салома.
 Вечар. Уміраюць дзесь званы,
 На аплоцыці съпяць вароны каркі
 І запахла радасць малых дзён—
 З недапітай самагоннай чаркі.

Назаўтра

Не пазнаць людзей сваіх ніяк,
 Усім здаволены, а думка ўсё-ж адна..
 — Вось, Міколка, ў горадзе мо' як
 Пастарайся, каб зямліцы нам.
 Перадай, налог ня вельмі нам...
 Унісьлі ўжо да апошній раты.
 Толькі вось цяпер бяда адна,
 Забіраюць у воласць аппараты.
 Раскажы, што ў цэркву ўжо ныйдом
 І ня водзімся мы з справай гэтай.
 Перадай, каб болей у нардом,
 Дасылалі кніжак і газэтаў.
 Ну а сам, таксама помні нас,
 Прыяжджай, мы рады будзем госьцю.
 І расскажаш зноў што як у вас,
 Як жыцьцё будзем ў маладосці.
 У дарогу ўжо запрэжан конь,
 Ня стрымаць, грабе зямлю нагамі.
 І так шчыра госьцяву далонь,
 Ціснуць чорнымі, аржанымі рукамі..
 Вёска тая, глянеш і ня тая,
 Ні пазнаць, ну праста расьцьвіла..
 Толькі шыльда тая-ж верставая,
 Моўчкі дагнівае ля сяла.

Капыль, 15/1 28 г.

Кавалак іх жыцьця

Калі гніе труп, то добра, што вецер разно-
сіць смурод...

1

Жыцьцё чалавека—нявыразная, тонкая імклівасць.

Нацягнутыя струны скрыпкі выліваюць неабдымныя ад-
чуваньні душы, падымаюць прагненія пачуцьці—тонкія і навы-
разныя, хоць глыбокія, як чалавек.

Парвуцца струны—і выразнай становіцца цішыня.

І вось цяпер, калі парваліся гэтыя струны, калі пэнкнулі
яны ад напятасці, ад таго, што вылівалі сваю душу, што па-
дымалі неабдымныя прагненія пачуцьці навыразныя і тонкія—
адразу стала яскрава акрэсленай, афармаванай гэтая цішыня.
Зразумелай стала навыразная імклівасць жыцьця. Зразумелай
і строга аточанай.

Тады яму было 22 гады. Тыя гады, якія лёгка губляюцца,
каб пасъля не знайсьці іх. І вочы ў яго былі такія, якія востра
гараць, каб пасъля патухнуць у нэрвова-скрыўленых брывах.

Тады на дарозе спаткалася Валя. Яна так ціха падышла
да яго, і так ціха шапнула адзінае слова, з якім аддаецца жан-
чына ў ласках, у прагнасці да жыцьця; растопленая і сущэль-
ная, бадзёрая і стомленая. Аддаецца, каб яшчэ больш узяць
для свайго афармлення чалавека, каб яшчэ больш стаць вы-
разнай і сущэльнай.

І, калі вечар нячутна апускаў сіняватую дымку на стом-
леныя дзяняшнія цені,—тады выразней пляскаліся лісты на
клёнах, асыпалася тонкая імгла, расплывалася шэраватае па-
ветра, змаўкалі цвёрдыя вуліцы, слаліся лісты, ціха запальва-
ліся зоры і ліхтары—і тады падымалася сэрца.

А ён быў у Валі. За вакном капашылася восень і нач. Прабягаў каля съцен вецер і чапляўся за асыпаны шыпшынъік. Месяц кавыляўся ў абрывуках парэзаных хмар. Пахла жорсткая строгая восень і нач.

Валя моўчкі сядзела ля вакна (тады мала гавораць, калі ёсьць аб чым многа гаварыць). Яна глядзела на гэтую нач і парваныя чорныя хмары. Там яна бачыла туманыя вялікія цені. Яны прырасталі да зямлі. Падымаліся ўгору плямамі запаленых вокан. А над гэтымі камяніцамі кавыляўся съпяшаючы месяц.

Адвярнулася і запытала ў яго:

— Анатоль, а ці ведаў ты Сёму?

— Ведаў.

— У такую от самую восень ён памёр ад сухотаў. Тады доўга плакала Марына. Яна любіла яго.

— Да чаго гэта ты?

— Так,—успомніла. Яна любіла яго, каб пасъля не забыць...

Анатоль стаяў ля яе.

Валя лёгка ўзяла яго руку, што ляжала на ~~біле~~ крэсла. Узяла і палажыла ў сваю. Тады вочы запалілі прагнія зрэнкі і няроўным стала дыханье. Можа гэта яна сказаць што хадзела, а можа адчувала яго: здаровага і маладога, пругкага і палкага, якому яна аддаецца, растопленая ў пяшчоце, каб узяць ад яго яшчэ больш для свайго афармлення жанчыны.

А нач гусьцела ўсё. Прабягаў каля съцен вецер і чапляўся за калючы шыпшынъік. У абрывуках хмар паміраў месяц.

На століку сіпела і нудзілася лямпа. На канапе сядзела Валя. У нагах, на крэсьле—Анатоль. Гэта была іх нач, іх цішыня. Валя бачыла, адчувала цяпер ту ю радасць, якую ў жыцьці стараюцца ўспамінаць, каб жыць радасцю. Гэта была першая такая душная нач, такая звонкая і чоткая. А яе вочы палілі зрэнкі і няроўным становілася дыханье.

Тады яе руکі лажыліся на калені Анатолю. Яны былі мяккімі і белымі. І слова былі мяккімі і гарачымі, як гэтая нач. І такая выразная становілася цішыня, як выразна білася сэрца.

— Так, Валя, ты будзеши са мною шчасльвай.

— Я буду шчасльвай! Я не могу быць нешчасльвай, калі кругом такое вялікае шчасце!—і білася сэрца, каб пасъля на век замоўкнуць трывогай, каб пасъля ня ведаць гэтага шчасця...

А за вакном шугалася восень і вецер. Трапятаўся калючы шыпшынік.

— Пасъля заўтра ты ўжо будзеш маёю навекі. Мы будзем...

— Анатоль,— я сягоныя хачу быць... Анато-о-оль...

... І яна растваравалася ў ім поўнаю сваёю палкасьцю. Растваравалася ў ласках, у прагнасці ад жыцця: зънямогшая і сучэльная. Аддавалася, каб яшчэ больш узяць для свайго афармлення жанчыны...

За вакном коўзалася нясымёлая раніца.

2

І от прайшло пятнаццаць год. Тых год, якіх ня хочуць забываць, каб не адчуваць іх. Яны праходзілі: вёснамі і зімамі, цёплымі і халоднымі; доўгімі і кароткімі начамі, у якія Валя слала пасыцель, кідалася ў падушкі і ўся гарачая і вялая чакала яго—здаровага і ўладнага. А ён—капашыўся над лямпаю, гнуўся над столом, доўга рабіў нешта: вылічваў, меркаваў, удумляўся і пасъля—стомлены і ўнікнуты—скора засынаў.

На раніцу Валя ўставала, бразгала начыннем, вазілася з прымусам—гатавала сънеданыне, турбавалася, съпяшылася і тады ласкова, па-жаночу будзіла Анатоля. Сонца доўгімі косымі струменькамі ўлівалася ў пакой, залівала падлогу і залаціла тонкія пылінкі.

І яна будзіла яго такімі цёплымі мациярынскімі вачымі. Глазіла валасы і адчувала щасыце.

— А ты мусіць даўно ўжо ўсталася?

— Ужо нават і сънеданыне прыгатавала. Уставай, а то позна ўжо. Ды ты-ж, як і заўсёды, пойдзеш некуды... Толькі ня баўся нідзе, а то заўсёды так позна прыходзіш і такі ўтомлены. Ня можна так рабіць. Шкадаваць сябе трэба.

А пасъля яна ціха праводзіла яго вачымі за дзъверы і прасіла, каб ня бавіўся, каб шкадаваў сябе.

І гэтак—прайшло пятнаццаць год.

За гэты час вырасла ў іх дачушка Ніна. Ёй таксама было пятнаццаць год. Тых год, якія лёгка губляюцца, каб пасъля не варочацца з больлю. Сонца ўсходзіла. Праходзілі дні суроўыя і радасныя. Шумелі вятры лёгкія і сіберныя. Расыцьвіталі і адцытвалі бэзы. Гримелі і змаўкалі вуліцы. Былі доўгія і ка-

роткія ночы. І Ніна расла: радасная і звонкая. Вечарамі і яна чакала татулю. А пасъля сустракала яго.

— А во і татуля прышоў. Ты замарыўся мусіць? Прауда, замарыўся? А мама зараз гарбаты прыгатуе. Кавы хочаш?..

Ён цалаваў яе ў голаў і садзіўся ў крэсла. Тады зноў ажываў пакой сямейнай цяплынёю. Зноў за вакном капашылася нач.

Пасъля здарылася тое, што абарвала тонкія струны скрыпкі, якія вылівалі неабдымныя адчувааныні душы, падымалі прагнія пачуцьці—і адразу выразнай стала цішыня.

Яму спаткалася Галія—тонкая і стройная, з белымі і гарачымі рукамі, з вострымі і чорнымі вачамі, з лёгкай і шырокай усъмешкай. Тады ён ужо зрабіўся вялікім камэрсантом і ўладаром многіх крам. А яна шаптала яму:

— Анатоль, ты быў малады, ты ня любіў яе. Ты ня мог любіць тады, калі сэрца шукае любові.

А ён маўчаў. Ня ведаў, сапрауды ці любіў ён—бачыў толькі вострыя і чорныя очы і хацеў, каб быў белы і цёплыя руки.

— Не! Я любіў!.. Я ня мог ня любіць Валі нават для Ніны!

— Гэта для Ніны. Цяпер ты ня любіш, прауда? Цяпер ты любіш для мяне, Анатоль...

— Так. Цяпер цябе люблю... Для цябе...

Маўчаў цёплы пакой. Цяжка зывісалі на вокнах шторы. Маўчалі шорсткія гардзіны. Німела строгая нач.

...Ля дзвінрэй яна наганяла яго. У цемнаце руکі казлыталі шыю. Заставалі ліпкія, гарачыя губы.

Пасъля гэтага ён аднойчы сказаў Валі:

— Валя, я хачу табе сказаць тое, чаго ты ня хочаш, каб я сказаў табе.

У голосе яна пачула трывогу. Яна прадчувала нешта вялікае і нядобрае. Таму нісьмела і трывожна сказала:

— Гавары.

— Я хачу табе сказаць тое, чаго ты ня хочаш, каб я сказаў табе. Толькі ты ня думай, што гэта я раблю таму, што ня люблю цябе, а таму, што люблю другую—Галю люблю я.

Валя апусьціла галаву. Вочы ўдарыліся аб падлогу.

— Я ўжо дагадвалася аб гэтым. Я ведала чаму ты так позна прыходзіш дахаты, чаму такі аддалёчны і халодны і так

мала хочаш мяне. Я дагадвалася, але баялася сказаць табе, сама няўпэўненая ў дагадках. Таму так мучылася і часта плакала...

— Я не вінаваты ў гэтым.

— А чым-жа я вінавата, Анатоль?

— Я не вінавачу цябе.

— Дык нашто-ж ты сказаў мне аб гэтым? Што я магу зрабіць для гэтага?

— Пакінуць мяне.

Гэта вышла праста і сурова. Нечакана і няўхільна. Валя плакала. Плакала ціха і вінавата, хаваючы сълёзы ў хусыцінку, каб пасъля ня зьбіраць іх.

— Дзеля Ніны, Анатоль, дзеля Ніны!..

— Я не магу.

Тады яна не гаварыла больш, што любіць яго, і не пра-
сіла больш нічога. Чула толькі:

— Ты павінна пакінуць мяне.

— А Ніна?

— І Ніна! Я хачу быць адзін!

Больш ня плакала. Вочы недзе съвідравалі падлогу. Усталала і ціха сказала:

— Добра. Я зраблю гэта для цябе.

Пасъля нясьмела, паволі пашла за шырму.

3

Гэта здарылася тое, што абарвала тонкія струны скрыпкі, каб пасъля вечна чуць іх музыку. Анатоль мала што помніць пра гэта. Ён толькі ведае, што ехаў назад, дахаты, тады — 2 месяцы назад. Ехаў такі шчасльвы і суцэльны, каб хутчэй бачыць Галю, каб быць ля яе і гаварыць:

— Галя, цяпер я вольны для таго, каб ты зноў магла звязаць мяне. Я кінуў тое, чым мог даражыць, каб даражыць табою.

А яна будзе съмяяцца, радавацца будзе гэтаму і ў ласках замрэ, застыне, каб штохвілінна раставаць і растваравацца ў яго ўладнасці.

Была ўжо блізка станцыя. Сунімаўся, здавалася, цянгік. Анатоль стаяў ужо на сходцах. Яму хацелася хуценька саско-
чыць, і ён скокнуў.

...Пасъля ён нічога ня помніць. Можа ён і не скакаў. Можа яму не хацелася так хутка праехаць вуліцу і апынуцца ў пакоі з дарагімі фіранкамі і шырмамі,—толькі пасъля ён прачнуўся ад гарачае болі ў цяжкіх съцен. Яму здавалася, што съніў ён гэта, але вочы цвёрда абмацвалі ложак з белымі прасцірадламі, табурэтку і... белага чалавека. Тады толькі пачулася вялікая боль і сонца разълівалася па пакоі.

— Дзе гэта я?

Белы чалавек нічога не адказаў.

Анатолю съмешным паказалася, што ён ляжыць тут. Хадеў падняцца і пайсьці, стукнуўшы дзьвярыма. Але найвялікшая боль у назе заставіла застагнаць і скрывіцца. Тады зноў успомнілася Галя. Толькі нейкая расплыўская. Адны вочы былі вострымі. Яны ўпёрліся ў яго, Анатоля, нібы хацелі запытацца аб нечым. У іх была роспач і пустата.

Пасъля зьніклі вочы, а зьявілася боль і няўязмнасць...

Гэтак усё помніцца Анатолю—два месяцы назад.

А цяпер ён сядзіць у сваім пакоі на крэсле з увязанаю нагою. І мыліца ля крэсла. Ён асунуўся. Па старэй. Бровы навісьлі, а вочы паледзяне лі ўпартым бяссэнсем.

На дварэ лета. Там сонца, і абзалочаныя сонцам кварталы гораду. Сухі брук і гарачая панель. Людзі і аўто. Афішы і вітрыны. Радасць і бруд. Гоман і грукат.

І вечер садзіцца. Доўгімі ценяямі ўрываецца праменінамі ў пакой. А пакой ціхі і адзінокі. Як-бы ён захаваў вялікі жаль аб tym, што от раптам—абарвалася струна і выразней стала цішыня.

— Аўдоцца!

Гэта ён паклікаў наймічку (яна ня была ў яго некалі).

— Ты гэты ліст аднясі і ўкінь у паштовую скрынку. Толькі ня баўся—не магу я...

— Добра.

Дзверы стукнулі і зноў спакой ахапіў душу. Тады глыбока аддаўся думкам Анатоль.—„Яна прыдзе. Яна будзе тут, у мяне“.

А пасъля ноч асела. Шчыльна прыціснула вакеніцы да шыб, каб было больш глуха, больш нема. Ціха распльывалася электрычнасць па съценах і шырмах. Думалася: гэтак жыцьцё распльываецца бяззычна, тонка, мякка. А гады бягуць туды, за

сьцены, за вакеніцы, у ноч. І нікнудь, як зоры на золку, толькі каб пасъля не варочацца.

І яшчэ доўга шумела галава. Было многа думак, але ўсё такія неспакойныя, каравая і съліzkія. Усе такія навыразныя ў шалёнай стромасьці выабражэння, і яны захаплялі самога Анатоля ў вір, у нясупынны разгон, у роспач, у хаос, каб не адчуваў ён сябе, каб сам быў хаосам і цэнтрабежным пунктам навыразнай бяссэннасці яго імкненінай.

Тады яшчэ доўга ён сядзеў і, калі канала душа яго — ён засыпаў.

4

Старасьць чалавек адчувае, калі сконць яго жыцьцё, пранісе праз самыя прыгожыя мясціны бытнасці яго, дзе ён губіць сябе безадказна, бяссэнна для таго, каб загубіць і прыгожае. Тады выкіне яго жыцьцё абсымейнага, стомленага і памятага, каб вечна адчувалася старасьць, бо яна куплена цаною прадажы свае чалавече прыгожасці. І тады съмешна становіцца, што ня мог асташца чалавекам, што ня мог скаваць сябе для другіх.

А Анатоль не скаваў сябе.

Анатоль ня ведае хто ён цяпер.

У яго толькі адна вострая, пякучая думка, што вось зараз прыдзе вечар, зморшыцца надвор'е, прысутуліцца горад ліхтарамі і ценямі, застынеnoch і тады ціха адчыняцца дзъверы, лёгка шамкне тонкая накідка для таго, каб перад ім стала яна, Гая. Для таго, каб яна вярнула прыгожыя мясціны бытнасці яго, зрабіла яго суцэльным і здаровым, для яе-ж, для Галі, для іх шчасця.

А дзень чамусці так памалу сунуўся, такія вялікі рабіўся: бясконцы і мулкі. За вакном ён быў шырокі і радасны з бурлівымі пералівамі вуліцы, з шмыганьнем аўто, гарачымі вылашчанымі панэлямі і сухім брукам. Сонца там вісела над гэтымі вуліцамі, афішамі і тварамі. Таму можа была такая клапатлівая, бурная вуліца. Таму можа Анатолю было так душна ў цесных съценах, у абоях, у мыліцах, з расхрабустанаю нагою, з парванымі струнамі яго бытнасці, каб чуць, каб мучыцца ад гэтае выразнае цішыні акордаў.

Можа яму прыдумалася, можа зрабіць што захацеў, бо жоўтымі пальцамі стаў лавіць мыліцы. Пасьля падняцца хацеў, але застагнаў, скрывіўшы рот і абвадзяніўшы вочы.

Тады зноў сеў: каменны, загіпсаны, каб чакаць вечара, і чакаць таго, што страціў, што ня можа быць адноўленым.

Зморшчаны і пакалечаны—вырываў вочы свае, кідаў іх некуды далёка за вакно, за съцены, а там так памалу сунуўся дзень: бясконцы і мулкі.

Пасьля затухла рыжае, валасатае сонца для таго, каб запаліцца ліхтары і зоры, для таго, каб нач прыціснула вакеніцы да шыб, а съцены зрабіліся цяжкімі і цеснымі.

Калі пачуўся званок—здрыгнуўся Анатоль. Нешта тузналася ў нутры, абаравалася нешта і гэтая боль съцепанула ўсё яго пакалечанае цела; прабегла пякучым козлытам і дабегла да галавы. Тады галава, здавалася, пачала аддзяляцца ад тулава, а мазгі заварушыліся ў нейкай гарачыні. Сэрца рвалася, калі за шырмую пачуліся ціхія шагі і шолах адзеньня. Гняля нейкая нявыразнасць, што вось зараз павінна нешта адбыцца і завяршыць яго бытнасць.

— Можна?

З гэтым словам увайшла яна: высокая, стройная ў чорным адзеніні, у чорным шаліку, у чорных брывях. Вочы восстрыя з крыху апушчанымі векамі. Губы тонкія і съдиснутыя. Яна ня кінулася ў абнімкі на працягнутыя рукі, не адказала прыплюшчанымі вачымі на крык воч, ня ўсміхнулася, а стала ля дэзвярэй, прыпершыся плячом да вушака: тонкая і стройная. Складкі лёганькага паліта абягалі па съцёгнах, каб застыць у строгай постаці, у гарманічнай прыгожасці з нутром, каб быць такімі строгімі, як вочы і губы.

— Вы, здаецца, прасілі мяне?

— Галя!..

Але слова абараваліся, як парвалася й струна, што застывала ў акордах.

— Я прышла. Што вы мне хочаце сказаць?

— Галя!—вырвалася паўторна. Голос няўпэўнены, абарваны, такі, калі гавораць, ведаючы, што ўжо ня трэба гаварыць.

А яна стаяла застыўшая і строгая, як вылітая.

Тады яшчэ захацелася сказаць.

— Я прасіў таму, што люблю цябе, таму, што ты-ж любіш мяне, Галя. А можа ты... разълюбіла, калі даведалася, што я стаў... калекаю? Падыйдзі. Стань тут. Пазнай мяне, гэта я—Анатоль, той, што кінуў усё для цябе, каб не варочацца больш да яго.

— Я пазнала вас, але вы ня хочаце пазнаць мяне, бо я ня тая, якою вы хацелі бачыць мяне.

Яшчэ нешта тузынулася ў нутры Анатоля. Зрабілася нешта такое, ад чаго да выразнасьці стала яснай пустата.

— Значыць... кончана?

— Так—кончана... Я вас любіла тады, калі вы былі здаровым і ўладным, маладым і палкім, а цяпер вы—калека.

— Так скора?

— Я не могу любіць таго, хто зрабіўся пасъмешышчам і вырадкам. А за тое, што вы давалі мне гарачыя і ласкавыя хвіліны, калі я растваравалася ў палкасці—дзякую.

Паволі яна адхілілася ад съяны. Павярнулася бокам і ўзялася за шырму.

— Я да вас болей не вярнуся,—бывайце..

Тады ўжо ня чуліся мяkkія, ціхія шагі і лёгкі шолах адзеньня. У нутры абарваўся вялікі нямы крык, што прыдушиўся съценамі і роспаччу. Кінуўся на стол і паволі стаў апускацца ў бяздонную прорву, распыляючыся ў стромасці. Тады ўсё круцілася і мітусілася ў вачох, разрывалася ў клочкы і віхрылася ў нявыразнай закончанасці забыцця. Пальцы нэрвова камлычылі валасы, уядаліся ў чэрап. Паслья галаварабілася вялікаю і не зъмяшчалаася ў руках.

Гэта канала душа яго ў роспачы.

Жыцьцё чалавека—нявыразная топкая імклівасць. Паруща тонкія струны скрыпкі—і адразу выразнай і грознай становіцца пустата.

У чалавека—вялікая душа і прыгожае жыцьцё яго,—толькі трэба ўмеючы быць у ім.

Наля Маркава

* * *

Ружавеюць маладосьці
дні.

Дыамэнтамі мігаюць
ночы.

Ну аб чым сягоньня
гаманіць,

Калі вербы ў запале
рагочуць?..

Ну, аб чым?.. Ці сягоньня
нялюба

Эльцца з шэптамі іх
верхавіньня?..

Мяне вецер ў палёх
прыгалубіць,

Кволы сум маладосьці
раскіне.

І зязюля ў дуброве
кувае.

Сыплюща зернямі
дні.

Зразумееш ты ўсё,
дарагая,

Толькі ў сінія вочы
зірні...

Зразумееш...
пачуеш гукі,
Што мінорам абвеялі,
дні.

Дай мне руки у руки
дь у вочы зірні,
зірні.

Закалышуща думкі
роем,

І на сэрцы лягчэй,
лягчэй.

Заблішчиць перламутнай
расою

Сіняя пожня
вачэй...

Гади ўж я чую, що місі та бігі шолах
іздевка. У руках місі та бігі що приду-
мують склонки і розчиняють на стіні свою вну-
кащі. У блакочную пісню, рашалюючу стромисце. Тада
усе зрудляється і місі та бігі їх відводять, у класи
їх відправлюють зі школи, їх забирають. Після цього
дівчата відносять до лікарні з руками.

Ковылі чум манадозай

бескінне

Жіль від чумки зводить місі та бігі та інші. Пар-
кують тонкі струни скрипкові діргунь, виразний і тронкий
стремяніца видає.

У підвалі засланіх будинків, які — тільки
труби упісюють в небо.

Зразумееш яз ё

ліхат

міра кіні та інші

ліхат

Т. Кляшторны

Мая любімая

Сумна тут ў мурох да адчаю,
Здэцца просіцца сэрца ў палі,
Дзе вясна залатымі ключамі
Адмыкае таемнасьць зямлі.
Эх вясна!.. Жартаўлівая казка...
Што папіша?!. вядома, вясна...
Нават камень,

Засыпаны камень
Зварухнуцца прымусіць яна.
Дайце рады!..
На гэтай кватэры
Кот мурлыка ў зямлю паглядаў,
А сягоння такім кавалерам
Выглядае,

Ну праста бяды!..
Сьвецкім тонам гарэзьлівым дамам
З пазаранку съпявае амаль:
„Ваши лапки пахнут ладаном,
А в ресницах спіт печаль“.
Сумна тут у мурох да адчаю,
Здэцца сэрца ня сэрца, а лёд.
Колькі тут сінявымі начамі
Напаткаеш шчасльвых істот...
Я адзін...
Мо' за гэтым і горна,
Але што?! Хіба съвет у вакне?!
Ня журыся, таварыш Кляшторны,
Ня рыдай аб далёкай вясыне.

Ня рыдай!..
 Там пад месяцам недзе,
 Даэ склікаеца тайна начэй
 У гаі беларускую лэдзі
 Аклікае поэт салавей.
 І яна,—векавая бяроза
 Лепш умее кахранье дарыць...
 Ты прыпомні юнацкія кроцы,
 Ты прыпомні далёкія дні.
 Помніш тую?!.
 Калісьді, калісьці,
 (Мабыць горна аб тым памінаць)
 Вы ля гэтай бярозы кляліся,—
 Абяцаліся вечна кахаць,
 А пасъля?
 (Хіба вечна кахранье,
 Хіба вечна прысяга людзей)
 Безнадзейная дрож разъвітаньня,—
 Ракавыя узрыды грудзей.
 Вы пашлі... Разышліся... Чужыя...
 Ты рыдаў,
 Безнадзейна рыдаў...
 Даёку сваталі людзі чужыя,
 Сівы конь на канюшні ірзаў.
 Галасілі вятры да адчаю,
 Сумавала асеньняя даль...
 Дарагую з другім заручалі,—
 Ты радзіму сваю пакідаў.
 Без радзімы,
 Пад небам чужацкім
 За гадамі ляцелі гады,
 І гарэзълівасць гордай казачкай
 Уступала шляхі маладым.
 Шмат нязвыклага блудзіць па съвету,
 Шмат зъяўляеца новых імён...
 Ты прыехаў на вёску поэтам,
 Апрануўшы другі палітон.
 І сябе не пазнаў, і зъдзівіўся:
 Кожны жук ад цябе уцякаў,

Кожны шпак з перапуду маліўся,
 Кожны певень з пуді саступаў,
 Не съмяляліся дальнія мілі,
 Ня схіляла вярба галавы...
 Прывіталася мілая з мілым
 Афішына, далёка, на Вы...
 А калісьці яна шкадавала...
 Безнадзейна рыдала бяз слоў...
 Праклінала,

Сябе праклінала,
 І жыцьцё, і няўдалых сватоў.
 Муж гультай,
 І на ніве і ў клеци
 Пустата... недарод, неўмалот...
 „З-пад чужое рэдакцыі дзеци“
 У яе прыбывалі штогод.
 Што за проза?!.
 І сълёзна і горна...
 Я між волі заплакаць гатоў...
 Але што?!.
 Ня журыся, Кляшторны,
 На закаце юнацкіх гадоў.
 І цябе шмат разоў разълюбілі...
 І цябе перасталі любіць...
 Перамераны дальнія мілі
 І ня трэба ні марыць ні съніць.
 Недзе там векавая бяроза
 Лепш умее каханье дарыць...
 Ты прыпомні жыцьцёвую прозу,
 Ты прыпомні далёкія дні...
 Ля кастра сінявога сьвітання,
 У малінава дымнай цішы,
 Яна скажа адвечную тайну,
 Зразумелую толькі душы.
 Колісъ прадзед ящэ за прыгонам
 Тут съязамі яе паліваў...
 На плакучых галінах з праклёнам
 Ён бярозавы гальштук прыдбаў.
 А пад вечар і сълёзна і горна...

Ад вяльможнага пана загад;
 „Ўсю сям'ю катаўца без разбору,
 На падмогу пакліаць салдат“.
 Астрыгаль з бярозы убраньне,
 Бяз віны катавалі дзяцей...
 Нават месяц хаваўся ў тумане
 Назіраючы скаргі людзей...
 Дні ішлі...
 На бярозе галіны
 Адрасталі і зноўку расьлі...
 Ад бацькоў пераходзіла к сыну
 Векавечная крыўда зямлі.
 І нібы неразгаданы клічнік
 Над каронай павіс ўначы...
 Падышоў неўзабаве Кастрычнік,
 Загулялі на полі мячы.
 За адвечную крыўду і сълёзы
 Меч паднялі і бацька і сын...
 Ты з сябрамі ля гэтай бярозы
 Партызанскі трymаў карабін.
 І цяпер векавая красуня
 Так-жа ветла шуміць і шуміць...
 Навакол маладое красуе,
 Ў Беларусі адменныя дні...
 Час ідзе і ня рэдка, ня рэдка
 Саступаеш з дарогі другім...
 Раскажы векавечная съведка
 І пра наша жыцьцё маладым.

A. Селіваноўскі

На подступах да гегемоніі

(Аб расійскай пролетарской літаратуре)

„Пад пролетарской літаратурай я разумею літаратуру, якая глядзіць на сьвет вачмі авангарду“
і г. д. і г. д. Гэта слова т. Ледевіча. Вельмі добра, мы гатовы прыняць гэта азначэнне. Дайце нам, аднак, ня толькі азначэнне, але і літаратуру. Дзе яна? Пакажыце яе нам!“

Гэтыя слова былі сказаны Л. Троцкім на нарадзе аб палітыцы партыі ў мастацкай літаратурэ пры Аддзеле Друку ЦК УсеКП(б) 9 мая 1924 года. Яшчэ чатыры гады таму назад прыхільнікі літаратурных поглядаў Л. Троцкага, адмаўляючы прынцыпова магчымасць разъвіцца пролетарской літаратуры ў пераходны перыяд дыктатуры пролетарыяту, падмацоўвалі гэтае сцьвярджэнне спасылкай на тое, што ў рэчаістасці аніякай пролетарской літаратуры ў нас няма. Літаратурны троцкізм быў шчыльна звязаны з агульнай троцкіцкай концепцыяй. У нас няма прадпасылак для магутнага ўздыму соцывязанага будаўніцтва. Сама наша дзяржава мае далёка непролетарскі характар. Як-же пры гэткіх умовах можа ўзрастаць пролетарская літаратура? У культурнай галіне нам суджана толькі аўладаць старой спадчынай буржуазнай культуры, толькі даганяць заходня-эўропейскую і амерыканскую культуру. Таму, у лепшым выпадку, зьявяцца слабыя расткі пролетарской літаратуры. Літаратурная гегемонія была і застанецца за непролетарскім сектарам нашай літаратуры, за папутчыкамі, спэцыялістымі мастацкага слова, „мужиковствующими“. Вось систэма поглядаў, якую асабліва выразна абараняў А. Варонскі.

Аднак, што гэта азначае „пролетарскі пісьменнік“? Адны вульгалізаторы лічылі, што пролетарскім пісьменнікам завецца пісьменнік, які прышоў у літаратуру з рабочага асяродзьдзя.

Іншыя лічылі, што пролетарскі пісьменьнік абавязкова павінен *апісваць рабочае жыцьцё*. Зразумела, што гэта памылковыя пункты гледжаньня. Соцыяльнае паходжаньне таго альбо іншага пісьменьніка само па сабе ня можа стаць ключом да азначэння соцыял-гічнага эквіваленту яго творчасці. Напрыклад: адзін з пачынальнікаў пролетарскай поэзіі, В. Кірэлов, зараз гніе ў дробнабуржуазным балоце. Творчасць Есеніна абсолютна нельга далучыць да сялянскай літаратуры, хаця-ж Есенін прышоў у літаратуру з сялянскага асяродзьдзя. А з другога боку, нельга абмежаваць тэматыку пролетарскага пісьменьніка паказам у творах рабочага жыцьця. Гэта было-б цэхавым патрабаваньнем, а не патрабаваньнем клясавым. Пролетарыят зьяўляецца клясай—гегемонам у соцыялістычнай рэвалюцыі. Яму трэба ў поўнай меры выкарыстаць матар'яльныя і духоўныя каштоўнасці, створаныя капіталістичным съветам. Яму трэба падрыхтоўваць соцыялізм. Яму трэба змагацца з клясавымі ворагамі, перавыхоўваць і перарабляць сялянства і інтэлігэнцыю. Гэтыя вялічэзныя задачы павінны знайсці—і паступова знаходзіць—свой адбітак у літаратуры. Таму рабочае жыцьцё ўваходзіць у тэматыку пролетарскага пісьменьніка як адзін з складаных элемэнтаў яе, аднак усёй тэматыкі ня вычэрпвае. Таму-ж, напрыклад, мы завем пролетарскім пісьменьнікамі інтэлігэнта Серафімовіча і селяніна Дароніна. *Пролетарскі пісьменьнік адбівае жыцьцё, дае ацэнку яго фактаў, вылучае і вырашае рознастайныя проблемы з пункту погляду пролетарыята.* У „Железному Потоке“ Серафімовіча паказана карціна адступлення дэмобілізаванай сялянскай арміі ў 1918 годзе і ператварэння яе ў арганізаваную вайсковую адзінку. У большасці вершаў Дароніна апісваецца вёска. Чаму-ж гэтая аўтары зьяўляюцца пролетарскім пісьменьнікамі? Таму, што яны не знаходзяцца ў палоне сялянскай абмежаванасці, бачаць перадавую ролю пролетарыята і г. д.

„Из города в поля моя дорога,

„Не проторенная никем,—

піша І. Даронін. З гораду ў палі. Ад пролетарыята да сялянства.

Пры гэткім разуменіі пролетарскай літаратуры будзе асабліва прыкметны шпаркі рост яе за апошнія гады.

Гэта рост ня толькі колькасны (усе новыя і новыя кадры пачынаючых пісьменьнікаў уваходзяць у літаратуру), але і якасны. Кожны новы год дае ўжо дзесяткі каштоўных твораў проле-

тарскіх пісьменьнікаў. Тэматыка ўсё больш пашыраецца. Адначасова з гэтым усё больш удасканальваецца форма. Калі для першага пэрыяду першапачатковага накаплення сіл пролетарскай літаратуры было асноўным пытаньнем пытаньне аб тэматацы, дык зараз на першы плян высоўваюцца проблемы літаратурнай спадчыны, стылю, формы, мастацкага мэтоду.

Адпраўным пунктам у фармальных шукальнях сёнешняга дню зьяўляецца *клясычная літаратура*. Прыйнаваць дасягненныні патрэбна, але нельга прапаведваць літаратурнае комчванства: усё, бачыце, дасягнута, гегемонія пролетарскай літаратуры ўвочавідкі, шапкамі закідаем. Не, да гегемоніі яшчэ далёка, пролетарскім пісьменьнікам не хапае ня толькі сапраўднага майстэрства, але і культурнасці ў шырокім сэнсе гэтага слова. Значыць, лёзунг „вучобы, творчасці і самакрытыкі“, высунуты Ўсесаюзной Асоцыяцыяй пролетарскіх пісьменьнікаў (ВАПП’ам) два гады таму назад, ня страціў сваёй актуальнасці, і яшчэ доўга ня страціць яе. Асобныя формальныя элементы пролетарскі пісьменьнік успрымае і ў папутчыкаў. Але галоўны ўпор у вучобе робіцца на клясыкаў.

Гэта цалкам зразумела. Пад клясыкамі мы разумеем тых пісьменьнікаў, якія дасягнулі ў сваёй творчасці гармонічнага адзінства формы і зъместу на грунце ўзросшай культуры пануючай клясы. Сучасныя ж нам папутчыкі ўяўляюць сабою *прамежную літаратурную группу*, якая сваёй культурнай орыентацией стаіць *паміж* недараўвітымі ў Расіі зародкамі буржуазнай культуры і ўзрастаючай пролетарскай культуры. Пад нагамі папутчыкаў німа трывалай культурна-клясавай глебы. Калі ўзяць творчасць гэтага талянавітага правага папутчыка, які адным сваім бокам набліжаецца да ўзрастаючай новабуржуазнай літаратуры, як Эрэнбурга, дык мы ўгледзім, што ён зьяўляецца ўзорам пісьменьніка эпохі распаду буржуазнай культуры. Аўтар „Хулио-Хуреніто“ і „Треста ДЕ“ бачыць загніванье заходня-эўропейскай буржуазнай культуры. Алे ён не разумее дыалектычнасці гэтага загнівання, ня верыць у ўзрастающую культуру пролетарыята. Эрэнбург—закончаны скэптык. Але з яго скэптыцызму німа шляхоў да ўзвышша літаратурнай творчасці.

Аднак Эрэнбург фактычна чужынец у нашай грамадзе. А вось найбольш даравіты прадстаўнік левых папутчыкаў,

К. Федзін. У романе „Города и годы“ ён канчаткова расквітаўся з інтэлігэнтскім двудумствам з ахутанай марамі адарванасцю ад жыцьця. Федзін правёў свайго гера, Андрэя, празгады вайны і рэвалюцыі, прывёў яго да савецкай рэчаістасці, аднак тут спыніўся ў нерашучасці. Андрэй забівае сябе—гераю Федзіна не аказалася мейсца ў савецкай краіне. А калі ў аповесіці „Транссааль“ Федзін спрабаваў сур’ёзна падыйсьці да адабражэння нашых дзён, дык ён міжвольна сказіў перспектывы: яго гера—Сваакер,—кулак, узрасточы на глебе нэпу,—здабыў нячувана-вялізныя памеры. Ненавідзячы Сваакера, Федзін спалохаўся яго.

Бабель даў шэраг новэль аб конарміі і адэскіх бандытах. Па штукарску абточаныя новэлы гэтыя ані ў якой меры ня могуць быць мастацкім дакументам, напрыклад, гэроічнай барацьбы конарміі. Пафос Бабеля ў іншым: у романтычным каханьні да старога съвету, нямінучасць пагібелі якога аўтар добра разумее. Асабліва гэта прыкметна ў п’есе Бабеля „Закат“.

Прыведзеных прыкладаў досьць для ілюстрацыі той думкі, што соцыяльная прырода творчасці папутчыкаў супярэчна і дваістая, і што, таму, у ўмовах савецкай рэчаістасці, пры шэрагу буйных мастацкіх дасягненняў, застаючыся „спэцыялістымі мастацкага слова“, яны ня могуць выйсьці за межы сваёй ролі менавіта як спэцыялістах.

І таму, не адмаўляючыся ад вучобы і ў папутчыкаў, пролетарская літаратура,—у аснове—вучыща ў клясыкаў.

Гутарка ідзе, зразумела, аб крытычнай вучобе ў іх і аб іх асіленыні. Пролетарскі пісьменнік вучыща ў клясыкаў галоўным чынам іхняму мастацкаму рэалістычнаму мэтоду. Калі ўзяць асноўныя літаратурныя напрамкі старой літаратуры—рэалізм, натурализм і романтызм,—дык выявішча, што найбольш блізкім да нас напрамкам будзе рэалістычны. Адыходным пунктам романтызму было няпрыніцьце съвету. Іншыя романтыкі адмаўлялі съвет як гэткі ў імя другога съвету, і тады іхні романтызм прымаў рэлігійны адбітак. Іншыя адмаўлялі сучаснасць, дробязь і няпраўду акольваўшага іх грамадзкага жыцьця ў імя адцягненых ідэалаў, у імя культуры асобы,—і тады іхні романтызм становіўся анарха-індывідуалістычным, падчас богемна-інтэлігэнцкім. Іншыя романтыкі пастаўвалі супроты пануючай клясі, і тады іхні романтызм зьяў-

ляўся соцыяльна-рэволюцыйным, ці йшла гутарка аб романтызме буржуазным у часы панаванья фэодалізму, альбо аб романтызме, пролетарскім у часы панаванья капіталізму. Ва ўсіх выпадках романтызм адмаўляў сёняшні дзень. Між тым, пролетарская літаратура ня можа адмаўляць сёняшняга дню, бо сёняшні дзень зьяўлецца днём эпохі вызваленія чалавечства, эпохі соцыялістычнай рэволюцыі, бо наша пакаленіне будзе новае жыцьцё.

Натуралізм, у адрозненьне ад рэалізму, харктарызуецца перавагай біёлёгіі над соцыолёгіяй і адсутнасцю шырокай грамадзкой перспектывы, што таксама нельга прыняць для пролетарской літаратуры.

Расійская пролетарская літаратура прыйшла доўгі шлях мастацкіх шуканьняў. Першае кастрычнікаўскае пяцігоддзе (1917—1922 г. г.) было ў пераважнасці поэтычным пяцігоддзем. Пролетарская проза была ў зародку. Тон задавалі поэты, што гуртаваліся вакол „Кузницы“ (Кірылов, Герасімов, Аляксандроўскі і інш.). Залежныя ў фармальных адносінах ад поэтаў расійскага сымболізму 20-га стагоддзя, — Блока і Брусаўа, галоўным чынам, яны адрозніваліся „планэтарна-космічнымі“ імкненнямі, пісалі аб Сусветных Саўнаркомах і Электрычных Рэволюцыях (абавязкова з вялікай літары). Але выкананія сваю ролю, гэтая група спынілася на раздарожжы са спыненем грамадзянскай вайны. Да новых задач старая „Кузница“ аказалася непадрыхтаванай.

У процівагу ёй, група „Октябрь“, з якой з працягам часу аформіўся ВАПП, высунула лёзунг рэалістычнага паказу асобы. Якраз у апошніяе пяцігоддзе з'явіліся асноўныя творы расійскай пролетарской літаратуры — „Железны Поток“ — Серафімовіча, „Мятеж“ — Фурманава, „Неделя“ і „Комисары“ Лібедзінскага, „Цемент“ — Гладкова, „Доменная печь“ — Ляшко, „Разгром“ — Фадзеева, „Преступление Мартына“ — Бахмечевыя, вершы Безыменскага, Жарава, Святлова, Сянова.

У першыя часы ўвага пісьменнікаў была накірована на адабражэнье грамадзянскай вайны. Паraphавы дым яшчэ адчуваўся ў паветры. Рука, што трymала надоечы вінтоўку, япичэ ня звыклася з пяром. Уесь у грамадзянскай вайне Фурманов з ягоным „Мятежом“ і „Чапаевым“, дзе ў мастацкае апісаныне падзеяў устаўлена вялікая колькасць сапраўдных даку-

мантаў часоў грамадзянскай вайны; „Железныі поток“ Серапімовіча, гэта эпопея рэволюцыйнай лавіны; „Неделя“ Лібедзінскага пры ўсёй сваёй неўдасканаленасці назаўсёды ўвайшла ў літаратуру як памятны эпізод барацьбы жменькі комунаўскіх супротивнікаў хвалі дробнабуржуазнай стыхіі; творы Арцёма Вясёлага і іншых таварышоў,—усе яны былі прысьвечаны грамадзянскай вайне, яе мастацкаму адабражэнню. У адrozъненіне ад папутчыкаў, якія ўспрынялі рэволюцыю і грамадзянскую вайну як урачыстасць дробнабуржуазнай вольніцы, сялянскай партызаншчыны, анархічнай завірухі (Ус. Іваноў, Пільняк і інш.), пролетарскія пісьменнікі выразна бачылі сапраўдане соцыяльнае значэніне падзеі і перадавую ролю ў іх партыі і пролетарыата.

Новы этап пролетарскай літаратуры адкрываецца „Коміссарами“ Лібедзінскага і, асабліва, „Разгромом“ Фадзеева. Ускладненіне задач і мастацкага мэтоду будуць зразумелымі, калі парапаўніць творчасць Фурманава і Фадзеева. Фурманов—цалкам мастацка рэстаўрыруе нядавнюю гісторыю, аднаўляе сапраўдныя падзеі. Ён дае выразныя партрэты дзеянічаючых асоб, дае іх, галоўным чынам, ня знутра, а звонку. Фадзеева, наадварот, цікавіць ня толькі шкілет падзеі, колькі псыхолёгія ўдзельнікаў таго партызанскага атраду, які змагаўся сярод тайгі і сопак Далянія. Ўсходу і быў разьбіты. Фадзееў малюе сваіх гераў ня столькі з вонку, колькі знутра. Яго ў асаблівасці цікавіць, як у съядомасці і камандзіра атраду Левінсона, і радавых партызан змагаецца новы чалавек са старым. Левінсон цікавіць яго таму, што ў ім „жыла огромная, несравненная ни с каким другим желанием, жажда нового, прекрасного, сильного и доброго человека“. Іншымі словамі, Фадзееў зьяўляецца прадстаўніком псыхолёгічнага напрамку пролетарскай літаратуры, генэральнае яе напрамку, які бачыць сваю задачу ў паказе нашай эпохі праз псыхолёгічны паказ асобы, праз рэалістычны паказ барацьбы старога, падняволнага, і новага, соцыялістычнага чалавека, які адбываецца ў съядомасці асобы.

Паміж мэтодам Фурманава і мэтодам Фадзеева няма жаднай супяречнасці. Мэтод Фадзеева зьяўляецца ўскладненым фурманаўскім мэтодам, дапасаваным да новага этапу пролетарскай літаратуры. Аднак, у лёзунг псыхолёгічнага паказу жыво-

га чалавека павінна быць унесена яснасьць. Некаторыя крыткі супярэчаць супроць яго па рознастайных прычынах. Ён, бачыце, кажуць, нямінуча вядзе да буржуазнага псыхолёгічнага калупаньня, да таго, што масы падміняюцца гэроюмі, што замест соцыяльных проблем на першасе месца высоўваюцца проблемы буржуазнага індывідуалізму. Зразумела, што ўсё гэта ня так. Мы живем у тыя гады (аб якіх пісаў Маркс), калі адбываецца ў выніку пераробкі грамадзкіх суадносін пераробка ўнутраной прыроды чалавека, калі культурная рэволюцыя мае на ўвазе ў глыбіні зъмяніць усю чалавечую псыхолёгію напрамку да соцыялістычнага чалавека. Адбіць гэтая процэсы павінна пролетарская літаратура. *Псыхолёгізм пролетарскай літаратуры рэзка варожы буржуазнаму псыхолёгізму.* Ён соцыялістычны, а не індывідуалістычны. Ён каштоўны і патрэбны ў той меры, у якой ён дазваляе паказаць як выкоўваецца новы чалавек, як далучаецца да соцыялістычнага будаўніцтва самы адсталы рабочы, самы адсталы селянін. Утым-жа „Разгром“ Фадзеева цікавіць ня толькі Левінсон, але і такія людзі, як Блытаны і адсталы партызан Марозка. І ў Марозцы якімсьці кліночкам жыве новы чалавек. У романе Бахмецьева „Преступление Мартына“ разгорнута надзвычайна цікавая тэма. Мартын, з вонку, добры комуністы, аказваецца чалавекам, глыбока варожым партыі. Яго злачынства ў тым, што ён супроцьпаставіў партыі сябе, што яго эгоцэнтрызм прышоў у сутычку з яго абавязкамі як комуніста. Выкрыць гэтая абставіны дазволіў толькі псыхолёгічны мэтод Бахмецьева.

Барацьба за жывога чалавека ў літаратуры прыводзіць да пытаньняў полу, сям'і, шлюбу. Гэту тэму буржуазныя пісьменнікі ператваралі ў абмежавана-асабістую. Перажываньні каханья падаваліся ці ў эстэтычным, ці ў патолёгічным, ці ў мяшчанска-сантымэнтальным разрэзе. Для пролетарской літаратуры тэма каханья, шлюбу, полу з'яўляеца ў пераважнасці соцыяльнай тэмай. У романе С. Сямёнава „Наталья Тарпова“ (вышла з друку толькі 1-я часціна) Наталья Тарпова выбірае паміж інжынэрам Габрухом і організаторам партколектыву Раб'евым. Гэты звычайны сюжэтны вузел дазваляў бы старой літаратуры з'весці тэму да апісаньня складаных і тонкіх эмоцый каханья. Але ня ў гэтым значнасці „Натальи Тарповой“. Пачуцьці каханья Натальі Тарповой ускладняюцца

клясавым момантам. У інжынэры Габруху ўкладзена варожае Натальлі Тарповай, чужое ёй асяродзьдзе. У Раб'еву—блізкае ёй, пролетарскае асяродзьдзе. Сюжэт „каханья“ зъяўляецца толькі прычынай да паказу барацьбы дэзвух клясавых пачаткаў у съядомасці Тарповай. Да таго-ж фігура Тарповай не засланяе ў аўтара шырокай карціны заводу, заводскай грамадзкасці, рабочай масы. Гэтую-ж тэму—шуканье новых сямейных форм, па свойму распрацоўвае М. Чумандрын у сваёй „Родне“.

Зразумела, шуканыні пролетарской літаратуры ў галіне сямейных суадносін нават здалёку не напамінаюць твораў, што адносяцца да так званай „палавой літаратуры“. Я маю на ўвазе „Луну с правой стороны“—Малашкіна, „Собачий перелук“—Гумілеўскага, „Без черемухи“—П. Раманава і г. д. Усе гэтыя творы былі выкліканы ўродлівымі палавымі скажэннямі, што мелі месца ў быце нашай моладзі. Але паказаныя аўтары абмежаваліся толькі паказам адмоўных бакоў, фотографічным згусткам хворых зъявішч з налётам хворага патолёгізму (як у „Луне с правой стороны“).

Галоўным гэроем пролетарской літаратуры застаецца *сопутнічыя лісточкі будаўнічы* (у гэты-ж час папутніцкая літаратура ў пераважнасці адабражает лішняга чалавека ў рэволюцыі). Да нешматлікіх твораў, што малююць адбudoўчи пэрыяд, адносяцца „Цемент“—Гладкова, „Доменная печь“—Ляшко, „Большая Каменка“—Дарагойчэнка і г. д. У „Цементе“ Гладкоў выявіў вялікую сілу пісьменьnika харектараў. Пры сільнай романтычнай афарбованасці „Цемента“, пры скэматацызме яго пэрсонажай, ён застанецца адзінным покуль што ў расійскай літаратуры шырокім палотнішчам гаспадарчага будаўніцтва. У адрозненьніе ад „Цементу“, у якім галоўным гэроем зъяўляецца Глеб Чумалоў, прадстаўнік пролетарскага авангарду, Ляшко ў „Доменной печи“ разгортвае тую-ж тэму, адбіту ў дзейнасці, у пафосе, у гаспадарчым энтузіазмі рабочых мас, рабочых-сераднякоў. Урэшце, „Большая Каменка“—Дарагойчэнка малюе пераход вёскі ад ваенай барацьбы да гаспадарчага аднаўлення, пераход, у часе якога адбываецца адбор новага кіраўніцтва, бо старыя кіраўнікі вёскі часоў грамадзянскай вайны зъяўляюцца непрыстасаванымі да новых задач.

Шэраг твораў апошніх год ахвярованы адабражэнню клясавай барацьбы, што адбываецца ў краіне зараз („У фо-

наря“—Нікіфарава, „На отшибе“—Тверака, „Фабрика Рабле“—Чумандрына). Аб пэрыядзе індустрыйлізацыі кажуць апошнія творы Логінава, Лесьняка і Караваевай.

У весь час адбываецца прыток у расійскую літаратуру новых сіл. Літаратурны конвэйер, якім зьяўляецца пролетарская літаратура, бесъперыўна прасоўвае ў верхнія паверхі літаратуры пачынаючых пролетарскіх пісьменьнікаў. З новых пролетарскіх прозаікаў можна назваць В. Кіна (раман „По ту сторону“), Громава („За крестамі“—аповесьць-хроніка імпэрыялістичнай вайны), Шолахова („Тихий Дон“), Багданава і г. д.

У пролетарскай поэзіі назіраецца паступовы пераход ад агіт-плякатнасці часоў „Кузницы“ да мастацкага эпосу і лірыкі. На эпосе прарабе асяродкавацца Безыменскі. Ён піша свае „миниатюры“—партрэты людзей сёненняга дню, ён піша поэму „Фэлікс“, дзе за суворымі рысамі бальшавіка Дзяржынскага ўмее разглядзець яго чалавечыя рысы:

„Горит человек,
Не горит человек
В пылающем сердце
Большевика“.

На вялікі жаль, за апошні час Безыменскі прыкметна адышоў ад мастацкага рэалізму па напрамку да газэтна-фэльётоннай агіткі, падчас напісанай спосабамі оды.

Крыху павярхоўная поэзія Жарава дае грамадзкую лірыку наших дзён.

Mix. Святлоў са сваёй романтычнай гіроніяй, што ідзе ад Гейнэ, захоўвае ў акаляючых нас буднях баявую рэволюцыйную насьцярожанасць. Песьняром савецкай вёскі зьяўляецца Даронін. І ў поэзіі, як і ў прозе, назіраецца вялікі прыток новых сіл (B. Саянаў, H. Дземенцьеў, B. Салаўёў і г. д.).

Для агульнай ацэнкі пролетарской літаратуры рашающим зьяўляецца пытаньне аб тым, наколькі моцна яна стаіць *на бальшавіцкай варце*, наколькі яна прасякнута *ленінізмам*. Складаныя клясавыя процэсы, што адбываюцца ў краіне, ня могуць не знайсці свайго адабражэння ў пролетарской літаратуры, у якую падчас пранікаюць варожыя нашай ідэолёгіі настроі. Можна прыпомніць аб тым, што ня так даўно група поэтаў, аўяднаных у „Перевале“, была прасякнута ўпадніцкім настроемі. Няпрыніцьце НЭП’у, адмаўленыне соцывілістичнага будаўніцтва, нявер’е ў перамогу,—усё гэта знайшло сваё

6. „Маладняк“ № 5.

адабражэнъне ў гэткай, напрыклад, поэме, як „Ночные встречи“ Святлова. Цень старога баявога таварыша кажа:

„Нынче не то, что у нас в степи,

„Вольно нельзя жить.

„Строится дом, и каждый кирпич

„Хочет тебя убить“.

Есенішчына, некаторы адыход ад грамадзкасці, пераход да „агульначалавечых“ настрой на страту клясавым, мілаванье сабою,—усё гэта мела месца (а часткова мае месца і зараз, напрыклад, у поэзіі Уткіна) у пролетарскай поэзіі. Ана-лёгічныя зъявішчы назіраліся і ў пролетарской прозе. Аднак, зразумела, ня імі вызначаеща твар пролетарской літаратуры. І калі Лелевіч высунуў у 1926 годзе абвінавачэнъне ў перараджэнъні пролетарской літаратуры, дык яго слова мелі той-жа сэнс і тую падкладку, што і абвінавачэнъні ў „тэрмідорыянстве“ партыі і пролетарской дзяржавы.

Мы бачым багата недалікаў у пролетарской літаратуры. Мы бачым, што мноства актуальных тэм яшчэ не знайшлі свайго адбіцца ў літаратуры, а многія адбіты няпоўна і павярхоўна. Мы ведаем, што ў прыватнасці рабочы быт асьветлены зусім ня поўна. Слабы мастацкі навык. Але дэйна прад'яўляць маладой пролетарской літаратуры патрабаваныні, якія нельга выкананы. Ясна адно. Пролетарскі сэктар у расійской літаратуры расце шпарчэй непролетарскага сэктару.

Менавіта цяпер, як ніколі, павялічваеща адказнасць пролетарской літаратуры. Будзем памятаць, што ў шэрагах пісьменнікаў, што завуць сябе „савецкім“, расце *вораг*—фармуеца новабуржуазная літаратура. Мы змагаемся за згуртаванье сіл пролетарской літаратуры, за пісьменніка—грамадзкага працаўніка. Мы ставім сваёй задачай—заваёву гегемоніі ў мастацкай літаратуры (адзін з шляхоў да якой ляжыць праз Фэдэрацыю Савецкіх Пісьменнікаў РСФСР).

Часта не хапае сіл. Аднак у той-же час посыпехі расійской пролетарской літаратуры за апошнія гады вялічэны, і да 1-га Ўсесаюзнага зъезду пролетарскіх пісьменнікаў ВАПП—асяродак пролетарской літаратуры—прышоў з вялікім ідэевым мастацкім актывам.

Бр. Пранскус

Літоўская літаратура

Даць съдслы гістарычны нарыс разъвіцца літоўской літаратуры—справа пакуль што яшчэ даволі цяжкая, бо шмат што ў ёй крытычна не распрацавана. Ня кажучы ўжо аб марксыцкай крытыцы і гісторіі літаратуры—і буржуазная крытыка яшчэ толькі начала распрацоўку пытанняў літоўской літаратуры і то найбольш аддаючы ўвагу старым пісьменнікам, літаратурная вага якіх значна меншая за пісьменнікаў апошніх дзесяцігодзьдзяў. З другога боку, літоўскага марксыцкага літаратуразнаўства таксама яшчэ няма і ніякай нават падрыхтойчай работы ў гэтых адносінах яшчэ ня зроблена. У гэтым нарысе робіцца першая спроба паказаць разъвіццё літоўской літаратуры, дэтэрмінаванае грамадзка-клясавымі прычынамі, паказаць літаратуру, як псыхо-ідэолёгічнае выяўленыне клясаў і клясавых груп, і пры tym ня толькі старую, але і новую сучасную літоўскую літаратуру. Як першая спроба—шмат якія палажэнні нарыса не прэтэндуюць на бязумоўную правільнасць. Але і ў такім сваім выглядзе гэты нарыс, думаецца, будзе мець сваё значэнне для тых, хто хоча азнаёміцца з літоўской літаратурай, асабліва для тых таварышоў, родная літаратура якіх прыйшла падобны працэс разъвіцца, які залежыць ад падобных эканамічных і грамадзка-політычных умоў жыцця нацыі. Аднэй з такіх блізкіх літаратур, калі ня самай блізкай, зьяўляецца беларуская літаратура.

Пераходзячы непасрэдна да літоўской літаратуры, трэба адзначыць яшчэ адну цяжкасць—невыстарчальную распрацаванасць многіх пытанняў навукі, якая непасрэдна звязана з літаратурай, на якую апошняя значна апіраецца,—гэта гісторыя Літоўскага краю, гісторыя грамадзкіх форм і адносін у Літве, не гаворачы ўжо аб псыхолёгіі грамадзкіх клясаў. І тут нам давядзенца будаваць самастойныя схемы і палажэнні¹⁾.

¹⁾ У апошні час пры Інбелкульце арганізавана катэдра гісторыі Літвы, праца якой, бязумоўна, паможа распрацоўцы гэтых пытанняў.

* * *

Першыя помнікі літоўскай пісьменнасці адносяцца к пачатку XVI веку, калі ўпершкі пачалі зьяўляцца друкаваныя творы рэлігійнага зъместу. Буржуазныя гісторыкі ўносяць у гісторыю літаратуры і цэлы шэраг больш ранніх літаратурных помнікаў з жыцця літоўскага народу, напісаных, аднак, не на літоўскай мове, як, напрыклад, некалькі летапісаў Літоўскай дзяржавы, якія адносяцца да XIV в., Статут Літвы і г. д.— напісаных на старой беларускай мове, а таксама шэраг помнікаў гістарычнага характару на латынскай мове. Гісторыя літоўскае літаратуры з гэтymі помнікамі, аднак, ня мае нічога агульнага,—гэта агульныя гістарычна-культурныя помнікі. Вышэй-памянутая царкоўная літаратура XVI і XVII вякоў да гісторыі літаратуры бязумоўна бліжэй і па сваёй мове, і па формах выразаў (царкоўныя песні і г. д.). Значаныне гэтай царкоўнай літаратуры ў тым, што яна значна памагла ўстаноўцы і аформленню літоўскай мовы і пісьменнасці. Непасрэдна сутыкаецца з ёй і першы літоўскі поэт XVIII стагодзьдзя Крысыціонас Дуонэлайціс.

К. Дуонэлайціс радзіўся ў 1714 г. ў частцы Літвы, якая належала Пруссіі, у сям'і вольнага селяніна. У Кенігсбергскім унівэрсітэце ён скончыў тэолёгічны факультэт і амаль усё жыццё пражыў як „духоўнік“ аднаго прыходу і знаходзіўся ў сталых суадносінах з літоўцамі-сялянамі. Унівэрсітэт давамог пісьменніку азнаёміцца з сусветнай поэзіяй, як новай, так і старажытнай, пры чым апошняя зрабіла на яго асабліва моцны ўплыў. Ён сам пачаў пісаць, і формай для сваіх твораў узяў байкі і ідылі, напісаныя клясычным гэкзамэтрам. Літаратурную вартасць маюць некалькі яго баек, а асабліва ідылі пад агульнай называй „Часы“, якія падзяляюцца на наступныя, звязаныя паміж сабой, часткі: 1) „Радасці вясны“, 2) „Празы лета“, 3) „Багацце восені“, 4) „Клапоты зімы“ і 5) „Апавяданье пра літоўскае вясельле“.

Стыль Дуонэлайціса—народны, просты, вобразны, насычаны барбарызмамі і архаізмамі, узятымі з народнае мовы, з мовы, якую як быццам-бы цяжка ўкладаць у разьмер клясычнага гэкзамэтру.

Пэўнай фабулы ў „Часах“—няма; ня гледзячы на гэта, выводзіцца цэлы шэраг сялянскіх тыпаў—характараў, соцыйльна-псыхолёгічна, даволі выпукла акрэсленых.

Праз усе творы Дуонэлайціса, акрамя надзей забясьпеченага сялянства, праходзіць рыска, харктэрная для съвяшчэнніка, прапаведніка. Пасъля кожнага малюнка мастака, выступае з прапаведваньнем і навучаньнем Дуонэлайціс-съвяшчэннік, пры чым, вельмі часта, даны малюнак зусім ня ўвязваецца па сэнсу і настрою з наступным навучаньнем. Гэтая навучаньні ня маюць ніякай літаратурнай вартасці і свабодна адпадаюць ад судэльнага поэтычнага організму. У творы яны ўнесці некаторыя стылістичныя асаблівасці: дыдактычнасць мовы, некаторыя рэлігійныя мэтафары і г. д. Але шчасьце, гэтая „настаўленыні“ часта надта кароткія—2-3 радкі.

Маючы на ўвазе, што гэта першы літоўскі пісьменнік, які і застаўся першым па творчасці да канца XIX веку, роля Дуонэлайціса ў гісторыі літоўскай літаратуры—аграмадная. Літоўская літаратура зразу стала на шлях рэалізма, рэальнага занатаваньня жыцця сялянства.

Творы Дуонэлайціса перакладзены на некаторыя чужаземныя мовы (нямецкая, латыская і др.). Аб ім напісана даволі шырокая крытычна-дасьледчая літаратура, чаго няможна будзе сказаць ні аб адным другім пісьменніку. Яго творы і да гэтага часу перавыдаюцца, хоць у сучасны момант маюць толькі гістарычную вартасць як для гісторыі літаратуры, гэтак і для агульной гісторыі разьвіцця літоўскага народу.

* * *

XVIII век і першая палова XIX в. ў сусветнай літаратуре складаюць пэрыяд росквіту шляхецкай літаратуры, таму што шляхецтва было тою клясаю, якая мела ўсе творчыя вартасці. Аднак, у літоўскай літаратуры такі „шляхецкі пэрыяд“ амаль зусім адсутнічае. Галоўная прычына гэтага—тое, што шляхецтва ў Літве складалася пераважна з палякаў, а абрашнікі-літоўцы былі пад выключным уплывам польскай шляхецкой культуры. Польская мова была як разгаворнай, гэтак і літаратурнай мовай. І, калі шляхецтва Літвы высоўвала сваіх пісьменнікаў — іх творчасць цалкам належыць польскай літаратуре.

Аднак некаторыя асаблівасці мела шляхецтва часткі Літвы, вядомай пад назвай „Жмудзі“ (Жымайчай), якое насіла назуву „baigorai“. Папершае, эканамічна галоўную масу іх скла-

далі сярэдня і дробныя зямляўласынікі, дробназемельнае шляхецтва. Нівысока яны стаялі і ў культурных адносінах, набліжаючыся больш да вышэйших пластоў сялянства, чым шляхецтва другіх частак Літвы. З сялянствам яны мелі пастаянныя і даволі сьціслыя адносіны. Акрамя таго, яны карысталіся не толькі пры зносінах з народам, але і ў сваіх колах, літоўскай мовай (прауда, мовай, уласцівай данай мясцовасці) і лічылі сябе сапраўднымі літоўцамі.

Агульны нацыянальны рух польскае шляхты, які завяршыўся паўстаннем 1831 г., датыкнуўся і жмудзкіх байораў, нарадзіўшы ў іх, аднак, ня польскую, а чиста літоўскую нацыянальную съядомасць. Па прыкладу палякаў, яны рабіліся літоўскімі патрыётамі, з самастойнымі, калі не палітычнымі, дык культурнымі задачамі.

Ідёўай глебай гэтага руху была выключна шляхецкая моладэź, якая наведвала існаваўшы ў той час Віленскі ўніверсітэт (зачынены пасля паўстання). Гэты рух знайшоў сабе месца і ў мастацкай творчасці.

У аснове зьместу гэтай творчасці ляжалі іменна задачы гэтага нацыянальна-культурнага разьвіцця. Патрэбна было зацікаўіць шляхецтва гэтым рухам, прабудзіць нацыянальныя пачуцці, паказаць прыгожасць роднае мовы, звярнуць увагу на гістарычнае мінулае літоўскае шляхты і г. д. З другога боку, паколькі гэта шляхецтва было ў сьціслых адносінах з прыгонным сялянствам—яно не магло абмінуць яго, што афарбоўвала гэты рух моцным народалюбствам, тым больш, што гэтыя ідэі пападалі і знадворку (ідэі Французскай рэвалюцыі, дэкабрыстых і г. д.).

Хоць іх літаратура была пад мацнейшым уплывам польскай літаратуры, аднак гэты ўплыў быў абмежаваны конкретнымі клясавымі ўмовамі. Першыя дзесяцёгодзьдзі XIX века—гэта пэрыяд росквіту польскага романтызму, а апошні не знайшоў у жмудзкіх байораў шырокага наследавання. Літаратура жмудзкага шляхецтва наскроў псеўда-клясычная, у галоўных сваіх формах запазычаная з больш старой польской літаратуры. Маючы на ўвазе яе зьмест, задачы, якія стаялі перад ёю,—іменна, псеўда-клясычныя жанры: оды, вазвышаныя песні, развагі, ідыліі, гістарычныя песні, вершаваныя лісты, байкі, сатыры, эпіграмы і г. д.—найбольш адпавядалі выяўленню

тых задач. Такім чынам, хоць гэта літаратура па сваёй велічыні даволі значная, аднак яе мастацкая вартасць—невялікая. Толькі на зусім нязначную частку яе можна глядзець, як на творы мастацтва, а не як на простыя культурна-гістарычныя помнікі. Не даходзіла гэта літаратура і да народу, сялянскіх мас, за выключэннем толькі адзінковых песень, імі ўспрынітых (напр., гістарычная песня „Кэйтут і Бірута“).

Акрамя Валюнаса трэба адзначыць яшчэ наступных прадстаўнікоў гэтае літаратуры: *Антон Клемэнтас, Сымон Станевічус, Дзіяніз Пошка.*

Дзіяніз Пошка самы значны прадстаўнік гэтай плыні. Найбольш каштоўны твор яго „Мужык Літвы і Жмудзі“ цікаўны і для нас. Гэта верш-поэма, напісаны ў форме размовы аўтара з прыгонным селянінам, у якой апісваецца праца, быт, прыгнечанасць апошняга, г. зн. селяніна, які не знаходзіць сабе дапамогі ні ў бoga, ні ў цара. Поэма дае рэальны малюнак сялянскіх недахопаў, хоць напісана яна, як і ўсе творы, у псэўда-клясычным стылі. Побач з „Часамі“ Дуонэлайціса,— гэта лепшы помнік у літоўскай літаратуры з эпохі прыгоннага права.

* * *

Паслья няўдачлівага паўстаньня (1830—31 г.) царскі ўрад пастараўся выбіць, як эканамічную, так і культурную глебу з пад ног літоўскае шляхты, прыймаўшай удзел у паўстаньні. Быў зачынены Віленскі універсітэт, школы; замест польская мова ўведзена была расійская і г. д. Эканамічна за кошт шляхецтва, з яго ўпадніцтвам, пачала замацоўвацца праслойка вольных сялян, якая вырастала з больш багатых пластоў прыгоннага сялянства. Гэта вольнае сялянства стварала і сваю інтэлігенцыю, бо мела магчымасць даць сваім дзесяцям тую ці іншую асьвету. Самым пашыраным відам інтэлігенцыі ў той час было духавенства, ксяндзы; і выключна ксяндзы і стварылі літаратуру гэтага напластавання. У чым былі галоўныя асаблівасці і імкненіні гэтай групы, знайшоўшыя сабе месца ў літаратуре? Папершае, гэта народнасць, сувязь з народнымі масамі; у нацыянальных адносінах—гэта чыста літоўская група, без таго ўплыву польскай культуры, які прыкмячаўся нават сярод жмудзкага шляхецтва. Спрыяючае эканамічнае стано-

вішча групы рабіла яе консэрватыўнай сілай, а нік не буржуазна ці нацыянальна-рэвалюцыйнай. Толькі ў дачыненых з прыгонным сялянствам прасачваліся некаторыя рэвалюцыйныя настроі. У літаратуры гэта консэрватыўнасць падвойвалася яшчэ харктарам тых, хто насіў яе,—ксяндзоў—консэрватараў „па професіі“. Дзякуючы гэтай-же акалічнасці значную долю гэтай літаратуры складаюць проста творы рэлігійнага ці напалову рэлігійнага харктару.

Калі пры фармаваньні сваёй літаратуры жмудзкая шляхта грунтавалася на псэўда-клясычнай літаратуры Захада і ў першую чаргу польскай, дык літаратура гэтай верхавіны сялянства, якое, як мы бачым, з польскай літаратурой і наогул з літаратурнымі традыцыямі мела надта нязначныя суадносіны—знейшла сваім першатворам зусім другія літаратурныя формы. Пасколькі гэта напластаваныне зьяўлялася часткаю самога народа, дык і свае літаратурныя формы яно чэрпала пераважна ў народнай творчасці—песьнях, казках і г. д. Часткаю адсюль-жа (а часткаю праз пісьменнікаў-ксяндзоў) тым першатворам была і рэлігійная літаратура—царкоўныя песьні, жыцьцё святых і г. д. Разумеецца, гэтыя пачатковыя формы культиваваліся і распрацоўваліся: ад першатвораў—народнай ці царкоўнай песьні—шлях ішоў да літаратурнага вершу, ад „жыцьця святых“, ці казкі і навучаньня,—да літаратурнага апавяданьня. Наогул, мы маем сярэдніе між гэтымі двумя крайнімі пунктамі: формамі народнае творчасці і чистымі літаратурнымі формамі. І толькі некаторыя творы выходзяць за межы гэтай сярэдній рыскі. Переходнай гэта форма зьяўляецца і ва ўсёй літоўскай літаратуры: яна адышла, напрыклад, у галіне верша ад гэкзамэтра і сылябічнага разьмеру, наогул чужых для літоўскае мовы, таксама, як і ад народнага вершаскладаньня, і падрыхтавала глебу для вершаванай формы пазнейшых паэтаў. То-е-ж самае і ў галіне прозы, якая да гэтае пары амаль не існавала.

Таму, што гэта літаратура займае даволі значны пэрыяд часу, з 20-х гадоў XIX стагодзьдзя да самых 80-х гадоў, дык адзначаць больш дэтальныя агульныя рыскі для ўсіх яе прадстаўнікоў—рэч надта рызыкоўная, таму што гэта можа прывесці да нацягненнасці і ўпушчэння конкретных умоў, тым больш што за гэты пэрыяд адбыўся аграмаднай важнасці факт—зыні-

шчэнъне прыгоннага права і паўстаньне 1831 г. Таму мы і пераходзім да самых прадстаўнікоў данай літаратурнай плыні.

Да больш ранейшых прадстаўнікоў належыць поэт *Антон Страздас*, былы ксёндз, зволены, аднак, за незахаванье цэлібата. Яго вершы-песні найбольш бліскія да народных песень і як такія і дасюль вядомы ў народзе. Страздас пісаў яшчэ да паўстаньня 1831 г., г. зн., да таго пэрыяду, калі праслойка багатага сялянства атрымала некаторыя эканамічныя прывілеі. Таму ў яго вершах, як і ў *Дуонэлайціса*, веюць патрэбы прыгоннага сялянства. Страздас ідзе далей *Дуонэлайціса* і ў адным вершы проста прадугадвае, што для абшарнікаў:

„Ужо даволі накована сталі,
Для іх надыйдзе іхні дзень“.

Ня гледзячы на веданьне патрэб народу і пэўную дэмократычную рэзкасць, рэвалюцыйным поэтам прыгоннага сялянства Страздас ніяк ня быў.

Многія яго песні прысьвежаны сялянскай працы, быту, таксама прыродзе. Нацыянальна-політычныя настроі ў яго выяўляюцца слаба.

Зусім іншы харектар мае творчасць другога прадстаўніка гэтай групы біскупа *Мацвея Валанчуса*. Ён вядомы, як творца напалову касцельнай, напалову съвецкай літаратуры. Літаратурную вартасць мае яго аповесьць „Іёсіп з Палангена“, сюжэт якой—прыгодніцтва і назіраныні вандруючага з вёскі ў вёску шаўца.

Валанчус цэлы шэраг навучаньняў і апавяданьняў прысьвячае рабочым сельскае гаспадаркі, батракам, якіх ён навучае быць паслухмянімі, працалюбівымі, бязмоўнымі прад сваімі гаспадарамі.

Процілеглу тэндэнцыю ў гэтых адносінах прадстаўляе творчасць другога поэты, таксама ксяндза, а потым біскупа,— *Антона Баранаускаса*, патрыятычныя настроі якога накіраваны былі на толькі супраць царскае ўлады, але часам наогул супраць „рускіх“, „москалей“, „бурлаков“ і г. д.—з яўнымі сымпатыямі да палякаў і іх нацыянальнай барацьбе. Гэтыя сымпатыі перайшлі потым, калі на ў творчасці, з якой Баранаускас звязан толькі ў маладосьці, дык у яго політычнай дзейнасці да яўнага палёнафільства.

Літаратурную вартасць маюць толькі творы Баранаускаса, напісаныя ў маладосьці, у гады 1855—1860 да ўступлення яго ў чын ксяндза,—гэта яго сваясаблівия поэмы „Тай Онікшт“ і „Падарожжа ў Пецярбург“ і два-тры дзесяткі вершаў і песень. Наогул, Баранаускас адбіваў настроі перадавых пластоў буйнага сялянства і, асабліва, яго інтэлігэнцыі.

Ня спыняючыся на больш дробных прадстаўніках гэтай літаратуры (Івінскас, Татара і інш.), трэба адзначыць поэта—ксяндза Антона Веножынскаса, які пісаў ужо ў першыя гады пасъля скасавання прыгоннага права.

Творчасць Веножынскаса—пераважна лірыка, дзесяткі трыватыры вершаў (усе другія спалены), якія сталі ў хуткім часе народнымі песьнямі. Тэматычна пераважваюць любоўная лірыка, прырода, любоў да свае старонкі і г. д. Мінорны тон, сум, боль—уладары гэтай лірыкі.

Мінорны тон поэзіі Веножынскаса тлумачыцца ў першую чаргу ліквідацыяй паўстання 1863 г., якому, як мы бачылі, значныя пласты літоўскае інтэлігэнцыі сымпатызавалі. Поэт сам у сваёй творчасці часта скардзіцца на наступішую рэакцыю, на несправядлівасці, утвораныя царскаю ўладаю.

Веножынскас стаіць на мяжы, дзе сыходзяцца два пэрыяды літоўскае літаратуры: „прыгонны“ яе пэрыяд, які ён zwarшае, і „пасъляпрыгонны“ яе росквіт, які ён пачынае. К апошняму пэрыяду мы зараз і пераходзім.

* * *

Са звыштажэннем прыгону літоўскі селянін зноўку па-паў у больш спрыяючае становішча, чым яго расійскі сабрат. Літоўскі селянін быў зволены ў значнай частцы з зямлёй; царскі ўрад гэта зрабіў з мэтай вярбоўкі на свой бок сялянства пры паўстанні 1863 г. і падрыву моцы шляхецтва. У інтарэсах царскае ўлады было зусім русіфікація край, і з гэтай мэтай, сярод шэрагу другіх мерапрыемстваў, было забаронена друкарніне літаратуры лацінкай, якую літоўцы ўжывалі.

Спрыяючыя ёканамічныя ўмовы штурхнулі літоўскую вёску на хуткі шлях капіталізацыі: утварэння цвёрдага пласта багатых сялян, кулацтва, якое шырока карыстаецца наёмнай працай парабакаў і вясковае бедната. Кулацтва імкнулася да асьветы, пасылаючы сваіх сыноў у гімназіі і універсітэты. Ужо к 1880 г. гэтае інтэлігэнцыі былі значныя ўсё нарастаючыя кадры.

Паляк-абшарнік, яўрэй-крамнік і расіец-чыноўнік—вось аб'екты нездавальнення літоўскага кулацтва і яго інтэлігэнцыі.

Ім уяўляўся ідэал самастойнай грамадзкай арганізацыі са сваімі абшарнікамі, крамнікамі і чыноўнікамі. Трэба сказаць, што шмат каму з багатых кулакоў і ўдавалася стаць ці абшарнікамі, ці багатымі гарадзкімі буржуа.

Са стварэннем сваіх кадраў інтэлігэнцыі гэты рух атрымаў і свой літаратурны выраз. З 1883 г. пачынае за межамі, паколькі ўнутры друк быў забаронен, выходзіць і контрабандным парадкам дасылацца ў Літву журнал „Аушра“, пазней: „Варпас“, „Укінікас“, „Тэвінэс“, „Тэвінэс Саргас“ і інш. Першыя мастацкія рэчы, зъмешчаныя ў „Аушра“, слабыя ура-патрыётычныя вершы, на вартасыці якіх можна і не супыняцца. Аднак, ужо к 90 і 900 г. г. высоча ўпрыгожаныя пісьменнікі і поэтаў, якія ствараюць так зване „адраджэнне“.

Асноўнай домінірующей рысай гэтае літаратуры з'яўляецца нацыяналізм, нацыянальная барацьба. Ім маскіруюцца і аздабляюцца ўсе астатнія мэты і ідэі. Паколькі гэта літаратура кулацтва ў перыяд яго пад'ёма,—наогул яна характарызуецца рэалістычным падыходам да жыцця, з некаторай ідэалізацыяй як мінулага, так і сучаснага. У формальных адносінах, паколькі яе несла атрымаўшая добрую асьвету кулацкая інтэлігэнцыя, гэта літаратура ўжо амаль цалкам пераходзіць да сапраўдных літаратурных жанраў. У гэты перыяд выпрацоўваецца літаратурная мова, праўда, даволі блізкая да народнае. І тут утвараецца моцная барацьба з уплывамі чужых моваў.

Аднак, у гэтым руху бралі ўдзел розныя пласты літоўскага сялянства, дый ня толькі сялянства. Кулацтва, якое было на чале гэтага руху, мела некалькі адценняй і таму разглядаемая літаратура павінна была дыфэрэнцыравацца. Перш за ўсё мы маём эканамічна моцную групу, зложеную выключна са старых здаўна вольных сялян, якія ў даны момант яшчэ больш наблізіліся да шляхецтва, сярод катрага былі таксама некаторыя літоўскія праслойкі.

Самым значным прадстаўніком гэтае групы ў літаратуры можна лічыць паэта *Майроніса*, самага буйнага літоўскага поэта. Найбольшую вартасыць мае яго зборнік лірычных вершаў „Вясновыя галасы“ і поэма „Маладая Літва“. У лірыцы Май-

роніса пераважае любоў да бацькаўшчыны з апіваньнем яе мінулага, аднак, бяз яркіх заклікаў да барацьбы, а хутчэй з адценнем суму і смутку. Сапраўдны соцыяльны характар творчасці Майроніса акрэслена вызначаецца ў „Маладой Літве“, дзе галоўны гэрой—літоўскі інтэлігэнт з сялян, укахайшыся ў дачку абшарніка-поляка, скіле апошняга і яго сям'ю ў бок літоўскага руху. Паэма дае шырокі малюнак жыцця і быту гэтых вяршын сялянства ў іх дачыненьні да шляхецтва. Паэма захапляе і падзеі 1905 г. і галоўным ворагам у гэту эпоху выводзіцца ўжо, амаль, на столькі царскі ўрад, колькі нарастаючы рабочы рух, які захапіў і рабочых ва ўласных маёнтках гэрояў.

Па свайму настрою, тэматыцы і часткова па стылю ў вузкім яго значэнні, Майроніс—романтык, хадзя романтызм гэты па сродкам адбіцца зьяў—рэалістычны.

З прозаікаў гэтае групы можна адзначыць пісьменніцу Шатраос *Rīgana*, якая напісала шэраг апавяданьняў з мінулага жыцця Літвы, у якіх яна пяе пахвальбы сярэднявякоўю, а таксама некалькі апавяданьняў і аповесцяў выключна з жыцця літоўскіх абшарнікаў і іх падфарбованага пераходу да літоўскага нацыянальнага руху.

Сюды-ж далучаецца і *Патарыс*, вядомы сваім гісторычным романам „Альгімантас“, у якім выхваляе гэроістычныя якасці старожытных літоўцаў. Раман напісаны пад упрыгожэннем Гэнрыха Сянкевіча.

Больш дэмакратычнай была другая група літоўскага кулацтва, якая выйшла з прыгоннага сялянства, і ёканамічнае становішча якой было значна ніжэй—група сярэдняя і дробнага сялянства. Яе незадаволенасць польскім абшарнікам ці яўрэям-крамнікам была значна мажнейшай. Да і ад царскае ўлады яна цярпела больш. Тому і літаратура гэтае групы, творцам якой была свая інтэлігэнцыя, асабліва азлобленая супроць уладарства царскіх чыноўнікаў у Літве—была больш дэмократычна-баявой, нацыяналістычна яшчэ больш завостранай, а з тым і больш рэалістычнай. Баявыя задачы гэтае групы не заўсёды ўмяшчаліся ў чыста мастацкія формы.

Самым значным, як грамадzkім дзеячом, публіцыстым, так і пісьменнікам, з гэтае групы быў *Вікенці Кудзірка*. Праўда, мастацкая творчасць яго невялікая: дзесяткі два вершаў,

а галоўным чынам некалькі надта яскравых і рэзкіх сатыр на царскіх чыноўнікаў, сатыр, якія падобны на лепшыя сатыры Салтыкова-Шчедрына. Акрамя гэтага, Кудзірка даў літоўскай літаратуре шэраг мастацкіх перакладаў (Шылера, Байрана, Міцкевіча і др.).

Самым значным поэтом гэтае групы трэба лічыць рана памёршага поэту *Франца Вайчайціса*, блізкага па матывах Майронісу, але большага дэмакрата, з тэмамі, блізкімі да сучаснасці, поэта, які робіцца часам поэтам-агітаторам.

З прозаікаў гэтае групы трэба адзначыць *Айшэ, Бітэ* і інш. Асабліва трэба адзначыць дэльвюх пісьменніцу, якія хоць і далучаюцца да гэтае групы, але маюць у творчасці некаторыя асаблівія рыскі. Гэта *Ладзіну Пэледа і Жэмайтэ*.

Асаблівасць шырокая творчасці Ладзіну Пэледа ў тым, што яна, акрамя агульнае занатоўкі сялянства і імкненняў яе інтэлігэнцыі, звязаныя значную ўвагу на процес дэклісацыі яго, у сувязі з абядненнем і адыходам у горад, што пры развіцці капиталізму лічыцца нормальным зъявішчам. Яна, такім чынам, пісьменніца ўжо напалову гарадзкая, і гарадзкая яе апавяданьні—як-бы працяг занатоўкі жыцця тых тыпаў, каго няўдачы і беднасць выкінулы з вёскі. Таму і фарбы яе апавяданьняў нязвычайна чорныя, часам груба-натуралистичныя.

Жэмайтэ, наадварот, пісьменніца сярэдняга і малазямельнага сялянства, якое не адыходзіць ад вёскі, а застаецца ў ёй, якое моцна звязана з вёскай і якое стараецца ўсёй сілай там утрымаша. Гэта праслойка ўжо ня мела магчымасці ствараць сваю інтэлігэнцыю, таму і для творчасці Жэмайтэ, самай звычайнай сялянкі, чужыя інтэлігэнцкія рыскі, якія так густа паложаны ў творчасці другіх пісьменнікаў. Орыгінальныя асаблівасці Жэмайтэ, гэта амаль не фотаграфічная занатоўка жыцця і недахопаў сярэдняга і дробнага сялянства, вясковое глушы, бяз усякай ідэалізацыі вёскі з яе дадатнымі і адмоўнымі рыскамі і тыпамі. Гэтыя асаблівасці адбіліся і на стылі Жэмайтэ: у сапраўдным рэалізме, у чистай народнай мове з яе вобразнасцю і багаццем выразаў, у глыбока-мастацкіх вясковых пейзажах, у прастаце фабулы і самых харектараў і г. д. Жанр яе—невялічкія апавяданьні, а таксама камэдыі. Некаторыя апавяданьні Жэмайтэ накірованы супроць духавен-

ства, якое зьяўляеца адным з прыгнітацеляў селяніна побач з абшарнікам, купцом і чыноўнікам.

Побач з гэтым сярэднім і дробна-сялянскім „ухілам“ у разглядаемай кулацка-інтэлігэнцкай літаратуры існаваў і некаторы „рабочы ўхіл“. К гэтаму часу (90-ыя і 900-ыя гады) нарадзіўся ў Літве ўжо значны рабочы рух, утварылася соцыял-дэмакратычна партыя Літвы, кіраўніцтва ў катарай належала, аднак, нацыялістычна настроенай інтэлігэнцыі, якая далучалася к рабочаму руху і сацыялізму, галоўным чынам, з мэтай скарыстаныя гэтага руху ў „агульна-нацыянальнай справе“. Зъявіліся і пісьменнікі соцыял-дэмакраты, творчасць якіх цалкам мае дробна-буржуазны, нацыяналістычны характар і ня выходзіць за межы разгляданай вышэй літаратуры; аднак, некаторыя творы прысьвечаны рабочай клясе, паказанню яго патрэб і барацьбы за соцыялізм. З такіх пісьменнікаў можна адзначыць бэлетрыста Білюнаса і паэта *Мачыс Кэкштаса*; абодва яны рана памерлі, таму і творчасць іх не магла больш шырока разгарнуцца.

(Канец у наступным нумары).

К НІГАПІС

„Аршанскі Маладняк“. Орган Аршанска філії Усебеларускага Аб’яднаньня Поэтай і пісьменьнікаў „Маладняк“. № 7, красавік 1928 г., 112 стар., Цана 50 кап.

З кожным новым нумарам паліпшаецца „Аршанскі Маладняк“. Памятаю тоненкі на 19 старонках № 1 „Арш. Мал.“, які вышаў у траўні 1925 г. Якая значная паміж імі адлегласць як з боку памеру, так і зъместу.

Разглядаемы нумар складзены досыць разнастайна.

Разьдзел прозы прадстаўлены апавяданьнімі Кавала, Гаўрука і М. Г.

Каваль з уласцівай яму не-пасрэднай сувежасцю паказвае, як складаецца песня (ап. „У супрадках“).

„Тут табе пра ўсё сказана—і пра гора тваё, і пра радасць тваю. Съплю—і лягчай стане“, кажа адна з геройні твору—Усыцінья аб песні.

Мастацкія драбніцы (дэталі), наяўнасць якіх съведчыць аб глыбокім назіраньні аўтара за жыцьцём, разъміркованы вельмі трапна.

Гаўрук дае (ап. „У маткі за пазухай“) спрэчку ўдавы Паліванскай з яекватаранткай Любай Крупчык, у якіх „уся справа пачалася праз ката“, які выпіў малако Пабягунскай і разьбіў гладыш. На гэтым фоне аўтар досыць удала абмалёўвае нам

Любу Крупчык „незалежную старую дзеёку пры кату і пры кацяняці“, якая „мела дзесяціну зямлі і таму нічога не рабіла“ і ўдаву Пабягунскую, якая „трымала на толькі кватарантаў, у яе былі куры і дочка Маруська“.

Жыцьцё дробна-мяшчанскаага асяродзьдзя з яго інтэрэсамі добра паказана аўтарам.

П’еса Яз. Віра „Панскае права“ з жыцьця Заходній Беларусі асаблівага ўражаньня ня робіць. Тэма аб пане, які самаўладна захапляе сялянскую зямлю, ня нова, дый композыцыя канчатку вымagaе жадаць лепшага; аднак на вясковай сцэне п’еса, магчыма, будзе глядзецца.

Разьдзел вершаў прадстаўлены досыць багата і разнастайна. Свае творы выдрукавалі аж трынаццаць асоб. Запамінающа вершы—Вечара, Гаўрука, Калугіна, Таўбіна. Па сваёй сваяасабовай прымітыўнай шчырасці цікава яшчэ „Сяўба“ Ганны Сапрыкі.

Поэма Аляксеева „Хатнярка Лёнька“ паказвае на творчыя магчымасці, якія закладзены ў аўтара, аднак трафарэтнасць эпітэтаў, парайнаньняў („народ, як волат“ і г. д.) і іншых вобразных сродкаў мовы паказваюць, што аўтару яшчэ трэба многа працаваць над словам.

Неяк у баку стаяць вершы Прывыткоўскага. Бачна, што

поэта хоча сказаць нешта новае, апрануць яго ў новую форму, але гэта яму пакуль не ўдаецца. Пакуль толькі пэрыяд шуканьняў, а не дасягненняў.

Багата прадстаўлены і крытычны аддзел. Тут мы маём: „Лірычны феномэн“ Бухаркіна, „Індывідуальнасць і сучасная літаратура“—Прыбыткоўскага і „Бядуля паслья Каstryчніка“—М. Гарэцкага.

Бухаркін, на грунце аналізу твораў расейскіх поэтаў Пушкіна, Нікрасава і Маякоўскага, спрабуе намецці скему лірычнага процэсу для гэтых поэтаў і прыходзіць да выніку, што „скема лірычнага процэсу (Маякоўска-Нікрасаўская) зьяўляецца дэформацыяй варыянту першай—“Пушкінска-клясычнай“.

Прыбыткоўскі ў сваім артыкуле спрабуе паказаць адносіны паміж індывідуумам і калектывам, адначасна закранаеца проблема залежнасці літаратуры ад пісьменніка.

Рэдакцыя друкуе артыкул, як спрэчны, і добра робіць, бо некаторыя думкі, выказаныя П. зьяўляюцца досыць спрэчнымі, а частка і зусім няправільнымі.

Усё гэта выцякае з няправільнага сваясабовага эклектызму аўтара.

Варта было б на гэты артыкул даць належны адказ.

Гарэцкі ў сваім артыкуле робіць шэраг нататак-заўваг аб пасльякаstryчнікаўскай творчасці Бядуля.

У разыдзеле „Народная творчесць і мова“ дадзены шэраг узору народнага фольклёру ды Ю. Гаўрук, на грунце аналізу

цэлага шэрагу слоў, якія ўжываюцца ў нас замест латынска-*acīdūm*, прапануе, як найбольш падыходзячы, кісьліна.

Аддзел бібліографіі і хроніка заканчваюць гэты ўдалы і цікавы нумар.

Гэты нумар часопісу мае вя только вузка акруговае, аршанскае значэнне,—ён з цікавасцю будзе прачытаны кожным.

Трэба пажадаць, каб нашы провінціяльныя выданыні меліся, калі не ўса ўсіх крамах БДВ, то хоць-бы цэнтральная крама ў Менску магла задаволіць на іх попыт.

А гэтага ў нас амаль ня было, і таму акруговыя, часта добрыя, выданыні ня выходзяць за межы сваёй акругі.

Mix. Аляхновіч.

М. Лынькоў. Апавяданыні.
Выданыне ЦБ „Маладняка“,
Менск 1927 г. Стар. 128. Цана 70 кап.

Паасонный апавяданыні М. Лынькова друкаваліся ў апошні час на старонках наших часопісаў даволі часта. Паводле іх беларуская публіка даволі добра знаёма з творчасцю гэтага пісьменніка. Цяпер—перед намі новая, што толькі вышла ў сьвет, яго кнішка, — зборнік апавяданняў.

Большасць апавяданняў, што ўвайшлі ў зборнік, адбівае эпоху грамадзянская вайны. Адно толькі з іх—„Гома“—зьяўляецца выключэннем, бо тэма яму паслужыла няшчаснае казаньне. Дадзена яно ў мала яшчэ адлюстраваных у нашай літаратуры местачковых умовах жыцця. Асяродзішча, у

якім разгортваєцца дзея, пака-
зана ўдала. Апавяданье скам-
панавана добра, і ў дадатак —
напісана цікавым, вобразным
стылем, моваю жывой і дужа
прыгожай. І ня гледзячы на
старасць і зьбітасць тэмы,
што лягла ў яго аснову,—чи-
таеца яно з вялікай прыем-
насцю, нават з захапленнем.

Рэшта — апавяданье вайско-
выя. Усе яны адзначающа-
щырым рэалізмам. Відаць, што
аўтар тварыў сваіх тыпаў дужа
старанна, з замілаваньнем. Вель-
мі ўдалымі трэба прызнаць по-
стаці чырвонаармейцаў „Ванькі
разанскаага“ і Ваські Шкетава.
Апошні малюнак апавяданья
„Над Бугам“, — дзе санітарка
Насцяя плача, ня ведаочы, як
паслаць недапісаны ліст памёр-
шага Ванькі да яго жонкі,—ро-
біць на чытача моцнае ўражанье,
хаця напісаны ён бяз жаднае
сантымэнтальнасці, дужа шчы-
ра, без малога нават водценю
фальшу.

Апавяданье „Крот“ — менш
удалае. У ім слабавата крыху
фабуля. Але затое — сужэт рас-
працаваны добра, сапраўды ма-
стакі эроблены апісаныні, стыль
дужа прыгожы, вобразы — добра
пабудаваныя, мэтаімкнённыя.
Усё гэта — ратуе становішча —
апавяданье чытаеца лёгка і
з цікавасцю.

Тое самае — і ў апавяданьні
„Чыгуныя песні“, — але з боку
сужэтнага — гэта апавяданье
значна лепшае, і ў цэлым — пак-
ідае найлепшае ўражанье.

Апавяданье „Гой“, хаця і
апісвае часы грамадзянскае вай-
ны, тым ня менш, паводле свае
тэмы — яно больш у сучаснасці,

як у мінульм. У аснову яго ляг-
ло кахранье „гоя“ — чырвонага
камандзіра і mestachkovaе дэяў-
чыны яўрэйкі. На шляху малад-
ое пары — укаранёныя стагодзь-
дзямі ёканамічнага прыгнечанья
і нацыяналістычнага зьдзеку
забабоны і традыцыі яўрэйскага
мястэчка. Здаецца, бацькі, ды і
не яны адны, а ўсё mestachkovaе
асяродзідзе, бязылітасна, непа-
рушна. Але гісторыя ідзе сваім
парадкам. Грамадзянская вайна
накладае на палескія мястэчкі
сваю лапу: прыходзяць палякі,
балахоўцы, — крывавай стужкою
цягнуцца съледам за імі пагро-
мы. Вызваленые нясуць чыр-
вонаармейцы. Mixась — хлопец
старанны, вытрыманы, тактычны, — і шчыра імкнедца быць
карысным ўсім, забітай mest-
chakovай яўрэйскай беднаце. І
той, хто ўчора быў ненавісным
чужынчам, „гоем“ — той сёньня
робіцца добрым прыяцелям, та-
варышам, сябрам аднае суполь-
нае вялікае працоўнае сям'і.

„І калі запытаюць старога
Мотэля:

— А як жыве Рыва, як зяць?
ён адказвае:

— О, мой зяць... — за шчас-
це-б кожнаму мець чалавека
такога...“

У сэнсе формы творчасці
М. Лынкава ляжыць недзе на
скрыжаваныні ўплываў такіх
лепшых расійскіх сучасных пісь-
меньнікаў, як Горкі, Бабэр, В. Іваноў. І гэта — не папіканье
Лынкаву. Трэба прызнаць, што
ў гэтых мастакоў ён пазычыў
лепшыя рысы іх творчасці і,
прамліўшы іх скрэз прызму
свайго індывідууму, зьліў іх у
адно арганічнае, суцэльнае.

Творчасць Лынъкова характеруеца: глыбінёю псыхолёгічнага аналізу, надзвычайнай шчырасцю, рэалізмам, стараннасцю пабудовы і добрым, лёгкім, вобразным стылем.

У маладую беларускую пролетарскую літаратуру зборнік „Апавяданыні“ М. Лынъкова войдзе, як дужа каштоўная ўкладка.

А. Гародня.

Ал. Дудар. Марсэльеза.
(Апавяданыні). Выданыне ЦБ „Маладняка“, Менск, 1927 г.,
стар. 81. Цана 55 кап.

Алеся Дудара наша публіка дужа добра ведае, як поэту. Апошнім часамі Дудар працуе і ў галіне мастацкае прозы. На працягу нядоўгага часу ў нашых часопісіях зявілася некалькі напісных ім прозаічных твораў. Але судзіць паводле іх аб здольнасці маладога поэты ў новай для яго галіне мастацкае прозы было покуль-што цяжкавата. І вось цяпер, нарэшце, у выданыні ЦБ „Маладняка“ з'віўся першы яго зборнік апавяданняў, пад называю „Марсэльеза“.

Зборнік складаецца з шасці апавяданняў. Першае з іх — „Мрэлье“ дае абразкі жыцця маладога сялянскага хлопца ў Захадній Беларусі. Жыве хлопец на вёсцы, усёй істотай цягнецца да съяцла, да кніжкі, да набыцця ведаў. Пасъля доўгіх старанняў, што ўвесь час заставаліся бяз выніку, нарэшце, дарваўся Юрка да кніжкі. Але нядоўга цягнецца ягон е шчасцце. Аказваецца, што кніжкі для паноў „небяспечныя“, і

Юрка пападае ў вастрог. Пазбаўлены клясавае съядомасці, цёмны сялянскі хлапец съярша ня можа зразумець, за што ўласна яго пасадзілі ў гэтая халодныя каменныя муры. Але раптам дружны съпей усімі вязнямі марсэльезы захапляе яго, адбуджае ў ім съядомасць, штурхает яго на змаганыне за клясавую праўду.

Апавяданыне „Спатканыне“, у якім аўтар апісае сустрэчу двух загнаных і замучаных насласкаю і варожасцю жыцця людзей, зацкаваных жандарамі і сачкамі — пад ольшчыка і простиуткі закранае адну з найбольш балочых проблем — проблему простиутуцы. Пытаныне ставіцца Дударом даволі шырока і съмела. Выразна відаць здольнасць маладога поэты да самага паглыбленага псыхолёгічнага аналізу і ўдумлівых адносін да розных жыццёвых зъявішчаў.

Тое-ж самае можна сказаць і пра апавяданыне „Таварыш Кунегін“, якое напісаны вельмі прыгожа.

Значна менш удальмі зъяўляюцца апавяданыні „Фальварак Падмошча“ і „Пані Лясоцкая“. У першым з гэтых апавяданняў аўтар ухіляецца ад здаровага рэалізму ў бок трукаўшчыны і дэтэктыўшчыны. У другім апавяданыні — нездаровая сваёй няжыццёвасцю, ці нехарактэрнасцю эротыка, не пазбаўленая нават у некаторай ступені экзотычнасці, — дарма, што дзея адбываецца не на нейкай там гарадзенстве, закінутай у якіх-кольків пампасах ці ліяносах, — а ў маёнтку пані Лясоцкай, на

Беларусі, сярод звычайных для нас лясоў і балот. Для першага разу гэтая хібы можна Дудару дараваць, але вельмі пажадана, каб у далейшым аўтар ухіляўся такіх сълізкіх тэм, дужа небяспечных для пісьменніка.

Зусім асобна трэба адзначыць апавяданье „Казка“, сужэт якога Дудар узяў з гісторыі казацкіх паўстанняў XVII стагодзьдзя на Беларусі. Тэма—багатая, вельмі цікавая, і нават—новая, у беларускай літаратуры мала закранутая. Сужэт расправаваны старанна, можна нават сказаць—беззаганна. Напісана апавяданье лёгка, шмат дзеі, мала апісаньняў. Стыль—дынамічны, адрывісты, сказы—кароткія, вобразы моцныя, рэзкія, гострыя, так і ўрэзваюцца ў памяць чытача.

Уся кнішка чытаецца з вялікай цікавасцю, бо напісана жывой, сакавітай моваю, стыль захапляе сваёй зусім асаблівой сувежасцю. Але самае каштоўнае ў Дудара—гэта шуканыні ў галіне формы, якія асабліва выразна выступаюць у памянённым апавяданні „Казка“, але якія, пры больш падрабязным разглядзе, можна ўбачыць і ў іншых яго апавяданнях.

У асобе Дудара—маладая пралетарская беларуская літаратура атрымлівае яшчэ аднаго таленавітага, здольнага празаіка, які, будзем спадзявацца, з цягам часу дасцець нам не адзін выдатны твор.

А. Г.

Л. Родзевіч. Рэволюцыйныя шляхам. Апавяданні з жыцця Заходніяй Беларусі. Выд.

*Б. Д. В.—Менск, 1928 г., стар. 94
Цана 55 кап.*

Сорам,—але трэба прызнацца: кніжок, што адбівалі-б жыцьцё і змаганье нашых братоў—працоўных Заходніяй Беларусі—у нас вельмі ня шмат.

Там—на „Крэсах Усходніх“ Рэчы Паспалітай,—там вядзеца крывавая барацьба. Змаганье ідзе на глебе эканамічнай, палітычнай, культурна-нацыянальнай, бытавой. Э аднаго боку—мільёны гарадзкіх і вясковых пралетараў і паўпэрызаваных сялян. Э другога боку—кучка гвалтаўнікоў, прадстаўнікоў прышлага ваяйнічага капіталу. У адных непераможнае імкненіе выбіца на шырокі шлях да лепшае будучыны. У другіх—магутны дзяржаўны апарат прыгнечанья. Якая багатая, нявычэрпная крыніца тэматыкі. Кнішка Родзевіча пабудавана акурат на гэтай тэматыцы, і дзеля гэтага выхад яе можна толькі вітаць.

Але ня толькі адною тэматыкай, ня толькі падборам матар'ялу і нават не ідэолёгіяй, пад вуглом гледжання якой асвятаеца гэты матар'ял, вызначаеца каштоўнасць літаратурнага твору. Ня меншае значэнне мае і мастацкае афармленне, бо акурат апошнім вызначаеца ступень уплыву твору на псыхіку чытача, і нават часам—і самы характар гэтага уплыву.

Статыка, апісаныні, даюцца Родзевічу ня дрэнна, і ня дужа добра,—от, так сабе, туды-сюды. Монолёгі аўтар дае добра, асабліва тыя, што паводле зъместу набліжаюцца да агітатыўнае мітынговага прамовы. (Прыклады

ст. 5, 6, 29, 30, 34). Затое мастацтва дыялёгу Родзевічу ніяк не здаецца. Напр., у апавяданьні „Асаднік“ сяляне гутараць мовую сапраўдных інтэлігэнтаў, і не абы якіх, а спакушаных у палітыцы. У жыцьці—сяляне так не говораць. Характэрная рыска: слова „окупант“,—магчыма, добрае слова. Але на працягу 89 старонак тэксту яно сустракаецца 17 раз. Ужывае яго аўтар у сваіх разважаньнях, ужываюць яго і сяляне ў сваіх гутарках—і старыя, і маладыя, і мужчыны, і кабеты, і дзяўчата. Ни дзіва пасъля гэтага, што дыялёгі Родзевіча робяць уражанье штучных, нацягненых, няшчырых.

Родзевіч скроль імкнецца *апавяданьця* пра дзею, не паказваючы саме дзея. Такі прыём вымагае ад пісьменніка яшчэ большага творчага напруження, больш паглыбленага падыходу. Гэтага ўсяго ў Родзевіча ніяма. Адсюль вынікае тое коўзанье па паверхні, той лёгкадумны падыход да сур'ёзнае тэм, які асабліва выразна выступае ў апавяданьні „Галадоўка“.

Перажываньні вязьня, што галадуе, ляжыць напоўжывы і адмаўляеца ад ежы—ці-ж гэта не якнайбагатшая тэма для самага паглыбленага псыхолёгічнага аналізу? Але ў Родзевіча—інай: ляжаць сабе людзі, адзін аднаму ўспаміны свае пераказваюць, съмешныя гісторыі пра паноў і начальства апавяданьця. І толькі час-ад-часу ніяма ведама чаму, ці то жаліцца на боль у сэрцы, ці то кроў у каго з носу пачынае ісьці, ці то самлее хто; а самых перажываньняў ніякіх відаць.

Тое-ж і ў апавяданьні „Прокватар“. Дзея ў ім ніяма. Есьць адны голыя аўтаравы разважаньні, за якімі зусім ніякіх перажываньняў, што давялі правакатара да самагубства. Самае самагубства здаецца нейкім неапраўданым, нават нечаканым. Перажываньні самагубца да съвядомасці чытача не даходзяць.

З лёгкадумнага падыходу да матар'ялу вынікае і жонглюванне фактамі, непрадуманае сць у распрацоўцы сужэту. Выучуючы жыцьцё Зах. Беларусі, аўтар назьбіраў шмат цікавых фактаў, але карыстацца здабытым матар'ялам рашуча ня ўмее.

Характарным зьяўляецца апавяданьне „Окупанты“. Чаго толькі тут ніяма! Тут і ксёндз, які гаворыць „высоким штилем“ пра свою місію на Крэсах. Тут і местачковы рэстаратар, і малады панок-абшарнік, і ксяндзоўская ахміstryня, па традыцыйнаму—распусыніца. Тут і паліцэйскі пшодоўнік—цынік, які ў п'янай гутарцы, не саромячыся, выдае сэкрэты мінулага—як свайго, гэтак і ксяндзоўскага і іншых крэсаўскіх урадоўцаў, гэтых злодзеяў, злачынцаў, за ўсялякія правіннасці сасланыя на службу на Крэсы. Усё гэтае панства—п'яніцы і аматары прэфэрансу—балюе, банкетуе, весіліща. Раптам—крыкі, стрэлы, заравы пажараў. „Бандыты“ напалі на маёнтак пана Драпідзюрскага. Адным словам, „Буржуазия разлагается, а революция приближается“.

Шмат малюнкаў, што дадзены Родзевічам, як відаць, у пагоне за „амэрыканскай трукаўшчынай“, робяць дрэннае ўражанье

і надають яго творам характер агіткі, даволі нізкае ў дадатак якасьці. Вось, напр., такі „пэрл рэалізму“. Апавяданьне „Нянаўісць“ канчаецца тাক:

„... Прывалокся да ёлкі, з асьцервяненем адламаў канец тоўстага сука, адступіў на крок, раскрыў грудзі і з размаху прабіўся на асьцё адламанага сука“ (ст. 81).

Сваясаблівы, новы від харкіры. Нават і вар'ят не дадумаетца да такога спосабу самагубства. А калі і дадумаетца, дык ці зможа выкананы? Але аўтару—што!

У апавяданьні „Рэволюцыйным шляхам“ прыгоды маладых камуністых Вінцука і Агаты, ды і самых сялян, у сувязі са зьяўленнем у вёсцы паліцыі носяць харкіты труку, часам даволі эфектнага. Але „каханьне“ Вінцука і Агаты, як на жарт зьяўляецца, разъвіваецца і дасягае апогэю на апошніх 10 радкох апавядання. Псыхолёгічна яно зусім неапраўдана. От, так надумалі чамусыці або:

— „Каб гэта нам узяць ды пажаніцца? Га?“

— а чаму, адкуль, навошта,— гэтага ня відаць.

Горш усяго ў гэтым апавяданьні тое, што паліцыя ў гэтай самай Родзевічайскай Польшчы выглядае зусім нейкай мізэрнай, недалужнай, нястрашнай. У чытача робіцца ўражанье, што ворагі нашы ня людзі, а так,— нейкія напоўнурачкі, напоўнідыётыкі, недалюдкі нейкія. „А ў гэзетах іх так размалёўваюць“, падумае чытач,— „напэўна, фарбы згушчаюць, маняць, публіку абдураюць!..“

Яшчэ горш у апавяданьні „Нянаўісць“. Тут справа выглядае вось як. Правакатар пакахаў дзяўчыну, і пад уплывам гэтага кахрання хоча паправіцца, зрабіцца чэсным чалавекам. Але яна перашкаджае яму ў гэтым: даведаўшыся, хто ён такі, яна кідае яго. Ён вар'ядзе, забівае яе і, як люты зывер, кідае юнацку на яе труп і выкрыквае:

— „Так табе! Сэрца тваё пачарнела ад нянаўісці, чалавече пачудыё ў цябе зынікла! Муки мальбы і кахрання ня зрушылі лёду твае хамскае душы!..“

Удала паказаныя правакатаравы перажываньні робяць моцнае ўражанье. Упіканыні ў бязсэрдасці і жорсткасці, у загубе чалавечага пачуды, адносна сялянкі-удавы Крыстыны, гучыць зусім аб'ектыўнай праўдаю. І далейшыя выкryкі правакатара Пэтшака таксама цалком апраўдаюцца горам, што ён перажыў. Яны ня выклікаюць да сябе жаднае агіды. Наадварот,— ня гледзячы на іх, чытач, апрача спачуваньня і павагі да правакатара вага чалавечага, агульна зразумелага гора, нічога не адчувае. У выніку— атрымліваецца якнайлепшае псыхолёгічнае апраўданье клясавае зрады. Ці ж такую павінна быць агітка?

Некалькі слоў адносна мовы Родзевіча. Лексынен яго надзвычайна багаты, і дзеля гэтага можна дараваць яму шмат і шмат формальных хібаў. Шкада толькі, што Родзевіч ня ухіляецца ад ужываньня русіцызмаў, як, напр.: „шаг“, „пісьмо“, „шум“, „капелька“, „адстань“, „трудна“,

„даказаць“ (ня ў сэнсе расійск., „дунесыці“, а ў сэнсе беларуск., „давесыці“). Ужывае Родзевіч і граматычныя формы, непрысвайтыя беларускай мове, напр.: „дрыжачай рукой“, „апаўшае лісьце“, „ахмялеўшыя афіцэр-асаднік і ксёндз“.

Усіх гэтых хібаў Родзевіч мог бы пазбавіцца, калі-б стала ўзяўся за літаратурную працу, здольнасць і талент да якой у яго, бязумоўна, ёсьць, і калі-б свае выступленыні на ніве літаратуры ён рабіў больш систэматычна, а ня ў форме нейкіх набегаў ці наскокаў,—адэй раз у 5 ці 10 год. Адзіным вынікам такога падыходу можа быць толькі тандэтнасць і саматужніцтва, якія час ужо кінуць.

Ня гледзячы на ўсё вышэй-згаворанае, кнішка Родзевіча, як матар'ял для вывучэння жыцьця Захадняе Беларусі,—вельмі цікавая і каштоўная, і прачытаць яе мы-б раілі кожнаму, хто цікавіцца жыцьцём Захадний Беларусі.

Асабліва шмат карыснага знойдзе для сябе ў гэтай кніжцы пісьменнік.

А. Бярэскі.

Поэмы—Ясакар (З. Бядуля).
Беларускае Дзяржаўнае Выда-
вецтва, Менск, 1927 г., стар. 114.
Цана 1 рубель.

Кніга складзена з дзесяці поэм, якія напісаны ў працягу 1918-24 г. Усе яны друкаваліся, а некаторыя з іх па некалькі раз.

Па свайму зьместу, па тэмах поэмы магчыма падзяліць на дзеяне групы. Першыя з іх, гэта поэмы, у якіх адбіўся Кастрыч-

нік, адбіўся пафос рэвалюцыі, адбіліся некаторыя моманты жыцьця паслья рэвалюцыі. Другая група поэм—наша мінулае да кастрычніка прыгон („Адплата пану“), апрацоўка мастацкага фольклёру у „Зачарованы край“.

Як-бы уступам да ўсяе першасе группы поэм, зьяўляецца поэма „Беларусь“. Поэта апісвае старую Беларусь, якую: „Вякі, як мумію, спавілі папоўскай цымой і панскім бізуном“. Але Кастрычнік зруйнаваў стary лад, зьнішчыў уцік і адрадзілася Беларусь „Куе свой лёс, будзе новы быт“, але-ж ня ўсяя Беларусь „куе свой лёс“, частка яе яшчэ стогне пад панскім ботам нават і ў сучасны час і поэта спадзяеца што: „Разлучны край у цэлы злучым зноў“.

Пабеда працоўным дасталася цаною крыві і ўпартага змагання, момант гэтага змагання мы бачым у поэме: „Э сказаў буры і віхорай“. Панства дапывае сваю „лебядзіную песнью“, працоўная з ім вядуць барацьбу, але-ж паны ня хочуць выпусціць з рук багацьці, якім уладалі, яны змагаюцца. Жаўнеры вышкуюць паўстанцаў, руйнуюць вёскі, гвалцяць матаці і дзяйчат. Згвалцілі і сястру паўстанца Янкі, —Агату. У барацьбе з панствам паўстанцам дапамагае чырвоная армія, якая вызывае Беларусь. У апошніх радкох поэмі мы бачым быўшага актыўнага паўстанца Янку Віхрабурнага „партыйцам чынным“, які прымае шчыры ўдзел у нашым будаўніцтве.

Але у будаўніцтве ёсьць шмат перашкод і аднай з іх зьяўляй-

ся голад (поэма „Голад“), калі людзі беглі з вёскі, шукаючы хлеба, беглі самі ня ведалі куды. Вялікая перашкода і ў тым, што старыя не заўсёды імкнуцца зразумець маладых, яны прывыклі да сваіх традыцый, ад якіх ім цяжка адмежавацца ня гледзячы на тое, што разумеюць — у новым ёсьць шмат добра. У поэме „У ясных Крушнях“ удава аддае свайго малога Янку ў фальварак, дзе быўшыя панскія парабкі:

...Цяпер самі
Там жывуць гаспадары,
Лоўка ладзяць гаспадарку".

Сплёткі суседак мелі на яе ўплыў і яна ўводзіць хлопчыка, з фольварку, дзе ён прывык, дзе яго вучылі грамаце.

Съмерць правадыра ўскалыхнула працоўныя масы ўсяго съвету. Яна закранула і поэту, з-пад яго пяра выходзіць поэма „Чырвона-чорная жалоба“. Поэта апісвае, як людзі ўспрыялі съмерць правадыра: „Кожны край пасвойму веліч яго ставіць“:

Ленін—Конфуцы
Ленін—Будда і г. д.

Працоўныя масы паслья съмерці правадыра яшчэ шчыльней аб'яднаюцца навакол УКП, яны ўпэўнены:

Падыйдзе час
І Ленінізм абхопіць
Агнёва-сонечным штандарам
СССР Сусвету“.

Апошняя поэма гэтага цыкллю: „Чырвоны калянддар“. Уласна кажучы, гэта нізанка з пасобных вершаў: „Дзевятае студзеня“, „Міжнародны дзень кабеты“, „Рэвалюцыя лютага“ і г. д. Усе гэтыя вершы аб'яднае рэва-

люцыйная настраёвасць, часам пераходзячая ў пафос барацьбы і перамогі.

Другі цыкл поэм, як я раней адзначаў, з жыцця да-рэвалюцыйных часоў. Сустракаем тэму аб прыгоне ў поэме: „Адплата пану“. Поэта апісвае агідны звычай некаторых паноў гвалдіць прыгонных дзяўчат. Паслухмяны панскаі стараста выконвае ўсе загады старога, съляпога гвалтаўніка пана. Выконвае і апошні прывозіць да пана сваю дачку, бо ўсе дзяўчаты ў вёсцы разъбегліся. Але і стараста ня вытрымаў, ён кідае пану ў вочы дакор, кажа яму, што гэта дачка яго пана. Стараста назаўсёды ўходзіць. Этае ночы пашлі гарэць панскія маёнткі і першым з іх згарэў маёнтак са съляпым панам.

У поэме „Абмылка“ поэта перадае вядомую ў вёсцы байку, як зайдзросныя дзед і баба забілі праходжага, забралі яго гроши, а гэты праходжы быў іх сын.

Паасобку ад усіх поэм — „Зачарованы край“ поэта скарыстаў фольклёр Палесься, лягэнды Паляшукой аб тым, як бы стварыў съвет і ў прыватнасці Палесься, а чорт яму перашкаджаў.

Як бачым, поэмы у большасці рэвалюцыйнага зъместу і па сваіх тэмах не аднастайны. Поэта захапіў галоўныя моманты жыцця рэвалюцыйных гадоў. Адрадзіўшаяся Беларусь, змаганье за Каstryчнік і г. д. З боку тэматычнага поэмы багаты, гэтае сама багаты поэмы з боку стылістычнага, з боку карыстання мастацкімі сродкамі

мэтафорамі, эпітэтамі, параўнаньнямі, антытэзамі і г. д.

Апісваючы восень (поэма „На хутары“) поэта ўласабляе янейкай жывой істотай, якая:

Гляне сумна на цёмныя ўзгоркі,
Кіне вокам на поле, лугі,
Завядзе між саснамі гаворкі,
Затрасе на балоце стагі“ і г. д.

Як бачым, вобраз восені мэтафарычны, але-ж гэтыя метафары „ня муکі творчасці“, яны прости і ў той-же час прыгожы. Жывая істота мароз (поэма Чырвона-чорная жалоба), які плыў, на струнах драцяных. Пушча (поэма „З сказаў буры і віхроў“). У яго агромністы асілак, як „дрыжыць, дрыжыць“. Год—гэта збунтаваны асілак, які: „Скінуў з сваіх плеч агідны пыл вякоў“ (поэма—„Чырвоны-каляндар“). Побач з мэтафарычнасцю, мова перасыпана эпітэтамі, але-ж у большасці гэта эпітэты прости, як, напр., пя-куча-шэрай, блакітных—Ганга, малочна-мglістага Сібіру і г. д. Шырака выкарыстаны параўнаньні. Неба ў поэты—празрыстая міска, якая „ціха лягла на зямлю“ і г. д. Леніна поэта па-раунае з асілкам, з Промтэем.

Цікавы прыём адмоўнасці, які поэта выкарыстоўвае ў поэме: „Зачарованы край“, гэты прыём уласціў беларускім на-

родным песьням і поэта яго скарыстаў, напр.:

То ня рвеца струна, то ня лебедзь піе,
То ня ломяцца скрылды сакола,—
То канае дудар“.

На прыеме антытэзы (працівастаўленыне) поэта будзе некаторыя поэмы, як, напр., поэма— „Беларусь“.

Ня ўсядолі поэта карыстаецца конанічнымі разъмерамі, шэраг поэм напісаны белым вершам, як напр.: „Чырвона-чорная жалоба“, „З сказаў буры і віхроў“, „Голад“, але-ж ад гэтага поэмы нічога ня страчваюць. Белы верш дадае поэмам больш дынамічнасці, большай жывасці ў перадачы, або, як кажа Дзяржынскі ў артыкуле: „Беларуская літаратурная сучаснасць“ „Полымя“ 1925 г. № 2—аб поэме „Чырвона-чорная жалоба“ „Бязупынныя перрабоі ў рытме на-даюць поэме тон нейкай асабілівай трывогі, трывогі зъмеша-най з роспаччу“.

Зборнік каштоўны. Добра і тое, што зъменшаны творы аднаго жанру, такія зборнікі патрэбны. Вось толькі кошт кнігі рубель—ня вельмі танны, бо пры перавыданьні да яшчэ некоторых поэм ня ў першы раз, магчыма-б было зъніці кошт кнігі.

I. B.

ХРОНІКА

Усесаюзны зъезд пролетарскіх пісьменнікаў

30-га красавіка адчыніўся Усесаюзны зъезд пролетарскіх пісьменнікаў з наступным парадкам дня:

1. Соцыялістычнае будаўніцтва і культурная рэвалюцыя.
 2. Культурная рэвалюцыя і сучасная літаратура.
 3. Мастацкая пляцформа Усесаюзнае Асоцыяцыі Пролетарскіх Пісьменнікаў.
 4. Творчы твар пралетарскай літаратуры.
 5. Організацыйная справа з задача праўлення ВАПП'я.
 6. Становішча і задачы марксісткай крытыкі.
 7. Тэатр і кіно.
 8. Нацыянальнае пытаньне і літаратурная палітыка ВАПП'я.
 9. Даклад міжнароднага бюро сувязі пролет. літаратуры.
 10. Даклад рэдакцыі часопісу „Октябрь“.
 11. Выбары кіраунічых органаў.
- На зъезьдзе, акрамя камісій, працуюць організацыйная і на-
вучальна-мэтадычная сэкцыя.
- Праўленыне ВАПП'я з'яві-
лася да ўсіх асацыяцый пра-
летарскіх пісьменнікаў з да-
зъездаўскім лістом, у якім, даю-
чи ацэнку сучаснаму становішчу
літаратуры СССР, кажа:
- Становішча ВАПП'я да Усе-
саюзнага зъезду можна харак-

тарызаваць так: „Варончына і яе „левая“ разнавіднасць ідэёва разьбіта. Але асколкі „Варончыны“, як „правай“, так і „левай“, яшчэ жывуть. Дзякуючы вядзінным творчым дасягненням, дзякуючы бязумоўным посьпехам на вонкавым фронце і дзякуючы ўнутраной консалідацыі, агульны аўтарытэт ВАПП'я ўзмацніўся. Але партыя кажа пралетарскім пісьменнікам: Вы павінны зарабіць сабе права на гэгемонію. Ці зароблена гэта права? Не — гэта задача яшчэ на вырашана. Але першыя, і значныя, крокі па напрамку да гэгемоніі ўжо зроблены. Яны бачны ў тым, што тэматыка пралетарскіх пісьменнікаў стала больш глыбокай і разнастайней, што маюцца дасягненны ў галіне мастацкага штукарства, што рабочы чытак прад'яўляе на творы пралетарскіх пісьменнікаў большы спыт, чым на творы папутчыкаў. Будзе правільна сказаць так: пры абсолютным і адносным узроўніце пралетарскай літаратуры, мы ўступілі ў паласу, калі папутніцкая літаратура стаціла значную частку сваіх пазыцыяў, але калі пралетарская літаратура яшчэ не аўладала ўсімі гэтымі пазыцыямі.

У адносінах да нацыянальнай працы ВАПП'я — ліст кажа:

ВАПП стаў усесаюзной орга-
нізацый. Зъбіраныне ў ім сіл

нацыянальнай пралетарской літаратуры народаў СССР у чарнавіку закончана. Праўленню ВАПП'а ўдалося блізка азнаёміцца з становішчам шэрагу нацыянальных літаратур (Украіна, Беларусь, Закаўказье і інш.). Шырокаму абгаварэнню былі аддадзены прынцыпавыя пытанні разьвіцця літаратур раней прыгнечаных нацыянальнасцяў. ВАПП змагаўся на два франты: супроть расійскага вялікадзяржаўнага шовізму і супроть шовізму мясцовага. Сярод пралетарскіх і сялянскіх пісьменнікаў усіх народаў СССР мадней съядомасць інтэрнацыянальнай агульнасці задач. Мы жывем у эпоху бурнага росту нацыянальных літаратур, у эпоху, калі мастацкая літаратура пачынае нараджацца ў тых краінах, дзе да Кастрычніка ня было нават пісьменнасці. Стыхійна ўзнікаючы аб'яднаныя пралетарскіх і сялянскіх пісьменнікаў нацыянальных рэспублік цягнуцца да ВАПП'а. Ужо зараз ВАПП яднае значную колькасць сялянскіх пісьменнікаў нацыянальных рэспублік. Гэта законамерна і нязьбежна. Мы павінны ператварыцца ВАПП у школу інтэрнацыянальнага перавыхавання рэвалюцыйных элемэнтаў літаратур раней прыгнечаных нацыянальнасцяў.

Але тут мы не зрабілі галоўнага. Мы ня здолелі забясьпечыць неабходную культурную сувязь паміж рознымі нацыянальнымі атрадамі пралетарской літаратуры. Мы яшчэ не прачысьцілі для нацыянальнага пісьменніка шлях да чытацкіх мас і іншых народаў СССР.

У гэтым напрамку нам толькі трэба будзе папрацаваць. У гэтым—адна з неакладных задач адзінай Усесаюзной асацыяцыі пралетарскіх пісьменнікаў.

ВАПП аб „Маладняку“

Пашыраны Сэкратарыят Усесаюзнае Асацыяцыі Пралетарскіх Пісьменнікаў па дакладу прадстаўніка ВАПП'а на Усебеларускай конфэрэнцыі „Маладняка“—т. Селіваноўскага—ухвалиў зацвердзіць пастанову конфэрэнцыі аб уваходзе ў ВАПП і модус прадстаўніцтва „Маладняка“ на Усесаюзным зьезьдзе. Пытанніяб прадстаўніцтве „Маладняка“ ў кіраўнічых органах ВАПП'у вырашыць у часе Усесаюзнага зьезду. Прапанова рэдакцыі „Октябрь“ систэматычна асвяляцца ў літаратурна-крытычным і бібліографічным аддзялках творчасць беларускіх пісьменнікаў. Ухвалена ў Выдаўцтве „Московскі рабочы“ выпускіцца ў першую чаргу зборнік беларускай пролетарскай літаратуры ў перакладзе на расейскую мову.

Сэкратарыят ВАПП'у ўхваліў наладзіць інфармацыйную таварыску сувязь з аўтэнтычнай пралетарскіх пісьменнікаў „Полымія“.

Дэлегацыя „Маладняка“ на Усесаюзны зьездзе

На Усесаюзны зьезд пралетарскіх пісьменнікаў, згодна пастановы конфэрэнцыі „Маладняка“, выехала т. т. Галавач, Ліманоўскі, Лынкоў, Мазуркевіч, Вечар, Каваль, Мурашка і Маркава. Першыя 5 таварышоў

карыстаюцца пастаноўчым гласам, рэшта—дарадчым.

Выхаваўчая праца Менскай філіі

На працягу апошняга часу ў Менскай філіі „Маладняка“ на сходах разглядаецца творчасць паасобных маладнякоўдаў з боку іх росту і дасягнення. Адбыўся разгляд творчасці В. Кавала.

Выключэнне Ф. Купцэвіча і Ул. Жылкі

На пасяджэнні ЦБ Маладняка выключаны з складу аб'яднання Ф. Купцэвіч (Ал. Валошка) і Ул. Жылка.

A. Валошка, ня гледзячы на тое, што паслья праверкі быў пакинуты ў складзе аб'яднання,—быў мала звязаны з „Маладняком“ яшчэ і да конфэрэнцыі. На працягу апошняга часу А. Валошка сваімі паводзінамі і поглядамі выказаў неразуменне шляху разъвіцця беларускай пралетарскай літаратуры, капітулянства перад папутчыкамі, супроцьстаўленне „Маладняку“ „Узвышша“. Літаратурная праца амаль спынілася.

Ул. Жылка на працягу знаходжання ў шэрагах „Маладняка“ быў амаль ня звязаны з аб'яднаннем. У апошня часы зусім аддаліўся ад „Маладняка“, не наведваў сходаў, ня прымаў практичнай работы ў аб'яднанні. З творчага боку ў Ул. Жылкі не наглядаецца набліжэння да пралетарскай літаратуры.

Вечары „Маладняка“ ў красавіку

На працягу красавіка м-ца Менскай філіі „Маладняка“

былі наладжаны тры літаратурных вечары ў Менску.

10-га красавіка была наладжана выступленне маладнякоўдаў па радыё. 20-га красавіка адбыўся маладнякоўскі вечар у малой залі клубу імя Ільліча, у Менскіх чыгуначнікаў.

21-га красавіка з вялікім посьпехам адбыўся вечар „Маладняка“ наладжаны Менскай філій у клубе КІМ для рабочай і камсамольскай моладзі г. Менску. Эдакладам аб творчым шляху Маладняка, яго задачах выступіў тав. Іл. Барашка. Чыталі творы: Хведаровіч, Якімовіч, Маракоў, Шушкевіч, Казлоўскі; паслья вечару сіламі клубу адбыўся паказ беларускіх скокаў і беларускай музыкі, у выкананні творчых мастацкіх сіл клубу КІМ'a.

Прыезд украінскіх пісьменнікаў

На запрашэнню аб'яднання „Полымя“ ў Менск, у маі месяцы, прыяджалі выдатныя украінскія пісьменнікі і літаратары: П. Тычына, Астап Вішня, Пятро Панч, Уладзімер Сасюра, С. Піліпенка, М. Быковец, М. Лебедзь, М. Сэмэнка, А. Паноў, В. Паляшчук, Арк. Любчанка, І. Кулік, П. Усенка.

Дыспут аб пытаннях марксыйскай крытыкі

У красавіку м-цы ў малой залі клубу Карла Маркса ў Менску адбыўся вялікі дыспут па пытанні аб марксыйскай літаратурнай, тэатральнай і кінокрытыцы. Уступнае слова на дыспутце сказаў т. А. Сянькевіч.

Ад „Маладняка“ прымалі ўдзел у дыслуце т. т. Ліманоўскі, Барашка.

У. С. С. Р.

Антолёгія укр. пісьменьнікаў на мове эсперанто

Дзярж. Выдавецтва Украіны выдае антолёгію украінскай рэволюцыйнай літаратуры на мове эсперанто. У антолёгіі будуть зъмешчаны творы 18 найвыдатных сучасных пісьменьнікаў.

Да антолёгіі падаецца спэцыяльны артыкул—агляд гісторыі украінскай літаратуры да нашых дзён.

„Степ“

У г. Краснадары на Кубані з'організавалася аб'яднаньне украінскіх сялянскіх пісьменьнікаў і мастакоў „Степ“.

Зборнік „Ленін“

Выдавецтва „Прол. Правда“ выдала зборнік „Ленін“, у які ўвайшла поэзія і проза ўсіх украінскіх пісьменьнікаў пра Леніна.

„Вітер з Украіны“ на чэскай мове

У Празе вышла з друку кнішка вершаў украінскага пісьменьніка П. Тычыны „Вітер з Украіны“ ў перакладзе на чэскую мову Яна Іры.

у шэрагі ВУСПП'у

Аб'яднаньне украінскіх пісьменьнікаў—„Гарт“—у Канадэ (Амэрыка) ухваліла далучыцца да ВУСПП'у.

„Крытыка“

У Харкаве пачалося выданье часопіса „Крытыка“. Зъмест

першага нумару надзвычайна цікавы і каштоўны. Часопіс ставіць сабе задачай стварэнне сур'ёзной марксыцкай крытычнай думкі.

„Бур'ян“ А. Головкі

Аповесьць А. Головкі з жыцця сучаснай вёскі „Бур'ян“, за якую аўтар атрымаў прэмію на кастрычніцкім конкурсе, вышла з друку ў выдавецтвах „Пролетарий“ і „Прибой“ у перакладзе на расійскую мову.

У сучасны момант на беларускую мову гэтую аповесьць перакладае В. Сташэўскі; і яна мае выйсці з друку ў нашым Бел. Дзярж. Выдавецтве.

Юбілей Астапа Вішні

У хуткім часе спаўняеца першае дзесяцігодзьдзе літаратурнай дзейнасці самага популярнага на Украіне пісьменьніка гумарыста Астапа Вішні.

Уесь тыраж твораў Астапа Вішні—каля 500.000 экзэмпляраў.

Дзярж. Выдавецтва Украіны выдала першы том твораў пісьменьніка (у гэтым годзе маюць выйсці з друку першыя тры томы).

Новая аповесьць для дзяцей

Пісьменьнік В. Таль выдаў у ДВУ аповесьць для дзяцей старэйшага ўзросту „Любі бродяги“. Аповесьць цікавая, перапоўнена бадзёрым гумарам.

Дапамога пісьменьнікам

Выдавецтва „Рух“ ухваліла адлічыць з прыбылкай 2.000 руб. на дапамогу пісьменьнікам.

Дзярж. Выдав. Украіны таксама з гэтай мэтай асыгнавала 10.000 руб.

Юбілей М. Коцюбінскага

25 красавіка г. г. споўнілася 15 гадоў са днём сьмерці украінскага пісьменніка М. Коцюбінскага. 18 верасьня 1929 г. споўніща 65 гадоў са днём нараджэння. Эгодна пастановы Сав. Нар. Камісараў УССР ухвалена да 18 верасьня 1929 г. пабудаваць у г. Чарнігаве помнік пісьменніку.

„Музыка—масам“

У Харкаве распачалося выданье часопіса масавай музычнай работы „Музыка—масам“.

Заданыне часопісі: асьвятляць з марксыцкага погляду асноўныя пытаныні музычнай навукі, музычна-грамадзкага жыцця і музычнага мастацтва ў галінах палітасьветы, соцвыху, профасьветы.

Часопіс выходзіць з нотным дадаткам.

Творы А. Пушкіна на украінскай мове

Выдав. „Книгоспілка“ выдала „Выбрані творы“ А. Пушкіна ў перакладах на украінскую мову.

Пераклады зроблены адзінццаццю украінскімі літаратарамі.

Эборнік зъмяшчае ў сабе поэтычныя і прозаічныя творы А. Пушкіна.

Альманах „Моладняк“

Украінскі „Моладняк“ здаў у друк альманах новых твораў сяброў аб'яднаньня. Памер альманаху—15 друк. аркушаў.

„Де-факто“

У хуткім часе выйдзе з друку собнай кніжкай раман маладня-

коўца Ал. Кундзіча „Де-факто“ з камсамольскага жыцця.

Гэты раман на працягу 1927 і 1928 г. друкаваўся ў часопісе „Молодняк“ (орган ЦК ЛКСМУ).

Шляхі выяўленчага мастацтва ў БССР

У канцы красавіка дэлегацыя беларускіх мастакоў у складзе т. т. Грубэ, Каствелянскага, Бразэра і Тычыны наведала сакратара ЦК КП(б)Б тав. Кнорына, з якім мастакі мелі доўгую гутарку аб шляхах выяўленчага мастацтва ў БССР.

Тав. Кнорын лічыць, што пасля тэй увагі, якая была зьвернута савецкай і партыйнай грамадзкасцю пытаныням тэатру і кіно, чарга за выяўленчым мастацтвам. Для развіцця гэтай галіны мастацтва неабходна, каб урадавыя і грамадзкія організацыі давалі-бажазы на малюнкі, якія адлюстроўваюць быт і гісторыю Беларусі.

Па думцы тав. Кнорына, неабходна ўтварыць шырокі фонд і разъміркоўваць сродкі, якія маюцца, на пашырэнні аддзелаў выяўленчага мастацтва ў Белдзяржмузэі і Музэі Рэволюціі БССР.

Першамайскія вечарыны

Па запрашэнню праўлення клубу К. Маркса 1-га мая „Маладняком“ было наладжана літаратурнае выступленне на таварыскай вечарыне сяброў клубу сумесна з польскімі і ўрэйскімі пісьменнікамі.

2-га мая Менскай філіяй „Маладняка“ было наладжана

выступленьне ў Доме Асьветы для менскіх асьветнікаў.

Літстаронка „Чырвонай Зъмены“.

За апошні час наладзілася рэгулярнае (два разы ў месяц) выданье літаратурнай старонкі ў газэце „Чырвоная Зъмена“.

У літстаронцы ў пераваж-

насці друкуюцца творы сяброў „Маладняка“, а таксама маладых пачынаючых пісьменнікаў.

З пачынаючых адзначаем творчасць: Ал. Розны, Багунца, Ю. Таубіна, Астапенкі, С. Баранава.

Рэдагуе літстаронку сябра „Маладняка“ тав. Іл. Барашка.



З Ъ М Е С Т

	Стар.
Максім Горкі. Песьня пра Сокала	3
Ізраїль Плаўнік. З цыклю „Зарніцы“	8
Р. Мурашка. У іхным доме—аповесць (працяг)	10
К. Губарэвіч. * * * За вакном заве...—верш	34
Алесь Жаўрук. Ліст у сталіду—верш	35
Барыс Мікуліч. Міроніхін курган—легенда	37
Сяргей Фамін. * * * Зашумела шоўкам лісьця...—верш	43
Е. Пфляумбаум. * * * Съветласць—верш	44
Алесь Звонак. За бартом—анавяданье	45
М. Хведаровіч. У госьці—верш	56
Я. В-к. Кавалак іх жыцьця	58
Наля Маркава. * * * Ружавеюць маладосьці дні...—верш	67
Т. Кляшторны. Мая любімая	69
А. Селіваноўскі. На подступах да гегемоніі (аб расійской пролетар- скай літаратуры)	73
Бр. Пракунас. Літоўская літаратура	83
Кнігапіс	95
Хроніка	105

ДА ПАДПІШЧЫКАЎ ЧАСОПІСІ „МАЛАДНЯК“

З 1-га студзеня 1928 году

ПЕРАЙШЛО ДА ВЫДАВЕЦТВА ЦК ЛКСМБ „ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЕНА“ ПЕРАЙШЛО

ВЫДАНЬНЕ ЧАСОПІСІ „МАЛАДНЯК“

у 1928 годзе „Маладняк“ выходзіць значна рэарганізацыйным і певялічаным у памеры да 7-мі друкаваных аркушашау, на лепшай паперы. Рэгуллярны штотомесячны выпуск часопісі ГАРАНТУЕЦЦА. на 1928 год будуць дадзены дармовыя дадаткі

ГАДАВЫМ ПАДПІШЧЫКАМ:

- 1) Камплект „Маладняка“ за 1927 год або
- 2) Бібліатэчка Маладнякоўская кніжніцы на 3 руб.

ПАУГАДАВЫМ:

- Бібліатэчка Маладнякоўская кніжніцы на суму 1 руб. 50 кап.

НА ПРАЦЯГУ ГОДУ БУДУЦЬ ДРУКАВАЦЦА Ў ЧАСОПІСІ ня толькі творы сяброў „Маладняка“, але шэраг перакладаў твораў пралетарскіх пісьменьнікаў інша-нацыянальных літаратур.

Для супрацоўніцтва ў аддзеле крытыкі запрошаны лепшыя беларускія крытыкі. Будзе таксама зъмешчан шэраг артыкулаў, аглядзаў літаратур саюзных рэспублік і замежных краін.

У грамадзка-палітычным аддзеле будуць надрукаваны артыкулы аб культурнай рэвалюцыі, літаратуры, мастацтве і г. п.

Даецца штотомесячна багаты кнігапіс і хроніка беларускага культурнага жыцця і культурнага жыцця саюзных рэспублік.

УМОВЫ ПАДПІСКІ:

На год	6 руб.		На 3 месяцы . . . 1 р. 50 к.
„ паўгода	3 „		„ 1 месяц . . . — 50 к.

Цана асобнага нумару 60 кап.

Гадавым падпішчыкам даецца рассрочка: пры падпісцы 2 рублі і праз кожныя два месяцы па 2 рублі. Паўгадавыя падпішчыкі плацяць пры падпісцы 1 руб. 50 кап. і праз два месяцы 1 руб. 50 кап. Дармовыя дадаткі высылаюцца падпішчыкам у рассрочку пасля атрымання апошняга ўзносу.

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА: кантораю Выдавецтва ЦК ЛКСМБ „Чырвоная Зьмена“—Менск, Камсамольская, 25, усімі паштовымі аддзяленіямі, усімі аддзяленіямі БДВ і спэцыяльнымі ўпакоінаважанымі і агэнтамі Выдавецтва „Чырвоная Зьмена“.

АДРАС РЭДАКЦІЙ: Менск, клуб Карла Маркса, пакой № 29.

ПРЫМАЕЦЦА ПАДПІСКА на 1928 г.

НА БЕЛАРУСКУЮ ЧАСОПІСЬ
ЛІТАРАТУРЫ, ПОЛІТЫКІ,
ЭКОНОМІКІ, ГІСТОРЫ

„ПОЛЫМЯ“

(СЁМЫ ГОД ВЫДАНЬНЯ)

пад рэдакцыяй: З. Жылуновіча, М. Зарэцкага і Я. Ліманоўскага.

У ЧАСОПІСІ ПРЫМАЮЦЬ УДЗЕЛ САМЫЯ ВЫДАТНЫЯ
БЕЛАРУСКІЯ ЛІТАРАТУРНЫЯ І НАВУКОВЫЯ СІЛЫ

У 1928 ГОДДЕ

У СКЛАД СУПРАЦОУНІКАЎ „ПОЛЫМЯ“ ЎВАХОДЗЯЦЬ

Александровіч А., Байкоў М., Баліцкі А., Бандарына З. (Сібір), Білецкі А. проф. (Харкаў), Бываеўскі Н., Быхаўскі Б., Бузук П. проф., Бонч-Асмалоўскі А. (Маскві), Барычэўскі Е., Барысёнак С. (Кіеў), Бехэр І. (Берлін), Васілеўскі А., Вольны А., Вульфсон С. проф., Вейскопф Ф. (Чэха-Славакія), В. Ванчура (Чэха-Славакія), Гартны Ц. (Жылуновіч 3.), Гарабурда К., Гарэцкі Г., Грамыка М., Гурло А., Грэдынгер М. проф., Герчыкаў І., Глыбоцкі Т., Гора Я. (Чэха-Славакія), Даркевіч П., Даэржынскі Ў., Дружыць В. проф., Дудар А., Жарскі П., Жарынаў З. проф., Замоцін І. проф., Зарэцкі М., Зімёнка А., Івашын Я., Ігнатоўскі Ў. проф., Імшэнін Ф., Карлін М., Каліноўскі Ў., Каган Л., Кіпель Я., Колас Я. (Тараś Гушча), Купала Янка, Кнорын В., Касьпяровіч М., Каваль Г., Кіш П. (Берлін), Лёсін Яз., Ліманоўскі Я., Лявонны Ю., Ластоўскі В., Ляск Б. (Берлін), Лейцен Л. (Латвія), Марук Я., Моркаўка А., Мілешка М., Некрашэвіч С., Німанскі Я. (Пятровіч), Німановіч М., Окіншэвіч Л. (Кіеў), Пічта Ў. проф., Пфляумбаум Е., Піотруховіч М. проф., Прышчэпілі З., Панкевіч П., Поль Г. (Берлін), Расін Л., Руткоўскі Е., Самусь М., Сянякевіч А., Труш П., Фуцкін Ю. (Чэха-Славакія), Харэвіч А., Хэрсонскі Х., Цывятоў Л., Цывіненіч А., Цывікевіч Ів., Чарот М., Шатэрнік М., Шыпіла Ів., Шлюбскі А., Шчакаціхін М. і інш.

ЧАСОПІС „ПОЛЫМЯ“ ВЫХОДЗІЦЬ РАЗ У ПАЎТАРА МЕСЯЦЫ (8 КНІЖАК НА ГОД), РАЗЪМЕРАМ КОЖНЫ НУМАР 12—14 ДРУКАВАНЫХ АРКУШОЎ ГАДАВЫЯ ПАДПІШЧЫКІ НА „ПОЛЫМЯ“ НА 1928 г., АТРЫМОЎВАЮЦЬ ПА ВЫБАРЫ БЯСПЛАТНА ЛІТАРАТУРНЫ ДАДАТАК: АДЗІН КОМПЛЕКТ „ПОЛЫМЯ“ АБО „МАЛАДНЯКА“ ЗА 1926 ГОД, ЦІ 1927 ГОД, АБО ЗАМЕСТ КОМПЛЕКТАЎ „ПОЛЫМЯ“ ЦІ „МАЛАДНЯКА“ ПЯЦЬ КНІЖАК НА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ:

Ем. Яраслаўскага—Жыцьцё і праца Леніна. Л. Каган—Нацыянальна-вызваленчы рух на ўсходзе. Кержанцева—З гісторыі РКП(б). Зборнік „Захоўнія Беларусь“ і „Інтэрпэляціі беларускіх паслоў у польскі сойм“.

Поўгадавыя падпішчыкі атрымоўваюць у дадатак дзіве з памянёных вышэй кніжак.

ПАДПІШЧЫКІ, ПРЫСЛАЎШЯ ПОЇНАСЦЮ ПЛАТУ, АТРЫМОЎВАЮЦЬ ДАДАТАК З ПЕРШЫМ ЗАПАТРАБАВАНЬНЕМ.

ПАДПІСНАЯ ЦАНА: На год 10 руб. — кап.
” 6 месяцаў 5 руб. — кап.
” 3 месяцы 2 руб. 50 кап.

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА: у рэдакцыі часоп. „Полымя“ (Менск, Савецкая 63), у цэнтральнай кнігарні Бел. Дзярж. Выдавецства (Менск, вул. Ленінскай і Савецкай), ва ўсіх акруговых аддзяленіях Бел. Дзярж. Выдавецства, ва ўсіх паштовых аддзяленіях і ў канторы падпіскі на газэты „Правда“ і „Ізвестія“ (Менск, Савецкая 61), у канторы газэты „Бел. Вёска“ (Менск, Савецкая 63) і яе ўпраўнаважанымі і селькорамі ва ўсіх раёнах БССР.

ЦАНА 60 кап.



СКЛАД ВЫДАНЬЯ
Менск, Комсомольская вул. № 25
—) Выдавецтва (—
„ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЕНА“